

ЛІМ

ЛІТАРАТУРА МАСТАЦТВА

30 ЛІПЕНЯ 1993г

№ 30 (3700)

БЕЛАРУСЬ — НА КАРЦЕ СВЕТУ

Мікола ГАНЬКО: «Нявольніцтва — вось найбольшая бяда. Дзвесце год падпарадкавання нешта ж значаць. Узяць, дапусцім, беларуса і англасакса. Нават калі апраўць іх аднолькава, вы іх усё роўна пазнаеце. Англасакс будзе крочыць просценька і глядзець па-над галовамі. А беларус унурыцца і пад ногі пазірацьме. Так навучылі, так прымусілі — быць пакорнымі».

СТАРОНКА 4

РАСКОЛІНА Ё НАШЫМ СЭРЦЫ

Эсэ Алеся ГІБКА-ГІБКОЎСКАГА

СТАРОНКА 5

МУДРЭЦ 3 ВАВІЛОНУ І ЯГО ГЕРОІ

*Штрыхі да творчага партрэта
Сакрата ЯНОВІЧА*

СТАРОНКІ 6—7

КАБ ЗАХАВАЦЬ ЧАЛАВЕЧУЮ ГОДНАСЦЬ


Янка МАКСІМЮК і яго «Уліс»

СТАРОНКІ 8—9

БЫЛІ НА БЕЛАРУСІ МУЗЕІ

Аляксандр ГУЖАЛОЎСКИ: «Калі ўлада заклікала да класавай барацьбы, музеі красамойна сведчылі аб гістарычнай пераемнасці, кансалідавалі грамадства. Увогуле, яны спрыялі ўздыму інтэлектуальнага жыцця краіны, што не адпавядала планам пабудовы сацыялістычнай дзяржавы».

СТАРОНКІ 14—15



Ці лёгка чалавеку заходняй культуры жыць у іншым культурным і моўным асяроддзі, называемым на яго радзіме «нетрадыцыйным», і вывучаць яго? Каб падтрымаць і заахваціць такіх даследчыкаў, у ЗША існуе адмысловая стыпендыя Фулбрайта. Першай стыпендыяткай-даследчыцай беларускай культуры — стала музыколаг, прафесар універсітэта Паўночнай Караліны Марыя Паўліна Сурвіла.

Зрэшты, беларускае асяроддзе не чужое для яе.

Марыя Паўліна нарадзілася ў Мадрыдзе, але ў беларускай сям'і, дзяцінства правяла ў Парыжы. Потым жыла ў Канадзе, ЗША. Лёс зямлі продкаў заўсёды выклікаў яе цікаўнасць...

Цяпер Паўліна, як стыпендыятка сенатара Фулбрайта, жыве ў Мінску і працуе над доктарскай дысертацыяй аб беларускай этнамузыкалогіі.

Фота У.ПАНАДЫ

Кола дзеён

У каторы раз вымушаны канстатаваць: дзіўная краіна Расія, неправдказальныя ўчынкi яе лідэраў. Ды і невядома, хто сёння ёю кіруе: прэзідэнт, альбо спікер парламента, альбо прэм'ер-міністр, альбо старшыня нацыянальнага банка... Падобна на тое, што нішто, альбо ўсе разам і кожны па-свойму. А ў сямі нянек заўсёды... вінаваты стрэлачнік: просты народ. Так і здарылася падчас апошняй расійскай дзяржаўнай акцыі — абмену грошай. Зараз «нянькі» наладзілі сапраўднае сацыялістычнае слаборніцтва — хто з іх добры, а хто яшчэ лепшы, хто не ведаў пра абмен нічога, а хто яшчэ менш... Шкада толькі, што падзеі ў суседняй дзяржаве па-ранейшаму адчувальна закранаюць Беларусь. Каб стаць незалежнымі, трох гадоў нам не хапіла. Колькі ж трэба?

ПАДЗЕЯ ТЫДНЯ

Пленным быў візіт беларускай дзяржаўнай дэлегацыі ў Злучаныя Штаты Амерыкі. Падпісаны шэраг важных для Беларусі дакументаў. ЗША абяцалі ўсялякую падтрымку дзяржаве, якая першай у свеце добраахвотна адмовілася ад ядзернай зброі. Паводле паведамленняў друку, цэнтральнай тэмай перамоў у Вашынгтоне была праблема выбару Беларуссю стратэгічнага шляху, палітычнай арыентацыі: на Усход /Расія/, альбо на Захад /Еўропа/. Насцярожваюць праўда, словы С.Шушкевіча, выказаныя пасля перамоў з Б.Клінтанам: «Нашы добрыя адносіны з Расіяй адпавядаюць інтарэсам Злучаных Штатаў Амерыкі». Ці не новае гэта апраўданне таго, што беларускія палітыкі плятуцца ў хвасце расійскіх палітыкаў.

«СЕНСАЦЫЯ» ТЫДНЯ

24 ліпеня Нацыянальны банк Расіі аб'явіў аб абмене грашовых купюр выпуску 1961—1992 гадоў на купюры 1993 года. Нечаканы абмен быў хіба што для простага людзі. Новая наменклатура і мафія даўно ўжо пачалі абмен расійскіх рублёў на долары /прыгадайце нядаўняе падзенне курсу долара/ і на «зайчыкі» /прыгадайце і падзенне курсу «зайчыкаў» да рубля/... Беларусь жа і на гэты раз не рашылася на ўвядзенне ўласнай валюты. А значыць у нас наперадзе, як мінімум, яшчэ адна «рэформа».

ЦЫТАТА ТЫДНЯ

«Наша самастойнасць, паслядоўныя крокі да бяз'ядзернасці, імкненне да нейтралітэту адпавядаюць і заповітным марам беларускага народа, і жаданню сусветнай супольнасці ўсталяваць мір і спакой у Еўропе, ва ўсім свеце. Гаворка аб тым, што замацаванне нашых добрых сувязей са Злучанымі Штатамі Амерыкі дрэнна адбіваецца на нашых адносінах з Расіяй і іншымі краінамі СНД, не мае пад сабой ніякіх падстаў: і Беларусі, і ЗША, і краінам СНД аднолькава важна, каб Расія была моцнай, стабільнай, дэмакратычнай дзяржавай... Няпросты шлях да рэальнай самастойнасці, да дабрабыту, да сапраўды дастойнага жыцця, але мы ідзем гэтым шляхам. Ідзем, пераадолюючы не толькі палітычныя і эканамічныя складанасці, аднак, на жаль, і спякоту і сушу лета 1992 года, і паводку гэтага года. Будзем жа мужнымі ва ўсіх гэтых выпрабаваннях і прыйдзем да Беларусі».

/З выступлення Старшыні ВС Беларусі С.Шушкевіча на Беларускай тэлебачанні і радыё 27 ліпеня 1993 года/

СВЯТА ТЫДНЯ

У трэці раз Беларусь святкавала Дзень Незалежнасці. Новая свята новай Беларусі. Аднак адзначалі мы яго па-старому: вывешванне сцягоў /радка дзе/, ускладанне кветак, урачысты сход і ўрачысты канцэрт, а позна ўвечары — салют.

ЗВАРОТ ТЫДНЯ

Сябры Управы БНФ вырашылі стварыць аргкамітэт па святкаванні 5 верасня Дня вайсковай славы і звярнуліся да ўсіх дэмакратычных арганізацый краіны з заклікам далучыцца да работы аргкамітэта. Цікава, ці далучыцца да аргкамітэта Міністэрства абароны незалежнай Беларусі?

НЯШЧАСЦЕ ТЫДНЯ

Працяглы дажджы выклікалі летнюю паводку на рэках паўднёвых раёнаў Беларусі. Затоплены тысячы гектараў зямлі, тысячы дамоў у вёсках і гарадах Гомельшчыны і Брэстчыны. Урад стварыў спецыяльную камісію па аказанні дапамогі пацярпелым. Страты ад паводкі ўжо сёння ацэньваюцца ў сотні мільёнаў рублёў.

НЕЗАЛЕЖНАСЦЬ
У КОЖНАГА СВАЯ

Асабіста я падзяляю думку тых, хто лічыць Днём Незалежнасці 25 сакавіка. Бо не было б Беларускай Народнай Рэспублікі, не было б і Беларускай ССР /паўнаўраўнаважанай дзяржавай саветскую саюзную рэспубліку назваць нельга, ды ўсё ж не «Северо-Западный край», не «Западная область», не губерня РСФСР/. А як паказаў вопыт дэмантажу СССР, чым вышэй дзяржаўна-тэрытарыяльны статус народа, тым лягчэй яму вырвацца з імперскіх абдымкаў Масквы.

Пэратварэнне БССР у Рэспубліку Беларусь — нацыянальна-дэмакратычная рэвалюцыя, якая здзейснілася без гвалту і крыві. Дакладней, гэта адзін з этапў рэвалюцыі, бо дасягненне сапраўднай незалежнасці /найперш, эканамічнай/ — наперадзе.

Такім чынам, 27 ліпеня, дзень прыняцця Дэкларацыі, для мяне ў гістарычным кантэксце дата другая, але ўсё ж варта чырвонай адзнакі ў календары.

Афіцыйныя імпрэзы з нагоды трэцяй гадавіны прыняцця Дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце Беларусі пакінулі ўражанне дваістага стаўлення ўлады да гэтага дня: не святкаваць нельга, а святкаваць не хочацца.

Урачыстае пасяджэнне са святочным канцэртам у філармоніі было, і цэнтральны праспект сталіцы сяк-так да свята ўпрыгожылі, вянкі да афіцыйнай святыні ўскладлі, сродкі масавай інфармацыі пра свята не забыліся. Але ўсё — неяк без радасці, без натхнення...

Нікому не падабаецца дзейнічаць супраць уласных жаданняў. Аб намерах тых, хто зараз пры ўладзе, можна прачытаць на старонках падкантрольнай Саўміну прэсы: прызнаць Белаўежскія пагадненні гістарычнай памылкай, аднавіць Саветскі Саюз. Гэтым людзям свята Незалежнасці даспадобы быць не можа, але ж свята — дзяржаўнае /як Герб і Сцяг, якія ім таксама не даспадобы/. Таму і без натхнення...

Скажам, лагічна было б ўпрыгожыць горад у Дзень Незалежнасці колерамі нацыянальнага сцяга. Між тым, у аздобе праспекта быў ці не ўвесь вясёлкавы спектр, усе колеры, акрамя нацыянальных. А дамінавала чамусьці аранжава-фіялетавага гама /для недасведча-

ных удакладню: аранжавы і фіялетава — гэта геральдычныя колеры каралеўскай дынастыі Нідэрландаў/.

Вянкі ад Вярхоўнага Савета, урада, Міністэрства абароны і Праваслаўнай царквы ўскладліся да помніка-абеліска на плошчы Перамогі. Можна, яно і не лішняе памянуць у гэты дзень суайчыннікаў, загінуўшых у Другой сусветнай вайне. Не ставячы пад сумненне подзвіг саветскага салдата, ці не варта ўсё ж памятаць, што Перамога — плен ягонага мужнасці і ахвярнасці, трапіла ў брудныя рукі, спрыяла ўмацаванню рэжыму, які ад фашызму нашмат чым адрозніваўся. Акрамя таго, у Другой сусветнай вайне Беларусь страціла на карысць Польшчы частку сваёй тэрыторыі — Беласточчыну. Дык ці такія слаўныя пераможцы мы?

Пакуль што сталіца наша не мае мемарыяла ў гонар барацьбітоў за незалежнасць Беларусі /не блытаць з «борцамі за ўладу Саветов»/. Калі-небудзь, верыцца, ён паўстане на плошчы Незалежнасці. А пакуль кветкі і вянкі можна ўскладаць да помніка Прароку Адраджэння Янку Купалу.

Не дзіва, што ў шэрагу газет аб Незалежнасці пісалася ў іранічным альбо скептычным тоне, па сутнасці, ставілася пад сумненне неабходнасць будаўніцтва Беларускай дзяржавы. Калі ўтварэнне БССР калісь трактавалася як падарунак большавіцкага Кастрычніка, дык Незалежнасць трактуецца сёння, як падарунак Жніўня 1991 года. І зноў мы павінны быць удзячны Маскве... Баюся, што некаторых гарбатых, згодна расейскай прымаўцы, можа выпраміць толькі сырая зямля... Афіцыйныя асобы /некаторыя/ ля мікрафона, сказаўшы для прыліку некалькі слоў пра суверэнітэт, хуценька заводзілі іншую гаворку, з якой вынікала, што незалежнасць — гэта сёння не актуальна, а вось парушаныя ў выніку распаду СССР эканамічныя сувязі... Зноў сцвярджалася, што без расейскай сыравіны і комплектуючых Беларусь можа загрузіць сваю вытворчасць толькі на чатыры працэнты /скуль узятая гэта лічба — нішто, дарэчы, не ведае/... Гэтых прыхільнікаў аднаўлення СССР нават не збянтэжыў той «падарунак», які Масква прыпаднесла Беларусі /і ўсім краінам рублёвай зоны/ якраз напярэдадні нашага

свята — грашовая рэформа, якая моцна ўдарыла па беларускай эканоміцы. Згодна з міжуродавымі пагадненнямі, аб такіх акцыях Расія павінна папярэджаць сваіх эканамічных партнёраў за паўгода. Але з гістарычнага вопыту вядома, як большавікі /а гэтая рэформа — чысцейшы эканамічны большавізм/ ставіцца да сваіх абяцанняў, да міжнародных абавязанняў. Сёння ў Расіі высвятляюцца, хто вінаваты: Хазбулатаў, Чарнамырдзін, Расійскі банк альбо прэзідэнт РФ. Відаць, гэта надоўга.

На Беларусі сапраўды хворая эканоміка, але, глядзячы на ўсход, бачыш: адтуль здароўе не прыйдзе.

Здаровы сэнс я адчуў у выступленні Станіслава Шушкевіча па беларускім тэлебачанні з нагоды Дня Незалежнасці. Старшыня Вярхоўнага Савета атрымаў падтрымку сваёй лініі на нейтралітэт і бяз'ядзернасць краіны з боку самай уплывовай дзяржавы свята — Злучаных Штатаў Амерыкі. Гэта, безумоўна, узяло ягоны прэстыж і ў вачах прыхільнікаў, і вачах нядабрабычліўцаў, умацавала ягоны пазіцыі як палітычнага лідэра. Можна, таму і гаварыў Шушкевіч не пра традыцыйную ўжо «згоду», а пра рэальныя праблемы нашай краіны. Ён нават назваў вінаватых у тым, што не рухаюцца з месца ні эканамічная, ні палітычная рэформы. Гэта — найперш выканаўчая ўлада /урад/ і большасць у Вярхоўным Савете. Здавалася, яшчэ крыху — і ён назаве прозвішчы, але яшчэ, мабыць, не час...

А т.Кебіч у гэты дзень быў на вайскова-спартыўнай імпрэзе ва Уручы, у асяродку ветэранаў і генералаў, іншых чыноўнікаў Міністэрства абароны. Сярод сваіх.

Вярнуўся да таго, што гаварыў у пачатку. Кожны разумее Незалежнасць па-свойму. Адзін — як умову пабудовы на Беларусі цывілізаванага грамадства, дзе пануе закон і здаровы сэнс, другі — як магчымасць пабудоваць на дзяржаўныя грошы катэдж і ўвогуле свой дабрабыт, як незалежнасць ад закона і маралі. Паміж імі ніколі не будзе згоды.

Пётра ВАСІЛЕЎСКИ

ВОЛЯ БЕЛАРУСАЎ СВЕТУ

Па нашых назірваннях, Першы з'езд беларусаў свету, што адбыўся ў Мінску 8—10 ліпеня г.г., не набыў належнага асвятлення ў рэспубліканскіх сродках масавай інфармацыі. Што тут прычынаю — ці то інерцыя мыслення журналістаў, увагу якіх больш прыцягваюць «гучныя» мерапрыемствы, як правіла, пад непадзельнай звайда ўрада, ці то якрая пэўная пазіцыя — проціпазіцыя — урадавай прэсы і тэлебачання /бо пэўныя тэлеаскетэты, прысвечаныя з'езду, былі проста бездапаможныя.../ — невядома.

Але з'езд сусветнай беларускай супольнасці адбыўся, і з палітычнай гісторыі Беларусі яго — замоўчваннем — ужо не выключыш; дакладней, час пакажа, што ў гэтай гісторыі было сапраўднага і што застаецца надойга. Думаецца, Першы з'езд беларусаў свету сімвалізаваў выяўленне і ўключэнне ў грамадскі працэс на Беларусі,

бадай, самага моцнага, мяркуючы па прадстаўнічасці, голасу — той самай нацыянальнай супольнасці, уласна самога суб'екта дзяржавы, які дагэтуль у палітычным сэнсе выступаў расчлянёным на мноства грамадска-палітычных утварэнняў. Цяпер гэты суб'ект, дзякуючы намаганням Згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына», як бы сабраны ў адзінае.

Няма больш моцнай сілы ў сусветнай палітыцы, чым канцэнтраваны голас народа — утваральніка дзяржавы, прадстаўнікоў яго дыяспары. Калі народу не даюць — гэта па-нашаму, па-савецку — выказацца праз рэфэрэндум, ён выказваецца як грамадзянская супольнасць, — і невядома яшчэ, у якім выпадку голас народа больш моцны і ўладарны...

Сёння мы друкуем асноўныя дакументы з'езда.

ЗВАРОТ ДА БЕЛАРУСКАГА НАРОДА

Браты і сёстры!
Доўгія і складаныя пунявіны вялі да пайдання беларускай нацыі, волю лёсу раскіданай у свеце. Амаль усе еўрапейскія народы ўжо даўно перажылі сваё станаўленне ў якасці нацыянальнага адзіства. Перамогі і страты згуртавалі іх, умацавалі іх сілу і волю ў імкненні да самастойнага жыцця. Беларусы ж усё яшчэ пакутуюць на раздарожжы свайго гістарычнага шляху.

Але надышоў час вырашаць свой лёс. Цяпер альбо ніколі! Беларусі атрымала гістарычны шанец набыць рэальную дзяржаўнасць, самастойнасць, поўны суверэнітэт. І гэты шанец неабходна выкарыстаць.

Мы павінны мабілізаваць усе сілы, каб не толькі адстаяць першыя наступы дэмакратыі, незалежнасці, нацыянальнага адраджэння, але і рушыць далей, да вялікіх, зорных здзяйсненняў — адбудовы агульнага Бе-

ларускага Дому. Гэту высокую, накіраваную Богам місію мы здолеем выканаць толькі тады, калі адбудзецца ўсенароднае абуджэнне да свядомага нацыянальнага жыцця, калі вернем сабе гістарычную памяць, якую ў нас адбіралі цэлыя стагоддзі, глыбока ўсвядомім, хто мы ёсць і кім павінны быць у гэтым свеце. Мы можам ажыццявіць гістарычную справядлівасць і назаўсёды замацаваць незалежную Беларусь на карце

Еўропы не як геаграфічнае паняцце, а як шанаваную, паўнаўраўнаважаную дзяржаву беларускага народа і іншых народаў, што здаўна жывуць на нашай зямлі.

Дасягнуць гэтага можна, толькі аб'яднаўшы сілы беларусаў на Бацькаўшчыне і тых яе адданых дзяцей, што жывуць па-за межамі Беларусі, але захавалі ў сваіх сэрцах любоў да яе. Адольваючы ўсе перашкоды і нягоды, мы зможам дайсці да жаданай свабоды, зладзіць цывілізаванае, заможнае і культурнае жыццё для сябе і сваіх нашчадкаў.

Жыве Беларусь!

ДЭКЛАРАЦЫЯ АБ ПРЫНЦЫПАХ НАЦЫЯНАЛЬНАГА ДЗЯРЖАЎНАГА БУДАЎНІЦТВА

Першы з'езд беларусаў свету адбываецца ў год святкавання 75-х угодкаў абвясціння Беларускай Народнай Рэспублікі. Дзеячы БНР распачалі працэс практычнага адраджэння беларускай дзяржаўнасці. Цяпер стварыліся рэальныя ўмовы для яго паспяховага завяршэння. 27 ліпеня 1990 г. Вярхоўны Савет прыняў, а 25 жніўня 1991 г. надаў сілу Канстытуцыйнага закона Дэкларацыі аб незалежнасці Беларусі.

Гэтыя акты стварылі юрыдычны падмурак для адбудовы новай беларускай дзяржавы на прынцыпах незалежнасці, дэмакратыі, павагі да правоў асобы і права беларускага народа на нацыянальнае адраджэнне.

Рэалізацыя гэтай спрадвечнай мары беларусаў у цяперашніх умовах спрыяюць як унутраны, так і міжнародны абставіны. Таталітарная сацыяльна-палітычная сістэма ў Беларусі аб'ектыўна вычарпала свае магчымасці і не мае гістарычнай пер-

спектывы. На абсягах былой савецкай імперыі распачаліся працэсы суверэнізацыі, нацыянальнага і эканамічнага адраджэння многіх народаў, якія павінны набыць незваротны характар. Толькі пры ўмове дакладнага разумення асаблівасцяў гістарычнай сітуацыі ўсімі палітычнымі сіламі грамадства з'яўляцца падставы для нацыянальнага аб'яднання дзеля сумеснай працы на карысць нашай Бацькаўшчыне, яе палітычнага, гістарычнага і культурнага адраджэння.

Мы, удзельнікі Першага з'езда беларусаў свету, бачым будучыню вольнай, дэмакратычнай Беларусі як унітарнай, прававой, бяз'ядзернай дзяржавы, якая праводзіць палітыку міру і ўзаемакарысных добрасуседскіх адносін з усімі краінамі свету, якая мае развітую эканоміку, заснаваную на розных формах уласнасці, гарантуе сваім грамадзянам агульнапрызнаныя правы чалавека і клопацца пра стварэнне спрыяльных умоў для развіцця

культуры беларускага народа, якая прызнае найвышэйшай мэтай дасягненне агульнага добра і сацыяльнай справядлівасці ў грамадстве.

Мы лічым, што распачаць гэтую агромністую працу можна і павінны новы парламент, абраны на падставе дэмакратычнага закона, які створыць умовы для аб'ектыўнага волевыяўлення народа. Улічваючы небяспечны стан эканомікі і відваючы няздольнасць сённяшняй улады ажыццявіць карэктны і хуткі палітычны і эканамічны рэфарм, якія б разнаволілі творчую актыўнасць народа, мы заклікаем народных дэпутатаў Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусі прыспяшыць новыя выбары. Цяперашні склад Вярхоўнага Савета прыняў шэраг прынцыпова важных рашэнняў і ўжо па гэтай прычыне застаецца ў гісторыі Беларусі. Але дзеля добра нашага народа і захавання ўласнай годнасці ён мусіць зрабіць апошні адказны крок — забяспечыць канстытуцыйны і мірны шлях да пабудовы сапраўды

незалежнай і заможнай Беларускай дзяржавы. Такі шлях ёсць — гэта правядзенне рэфэрэндуму, за які выказалася каля 440 тыс. грамадзян Беларусі. Грамадская згода і супрацоўніцтва — гэта тры каштоўнасці, якія павінны быць захаваны.

Найважнейшы прынцып адбудовы Беларускай дзяржаўнасці — правядзенне палітыкі нейтралітэту. Імкненне да гэтага зафіксавана ў Дэкларацыі аб незалежнасці. Таму няма падстаў для далучэння да якіх-небудзь ваенных саюзаў. Права на нейтралітэт Беларусь выкапувала і акупіла незлічонымі ахвярамі ў многіх войнах.

Свабода — гэта найважнейшая каштоўнасць. Толькі свабода, падмацаваная сваёй дзяржаўнасцю, стварае ўмовы для самарэалізацыі ўсіх патэнцыяльных магчымасцяў народа. Мы жывём у час, калі гэта адвечная мара беларусаў можа быць здзейснена. Будзем жа годнымі ўскладзенай на нас лёсам высокай місіі!

ЗВАРОТ ДА ПАРЛАМЕНТА І ўРАДА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

Мы, удзельнікі Першага з'езда беларусаў свету, бачым асноўную мэту нашага супольнага дзеяння ў кансалідацыі нацыі дзеля духоўнага, дзяржаўнага і эканамічнага адраджэння нашай Бацькаўшчыны. Тыя з нас, хто жыве па-за межамі Беларусі, хацелі б пачуваць сябе неад'емнаю часткаю Беларускага народа і ведаць, што Радзіма для ўсіх сваіх дзяцей з'яўляецца роднаю маці. Доўгія гады значная частка беларускай дыяспары была адлучана ад Бацькаўшчыны, і мы спадзяемся, што гэтыя змрочныя часы незваротна мінулі. Рэспубліка Беларусь як самастойная, цывілізаваная дзяржава, павінна стаць апораю і надзеяй для ўсіх беларусаў у свеце, дзе б яны ні жылі. Мы заклікаем дзяржаўныя ўлады Рэспублікі Беларусі, а таксама грамадскія арганізацыі і рухі спрыяць ажыццяўленню гэтай святой справы.

На працягу трохдзённай працы з'езда яго ўдзельнікамі былі выказаны прашанні, просьбы, пажаданні, скіраваныя на вырашэнне праблем беларусаў замежжа па задавальненні іх культурных, жыццёвых і іншых патрэб. За кожным словам, выказаным на з'ездзе, стаяць лёсы жывых людзей, нашых суродзічаў. Асабліва ўскладнілася жыццё многіх беларусаў у краінах блізкага замежжа з-за нестабільнасці палітычнай і эканамічнай сітуацыі. Не маюць трывалых сувязяў з Радзімаю і беларусы заходняй дыяспары. Большасць з гэтых пытанняў не можа быць вырашана без удзелу дзяржаўных улад Рэспублікі Беларусі, якія сёння павінны несці на сабе абавязак клопацца пра краіну і яе народ. Выказваючы наша агульнае пажаданне, даводзім да ведама парламента і ўрада Рэспублікі Беларусь

наступныя канкрэтныя прашанні па ўсталяванні ўсебаковых сувязяў з беларусамі замежжа і аказанні дапамогі беларускай дыяспары:

— спрыяць дзейнасці грамадскіх арганізацый, якія ладзяць сувязі з беларускім замежжам, ствараць роўныя ўмовы іх падтрымкі з боку дзяржавы;

— адкрыць прадстаўніцтвы Рэспублікі Беларусі ва ўсіх краінах, дзе ёсць беларуская дыяспара; пры прызначэнні афіцыйных прадстаўнікоў улічваць меркаванні на гэты кошт мясцовай беларускай дыяспары;

— выкарыстоўваць асоб з беларускай дыяспары як ганаровых консулаў, віцэ-консулаў і консульскіх агентаў Рэспублікі Беларусі ў краінах іх пражывання згодна з Міжнароднай Венскай канвенцыяй аб консульскіх зносінах 1963 г.;

— разглядаць беларускую дыяспару як спрыяльны чынік для ўладкавання добрых адносін з краінамі, дзе жывуць беларусы; ствараць у іх грамадска-інфармацыйныя цэнтры і гандлёвыя прадстаўніцтвы;

— у двухбаковых пагадненнях з краінамі, дзе жывуць беларусы, прадугледзець абавязковыя гарантыі абароны іх правоў і задавальнення нацыянальна-культурных патрэб згодна з Хельсінскімі пагадненнямі і іншымі міжнароднымі дакументамі па правах чалавека;

— мэтанакіравана аказваць дапамогу беларусам замежжа ў адкрыцці беларускіх культурна-асветных цэнтраў, рэлігійных храмаў, школ, бібліятэк, музеяў, развіцці перыядычнага друку, радыё і тэлебачання, забяспечыць сістэматычны абмен неабходнай для замежных беларусаў рэтраспектыўнай і бягучай інфармацыяй паміж Беларуссю і краінамі, дзе жывуць беларусы;

— разглядаць беларускія грамадскія згуртаванні па-за межамі Беларусі як асяродкі беларускага нацыянальнага жыцця, аказваць ім рознабаковую дапамогу, у тым ліку і матэрыяльную;

— забяспечыць магчымасць для беларусаў замежжа падпісці на перыядычныя і падпісныя выданні, што выходзяць у Беларусь;

— пашырыць тэхнічныя магчымасці рэдакцый Беларускай тэлерадыёкампаніі, якія выдчуць вышчанне на беларускае замежжа;

— надаваць статус найбольшага эканамічнага спрыяння прадпрыемствам беларускага паходжання з эміграцыі, якія жадаюць прыняць удзел у вырашэнні эканамічных праблем нашай краіны /пры заключэнні кантрактаў, набыцці маёмасці, стварэнні сумесных прадпрыемстваў на Беларусі і г.д./;

— садзейнічаць беларусам замежжа ў атрыманні адкацыі на Беларусі, прымаць іх на вучобу ў навуцальныя ўстановы на льготных умовах па хадайніцтве беларускіх суполак замежжа; ладзіць адукацыйны абмен між навуцальнымі ўстановамі Беларусі і краін, дзе жывуць беларусы, з удзелам беларусаў замежжа;

— выкарыстоўваць усе магчымыя сродкі дзеля падключэння лепшых інтэлектуальных сіл беларускай дыяспары пры вырашэнні праблем духоўнага і эканамічнага адраджэння Бацькаўшчыны; разглядаць асоб беларускай дыяспары як магчымых дарадчыкаў, кансультантаў і спецыялістаў па адвядзеных праблемах ва ўрадавых установах Рэспублікі Беларусі;

— распрацаваць і прыняць Закон Рэспублікі Беларусі аб мігрантах і бежанцах, ствараць адвядзеную

дзяржаўную структуру;

— забяспечыць умовы для вяртання на Радзіму асоб беларускай дыяспары /першачарговае перад іншымі перасяленцамі выдзяленне ці продаж зямельных участкаў, беспрацэнтных грашовых пазык, стварэнне іншых матэрыяльных выгод/;

— прадугледзець спрощаную працэдuru надання беларускага грамадзянства асобам беларускай дыяспары, якія прыехалі ў краіну на сталае жыхарства;

— аднавіць беларускае грамадзянства тым беларусам замежжа, якія мелі яго да прыняцця Закона аб грамадзянстве Рэспублікі Беларусі і не маюць грамадзянства тых краін, дзе яны жывуць зараз;

— устанавіць бязвізавы рэжым уезду ў Беларусь для беларусаў блізкага замежжа;

— удзяляць асаблівую ўвагу праблемам беларусаў у рэгіёнах спрадвечнага пражывання беларускага этнасу /Віленшчына, Беластоцчына, Смаленшчына, Браншчына, паўночная Чарнігаўшчына/, якія зараз уваходзяць у склад суседніх краін; выканаць у адносінах да іх прашанні, выказаныя на Першым з'ездзе беларусаў блізкага замежжа /снежань 1992 г./;

— Міністэрству замежных спраў выкарыстоўваць беларускую лацінку пры афармленні замежных пашпартаў і іншых неабходных дакументаў міжнародных зносін;

— падтрымаць ініцыятыву Навукова-асветнага Цэнтра імя Ф.Скарыны і выдавецтва «Беларуская энцыклапедыя» аб выданні энцыклапедычнага даведніка «Беларускае замежжа», ствараць для гэтага ў структуры Цэнтра спецыяльны аддзел;

— вырашыць пытанне аб рэабілітацыі замежных беларусаў —

ЗАЯВА

ПА ВАЙСКОВЫМ ПЫТАННІ

З'езд выказвае свой вялікі непакій сітуацыяй, якая склалася ў войску незалежнай Беларусі — адным з найважнейшых дзяржаўных інстытутаў, без якога, як вынікае з гістарычнага вопыту нашага і іншых народаў, немагчыма гарантаваць самае існаванне дзяржавы.

З'езд адзначае, што Беларусь, утрымліваючы за свой кошт непакійна велізарную збройную сілу, дагэтуль не мае надзейнага адданага справе абароны беларускай дзяржаўнасці войска. У тых вайсковых адзінках, якія зараз называюць Узброенымі Сіламі Беларусі, пануюць негатыўныя, пагардлівыя адносіны да яе незалежнасці і нацыянальнага адраджэння. Большасць вайскоўцаў варожа ставіцца да беларускай мовы, не спыняюцца спробы фальсіфікацыі беларускай гісторыі, асабліва тых яе перыядаў, якія звязаны з войнамі супраць усходняга дэспатызму. Дагэтуль у вайскавай вопратцы ўжываецца камуністычная імперская сімволіка; у войску не спыняецца, і нават пашыраецца, пераслед патрыятычна настроеных вайскоўцаў. Шалёнаму цкаванню падвяргаюцца сапраўдныя патрыёты Беларусі, да канца адданыя ідэі беларускай незалежнасці і Адраджэння — сябры Беларускага Згуртавання Вайскоўцаў. Ва ўмовах супрацьдзеяння з боку асоб, зараз кіруючых беларускімі узброенымі сіламі, яны распрацавалі канцэпцыю стварэння Беларускага войска і шмат зрабілі для яе прапаганды і рэалізацыі. Кіраўніцтва Міністэрства абароны перашкаджае пераводу на Радзіму афіцэраў беларусаў. Нізкія маральныя стан і дысцыпліна ў войску абумоўлены няздольнасцю вайсковага кіраўніцтва наладзіць выхаваўчую працу на грунце Беларускага патрыятызму.

З'езд лічыць, што асноўнай прычынай захавання такога становішча ў войску з'яўляецца ўрадавая вайсковая палітыка, пры якой на ключавыя пасады ва ўзброеных сілах прызначаюцца асобы, якія адмоўна ставяцца да незалежнасці Беларусі, яе адраджэння і свядома перашкаджаюць стварэнню сапраўды Беларускага войска.

З'езд патрабуе ад урада Беларусі рашучыя захады па неадкладнай беларусізацыі войска і навадзненні парадку ў ім. З'езд таксама патрабуе аднаўлення на вайскавай службе падпалкоўніка Міколы Статкевіча і іншых адстаўнікоў БЗВ, пакаранна вайсковых і іх незаконным зваленні.

ахвяр сталінскіх рэпрэсій і аб выплаце ім адвяденай кампенсацыі;

— заключыць пагадненні аб рэгулярным інфармацыйным абмене з тэлебачаннем Украіны, Літвы, Латвіі, Польшчы, Расіі з улікам патрэб беларускай дыяспары і нацыянальных меншасцей у Беларусі;

— аказаць неадкладную дапамогу віленскім беларусам у іх намаганнях па аднаўленні Віленскай беларускай гімназіі і музея імя І.Луцкевіча;

— аказаць падтрымку Згуртаванню беларусаў свету «Бацькаўшчына» ў выданні газеты для беларусаў замежжа;

— дзеля забеспячэння патрэб верхняй, як у Беларусі, так і па-за межамі, аказаць дапамогу ў справе перакладу і выдання Святога Пісання на беларускай мове;

— аказаць дапамогу ў вырашэнні такога важнага пытання для беларусаў на Беластоцчыне, як вяртанне праваслаўнай царквы ў Польшчы Супрасльскага Свята-Благовешчанскага манастыра згодна з воляй фундатараў яго залажэння.

З'езд даводзіць да ведама парламента і ўрада думку пераважнай большасці ўдзельнікаў з'езда аб неабходнасці вырашэння наступных пытанняў, якія маюць агульнанацыянальнае значэнне:

— абвясціць дзяржаўным святам 25 Сакавіка — дзень абвясціння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі;

— спыніць выкарыстанне гімна былой БССР у якасці дзяржаўнага гімна Рэспублікі Беларусі, прыспяшыць завяржэнне новага гімна, які павінен адвядваць нацыянальным ідэалам беларускага народа;

— вярнуць сталіцы Рэспублікі Беларусь г.Мінску яго гістарычную назву — Менск.

БЕЛАРУСЬ — НА КАРТУ СВЕТУ

Мікола ГАНЬКО жыўе ў Таронта. Ён старшыня згуртавання беларусаў Канады, адзін з заснавальнікаў Канадзійскага фонду «Ахвярам Чарнобыля ў Беларусі». Падчас яго ўдзелу ў Першым з'ездзе беларусаў свету наш спецыяльны карэспандэнт меў з гасцем гутарку, якую і прапануем увазе чытачоў.

— Дык на чых праблемах, спадар Мікола, спынімся — беларусаў у Канадзе ці беларусаў у Беларусі?

— Ці жыццё там, ці жыццё тут — праблемы былі і будуць, хаця пажадана, каб людзі абыходзіліся без іх. Асабіста з тых, хто ніколі не глядзіць назад — толькі наперад.

— Кажуць, збоку многае відаць лепей...

— Трэці раз за апошнія гады прыязджаю ў Беларусь, і ўсе болей і болей новага адчыняецца пагляду. Каб сказаць — змяні жыццё, то не ведаў бы, з чаго і пачаць — ці з эканомікі, ці з адукавання, ці з культуры... Найперш, мабыць, з пераўзгадоўвання людзей. Старыя ідэалогіі аджылі свой час. Народы, якія здольны хутка перамяняцца, заваёваюць вялікія пазіцыі ў свеце. Звычайна як прыклад згадваюць Японію. А вазьміце Паўднёвую Карэю, Тайвань... Сам кітайскі народ застаецца ранейшым, а ягоная частка дынамічна развіваецца. Як зрушыць беларускі народ да такога самага дынамізму? «Застой» — слова дакладнае, гэта найперш застой мазгоў. Не будзе разумення гэтай прастай рэчы ў вярхушкі — ніякага руху наперад чакаць не варта.

—Што, на ваш погляд, перашкаджае такому дынамізму?

— Залішняя цэнтралізацыя кіравання і засілле бюракратызму. Апошняе сустракаецца на кожным кроку і відно нават у дробязях, не кажучы ўжо пра сферу вытворчасці. Адзін з тэрэтыкаў новай глабальнай эканомікі разважае так: брыгадзір не мае права замяніць рабочага, бо яго самага мусіць замяняць вышэйшы кіраўнік. А вышэйшага — яшчэ вышэйшы, а таго —

прэзідэнт фірмы. А хто будзе выконваць працу прэзідэнта? Прэзідэнт іншай фірмы, якая возьме ініцыятыву ў свае рукі. Або возьмем інстытут наместніцтва. У вашым разуменні ў нас яго проста не існуе. Калі ёсць у якой установе «віце», то ў яго іншая, самастойная функцыя. І, вядома, абавязак замяняць зверху, калі той не прысутны. Тут жа дзесяткі тысяч наместнікаў займаюцца немаведна чым. Сем чалавек носяць адну паперку, і гэта лічыцца нармальным. Так што ёсць над чым падумаць навукоўцам. Звонку, я ўпэўнены, новай арганізацыі працы ніхто не прынясе. Зрух пачнецца тады, калі ўлада стане на шлях прагрэсу і перастане трымацца таго, што напрацавана за 70 год. Яшчэ адзін тэрэтык эканомікі, прафесар Эдвард Дэмінг віну за недахопы ў вытворчай сферы ўскладае толькі на кіроўцаў, а не на рабочых. Згодна з яго тэрэтыкай пры эканамічным адставанні вярхі павінны паглядзець перш за ўсё на саміх сябе — наколькі яны кампетэнтныя і сумленныя.

— Ці ёсць у Беларусі сілы, якія маглі б вывесці грамадства з тупіка?

— Думаю, такія сілы ёсць. Трэба толькі адпаведных людзей паставіць на адпаведныя месцы, воль і ўсё. Нядаўна слухаў тэледыскусію па банкаўскай справе з удзелам дэпутатаў. Хвілінамі сорамна было: людзі не разумеюць таго, пра што гавораць. Як у нас кажучы — адны пра яблык, а другія пра апельсіны. Бяззартаснымі паперамі — рублямі — закідалі Беларусь і скардзяцца: усё даражэе. Нішто не даражэе — проста грошы падаюць у цане. Інфляцыя. Шушкевіча вінавацяць... А ён жа па сутнасці не мае ўлады.

— Вы прысутнічалі на «круглым stole» па пытаннях дзяржаўнасці.

Вашы ўражанні.

— Там было шмат крытыкі, але адна крытыка, без канкрэтных прапаноў, не мае сэнсу. Каб усур'ез узяцца за справу, то не дзесяцігоддзю — трох год хапіла б для ўсталявання сапраўднай незалежнасці. Людзі нашы працавітныя, пашану маюць да працы. А што няма энэрганосбітаў ці яшчэ чаго, дык што тая ж Японія мае, акрамя скалаў ды вулканаў? Усё прывезена.

— Што, на вашу думку, у самім народзе перашкаджае зменам да лепшага?

— Нявольніцтва — вольная бядка. Дзвесце год падпарадкавання нешта ж значаць. Уззяць, дапусцім, беларуса і англасакса. Нават калі апрадуць іх аднолькава, вольныя ўсё роўна пазнаеце. Англасакс будзе крочыць просценка і глядзець па-над галавамі. А беларус унурыцца і пад ногі пазіраць. Так навуцкі, так прымуслі — быць пакорнымі.

— Вы лічыце, што не так і лёгка нам узняць галовы перастае згінацца?

— Абсалютна так. Характар складаецца стагоддзямі, ён гістарычна абумоўлены. Эмігрант-беларус, які страціў усё, а пасля ашчадзіў крыху грошай, ён не проста пад страхам жыве — пад тэрорам. Ён ужо быў галодны, голы і з нічым, воль лупіны ў лагеры. Кожны другі армянін на эміграцыі займаецца бізнесам. Не скажу, што беларусы нявольныя да бізнесу, — часта яны баяцца пачаць. Сем раз адмерцаць, пакуль адрэжучы.

— Мяркуючы па ўсім, вы маеце адносіны да сферы гаспадарання.

— Я двойчы мяняў прафесію. Быў на будаўніцтве, ды мне апырылася цяганне, перавучыўся. Стаў адміністратарам вытворчасці, увайшоў у кіраўніцтва фірмы. Патэныял яе росту быў надзвычай высокі, мяне год не адпусцілі на пенсію, шукаючы замену.

— Ці даўно вы ўзначальваеце згуртаванне беларусаў Канады?

— Чацвёрты год ужо. Да мяне была

доктар Раіса Жук-Грышкевіч, яна таксама дэлегат з'езда беларусаў. З дапамогай камп'ютэра зрабіў пераўлік, дык у нас зарэгістравана неадзё 600 сем'яў, г. зн. каля трох тысяч чалавек. Акрамя таго, я даўні сябра рады Беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы /у радзе 8 духоўных асоб і 8 цывільных/. Без сваёй царквы, скажу я вам, беларусы не захаваліся б на замежжы. Вось чаму для мяне дзіўна, што на Беларусі да рэлігійнага жыцця ставяцца абыякава. Акрамя веры, царква дае духоўнае нападуненне — тое, чаго відавочна не стае нашаму народу. Часам мне здаецца, што гэта народ без душы. Або з чужой душой, устаўленай... Для нас жа, беларусаў Канады, Бог і Бацькаўшчына — адно.

— Ці быў адток з беларускай дыяспары ў расейскую?

— Амаль уся наша старая эміграцыя /перад першай сусветнай і паміж дзвюма войнамі/ пайшла ў расейскую царкву. Засталіся лічаны, хто пачуваў сябе беларусам. Помню, як суайчыннік плакаў у царкве на каленях, пачуўшы роднае слова.

— Што сёння падтрымлівае дух беларусаў Канады?

— Беларуская дзяржаўнасць. Мы гордыя, што ў нас зноў ёсць свая дзяржава, і хай яна яшчэ не стала на ногі — сам факт надзвычай важны. Рады мы і аднаўленню сымболікі, і гэтак першаму з'езду.

— Ці ёсць у вас вера ў новую Беларусь?

— Ёсць магчымасць новага жыцця для Беларусі. Ці будзе яна выкарыстана — іншая справа. Усё залежыць ад людзей, ад усведамлення гістарычнага моманту, у якім мы сёння апынуліся. Кожны можа прылажыцца да адбудавання, аднаўлення народа, бацькаўшчыны, дзяржавы. Пакуль што маем парадокс: дзяржава беларуская па форме, а не па змесце. Зліквідаваць гэты парадокс — адна з задач часу. Калі я маю важныя сустрэчы ў Канадзе і гавару пра Беларусь, я кажу толькі пра пазітыўнае. Каб прыцягнуць увагу, каб пашырліся кантакты з маймі радзімай. Беларусь трэба паставіць на карту свету, а іначай там застаецца белая пляма.

— Дзякуючы за гутарку, спадар Мікола.

Гутарыла Г.КАРЖАНЕЎСКАЯ

З пошты "LiMa"

АДРАДЖЭННЕ:

КАМУНІСТЫЧНЫ «ГЛОССАРИЙ»?

Цяперашні дзень не перастае здзіўляць нежаданнем, калі не супраціўленнем дэрусіфікацыі нашага жыцця ва ўсіх сферах дзейнасці і асабліва ў галіне адукацыі, найперш вышэйшай.

Чарговым прыкладам гэтага з'яўляецца план выпуску літаратуры выдавецтва «Вышэйшая школа» на 1994 год, якое запланавала выпусціць 70 пазіцый па 22 накірунках, пачынаючы ад агульных пытанняў навукі і культуры і завяршаючы дамаводствам. У іх ліку — 19 кніг на беларускай мове. Тут назіраецца пэўны прагрэс у параўнанні з мінулымі гадамі, калі ці не ўсе 100 працэнтаў дзяржаўнай выдавецкай прадукцыі для вышэйшай школы выдаваліся па-руску. Але калі падысці аналітычна, то выяўляецца, што перспектыва сацыялістычнай арыентацыі ў выдавецкай дзейнасці яшчэ далёка не канула ў вечнасць. Яна прысутнічае, як і ва ўсе перыяды пабудовы сацыялізму, у дзяржаўнай выдавецкай палітыцы і асабліва ў спробах адмаўлення магчымасцей беларускай мовы ў якасці асноўнага сродку данясення навуковай і вучэбнай інфармацыі. Завадатарам тут назіраюць навукоўцы і выкладчыкі гуманітарнага профілю. Да прыкладу, нават «История Европы», які перакладна з французскай, даецца на рускай мове. Тут ужо ўсякія аргументы адсутнічаюць, бо нельга скарыстаць нават «права аўтара» выбіраць мову выдання.

Аналагічная сітуацыя назіраецца і ў спробах выдавецтва «Вышэйшая школа» пазнаёміць «шырокае кола чытачоў» са стваральнікамі прыгожага пісьменства Вялікабрытаніі і Амерыкі. Складальнікі Картэс, Судлянкова, Стулаў, «известные в Беларуси специалисты по английской литературе», палічылі, што бібліяграфічныя даведнікі «100 писателей Великобритании» і «100 писателей Америки» ў Беларусі неабходна выдаць на рускай мове, ну а калі патрэбна беларуская прысутнасць, то аўтары пакуль што абцяжочаюць яе змясціць толькі ў звестках «о переводе произведений на русский и белорусский языки». Ні больш, ні менш. Думаецца, няўжо скампанавальшы гэты зборнік атрымалі аўтарскае права на мову выдання ад саміх англійскіх і амерыканскіх пісьменнікаў — памерлых і жывых?

Асабліваю ўвагу ў перспектывічным плане выдавецтва прыцягаюць тыя пазіцыі, дзе пазначаны руска-беларускія прадметныя слоўнікі. Неабходнасць стварэння энцыклапедычных галіновых слоўнікаў на беларус-

кай мове не выклікае сумненняў. На сённяшні дзень выдадзены такога тыпу юрыдычны слоўнік, рыхтуецца аналагічны па матэматыцы. Але дастаткова засяродзіцца на пазіцыях выдавецкага плана па раздзеле «Філасофія», каб пераканацца ў тым, што тут нічога падобнага рабіць не жадаюць. Напрыклад, студэнтам, выкладчыкам ВДУ, усім, хто цікавіцца філасофіяй, гісторыяй грамадскай думкі, прапануецца «Філасофскі русско-белорусский словарь», дзе тэкставыя дэфініцыі /азначэнні/ галоўных філасофскіх паняццяў і катэгорыяў, біяграфіі мысліцеляў, у тым ліку філосафаў і асветнікаў Беларусі, будуць дадзены па-руску. Вось як, прыкладна, гэта будзе выглядаць: «МАТЕРИЯ /МАТЭРЫЯ/.

Філасофская катэгорыя для абзначэння аб'ектыўнай рэальнасці...» і г.д. /калі прытрымлівацца традыцыйнай марксісцка-ленінскай схемі/. Усё сведчыць аб тым, што рыхтуецца выданне звычайнага філасофскага слоўніка на рускай мове /аналогічна якому ў СССР, а цяпер у Расіі выдаваліся і выдаюцца амаль штогодна паўмільённымі тыражамі і ў вялікіх колькасцях дасылаюцца на Беларусь/, але з мэтай лепшага яго праходжання па зацвярджалых інстанцыях аўтары «дазваляюць» аздабіць кожнае паняцце, напісанае прозвішча мысліцеля перакладам на беларускую мову і на гэтай падставе прыдаць слоўніку статус «русско-белорусского». Чаго тут больш: тактычны хітрасці новых русіфікатараў ва ўмовах незалежнай краіны ці няведання элементарнага, што беларускі эквівалент філасофскай тэрміналогіі не вырастае з рускага азначэння? Аўтары слоўніка альбо не ведаюць /у што мала верыцца/, альбо ідэалагічна-традыцыйна перакананыя не дазваляе ім усвядоміць, што руская мова ні ў якім разе не можа быць пакладзена ў якасці ўзору «нормативной философской терминологии» як для беларускамоўнага, так нават і для рускамоўнага варыянта. Гэта тлумачыцца тым, што ўва ўсіх еўрапейскіх мовах, у тым ліку і ў рускай, адсутнічаюць асноўныя тэрміны філасофскай абстракцыі ўласнага паходжання. Калі ўзяць хоць бы самыя пашыраныя тэрміны, тыпу «аб'ект», «ідэя», «энергія», «філасофія», «дэдукцыя», «ідэялогія», «матэрыя», «інтэрпрэтацыя» і г.д., то ўсе

яны старажытнагрэцкага ці лацінскага паходжання і больш-менш адаптаваныя да нацыянальнага маўлення. Уключэнне ж уласнабеларускіх слоў, якія выкарыстоўваюцца ў іншагалінавым побытавым ужытку, тыпу «якасць», «колькасць», «рух», «свадомасць», «лічба» і г.д., у арэал перакладу іх з рускай мовы з'яўляецца ідэалагічна-спекулятыўным. Бо гэта стварае бачнасць, што нават шырока выкарысталыя беларускія словы выступаюць усюго толькі ў якасці перакладу з рускай мовы. А гэта ёсць не што іншае, як звычайнае імперскае блюзнерства.

Думаецца, што тут адлюстроўваецца асабістае разуменне мовы, «двуязычия», «інтэрнацыяналізму» аўтарамі-складальнікамі. Адным з іх з'яўляецца зусім нядаўні прафесійна-партыйны працаўнік доктар філасофіі, прафесар І.Антановіч, партыйным лёсам занесены ў Маскву і вокалгненным віхрам разбурэння СССР і забароны дзейнасці КПСС прызваны зноў жа ў Мінску. Другі аўтар — маскоўскі прафесар Г.Ашын, спецыяліст перыяду «спелага сацыялізму» па праблемах ідэалагічнай барацьбы ў сучасным свеце, крытычы сучасных буржуазных сацыялагічных канцэпцый. Ён, трэба думаць, увасабляе эталон класавага падыходу да творчасці «філосафов і прасветителей Беларуси», якую абцяжочыць шырока адлюстраваць складальнікі слоўніка. А можа, па савецкіх узорах суадносін інтэрнацыянальнага і нацыянальнага шануюны маскоўскі прадстаўнік уключаны ў якасці маскоўскага аўтарытэту і візітатара «чысціні ідэінасці» і з'яўляецца процівагай магчымаму тутэйшаму слоўнікаваму «сепаратызму»?

Адчуванне някаватасці ўзмацняецца ў працэсе азнаямлення з чарговаю пазіцыяй «Вышэйшай школы» па раздзеле «Псіхалогія». Доктары псіхалагічных навук М.Дзячэнка і Л.Кандыбовіч, кнігі якіх «іздываліся» ў США, Кітае, Чехо-Словакіі і другіх краінах, як падаецца ў рэкламе, прапаноўваюць «Псіхологический русско-белорусский словарь». Не будзем аспрэчваць сусветныя памеры вядомасці аўтараў, але іх жаданне звесці вельмі вострую патрэбнасць выдання псіхалагічнага слоўніка па-беларуску да выдання руска-беларускага адпаведніка з тэкставым тлумачэннем паняццяў па-руску нельга зразумець нават дзеля пашырэння іх аўтарскай вядомасці і ў Беларусі.

Нежаданнем ні аўтара Аўчарэнкі, ні, што самае галоўнае, дзяржвыдавецтва адмовіцца

ад прыняцця, выплываючых з каланіяльна-сацыялістычнай мінуўшчыны, тлумачыцца і намер выдання працы з экзатычным назовам «Психоаналитический глоссарий: Словарь-справочник», прысвечаны вучнёўню З.Фрэйд. Гэты самы «глоссарий» /тлумачальны слоўнік састарэлых і малаўжывальных слоў/ мяркуецца таксама выдаваць на мове народа, які пражывае ў раёне Пскова—Кастрамы, а не ў Беларусі.

Спробы аўтараў згаданых слоўнікаў увесці ва ўжытак лексічны запас замежнага ці ўласна беларускага паходжання праз рускую арфаграфію можна зразумець толькі як жаданне залічыць на свой навукова-метадычны рахунак яшчэ адну распрацоўку і засведчыць свой «радыкалізм» ў беларусізацыі. Але тут прысутнічае і глыбокі зместава-ідэалагічны сэнс. Менавіта: стварыць немагчымасць засваення складаных дэфініцый на беларускай мове; слоўнікава замацаваць немагчымасць пераходу на выкладанне прадметаў у ВДУ па-беларуску; скарыстаць ліміты дзяржаўных грошай і паперы на выданне прац, якія нічога супольнага не маюць з дэрусіфікацыяй выкладання гуманітарных навук.

З уласнае практыкі выкладання філасофіі і логікі ў БДПА мушу зазначыць, што адсутнасць падручнікавага і слоўнікавага фондаў на беларускай мове з'яўляецца не толькі прычынай, але і зацэпкам шмат для каго ў іх нежаданні правядзення занятак у дзяржаўнай мове. І ў гэты час і камісія Вярхоўнага Савета па культуры, адукацыі і захаванні гістарычнай спадчыны, і міністэрства адукацыі, і акадэмічныя інстытуты пусцілі на самапас выдавецкую дзейнасць, нягледзячы на тое, што ў бліжэйшыя два гады выкладанне гуманітарных навук мяркуецца поўнасцю перавесці на беларускую мову. Можна ўявіць, якую «падомгу» атрымаюць і выкладчыкі, і студэнты. Праўда, трэба зазначыць, што памкненні вышэйзгаданых аўтарскіх калектываў маюць і пазітыўны момант у якасці ілюстратыўнага матэрыялу, раскрываючага сутнасць «двуязычия», дзе беларускаму варыянта ўва ўсіх сферах жыцця накіраваны ў лепшым выпадку дужкі побытава-этнаграфічнай аздабы велікарускага панавання.

Змены, якія адбыліся апошнім часам у грамадстве, спрыяюць фіксацыі камуністычнага «глоссария» выключна як слоўніка састарэлых паняццяў, належачых недалёкай гісторыі. Спробы фармаваць новы погляд на гуманітарную адукацыю, падсілкоўваючыся ўчарашнімі напрацоўкамі «светлай будучыні», ідуць наперазд дню сённяшняму. Задача дна — не дапусціць гэтага!

Мікола АНЦЫПОВІЧ,
кандыдат філасофскіх навук, дацэнт
Беларускай політэхнічнай акадэміі

I
... Мы разгубленыя і напалоханыя. Сярод нас і вакол нас непрадказальная гульня інтарэсаў, супярэчлівасцей, уплываў. На нас пастаянна ўздзейнічае злавеснае поле чужога ўладарнага магнетызму. Кволяны замкі на пяску, пабудаваныя з сізіфавай апантанасцю нешматлікімі рэстаўратарамі нацыянальнага духу, лёгка змываюцца дзевятым валам гэтага магутнага поля. І мы амаль што страцілі найвышэйшы боскі дар — сваю адметнасць. Нашы пошукі бессістэмныя, іх

зарыентаваліся і хінуцца да старых «апенкуноў» рашуча і аддана. «Лепшыя сыны» нацыі бачаць нашае шчасце ў двухмоўі і калектыўнай бяспецы. Мы ж маўкліва пазіраем, што будзе далей.
...На унікальнай духоўнай аўры беларускай нацыі адметна праглядаюцца цёмныя плямы былых грахоў нашых. Нашыя прарокі і іуды спалучаюцца на ёй самым дзіўным чынам: ад Пазняка да Кебіча, ад Быкава да Мысліўца, ад Шушкевіча да Булахава. Пладавітая зямля наша!.. Мы талерантныя і паспешліва падаем руку нават тым, каго ў цывілізаваным свеце не пусцілі б на парог. Таму мы і раз'ядноўваемся ўжо не адну сотню гадоў...

нокровных» брацікаў. Брацікі-беларусы спарадычна супакойваліся, размазваючы крывавае слёзы. Усё гэта было, як было і тое, што старэйшыя браты і сваёю крывёю росна акрапілі нашы палаткі ў сутычках з агульным ворагам. І ўсё ж нам трэба вызначыцца. Магчыма, і прызнаць, што даўно сталі натуралізавацца частка Краіны Мацюкоў, што зрасліся на мёртва з яе супярэчлівай ментальнасцю. Прызнаць, што процьма звязак і нітак, якія нас злучаюць, ператварыліся ў самакаштоўную пачвару, нажывай для якой і становіцца наша душа, наша адметнасць. Прызнаць, што наша эліта, прайшоўшы дабротны і незваротны працэс «зліцця нацыі», амаль не здольна

Ды і зразумела даўно ўжо, што прагматычны Запад не гарыць жаданнем падставіць сваё плячо. Спадзявацца можна толькі на саміх сябе, як гэта і банальна гучыць. Мы ж працавітыя і цярдлівыя!

IV

Ці трэба гаварыць пра звышадказнасць, якая кладзецца на плечы сапраўдных лідэраў нацыі, яе эліты. Нешматлікай і расколатай, не надта моцнай духам /за рэдкім выключэннем/. Нас даўно пераконваюць, што наш народ не здольны ўвогуле вылучыць моцнага, агульнапаважанага лідэра, а наша светаўспрыманне вымагае абавязковага пастыра.

Не сакрэт, што нацыя як самаабноўлены, самакіруемы арганізм, яшчэ не сфарміравалася ў нас. А значыць, мы толькі пачынаем сваё нацыянальнае станаўленне. І як жа патрэбен сёння беларусам лідэр! Лідэр, які здольны акумуляваць, уабраць у сябе ўсе танчэйшыя таны і паўтаны складанейшай палітры сённяшняй рэальнасці.

Ён, безумоўна, павінен несці ў сабе чыстае і моцнае энергетычнае поле, яснае і нават вонкава прываблівае, якое давала б нам Веру. І ствараць гэтае поле павінна нам усім, па кропельцы ўкладваючы ў агульную справу свае інтэлектуальныя і матэрыяльныя здаткі, чысціню помыслаў, іх высокі духоўны кшталт і, канешне, моц духу. І тады сукупны Банк народнай душы збярэ гэтую энергію ў адно цэлае, накопіць, нарэшце, сілу, здольную стварыць крытычную масу для рашучых высілкаў на складаным і пакутлівым шляху Беларусі. Мы ўсе — часцінка нашага Беларускага Сусвету, ён як мазаіка складаецца з нас усіх. Гэта і ёсць наш адметны твар, аднавіць які — справа нашага гонару. Што тычыцца лідэраў, то яны ёсць на нашай зямлі, хай і не зусім ідэальныя, але затое жывыя і натуральныя. Каб толькі ў сваёй Айчыне зразумелі сваіх прарокаў!..

Алесь Гібок-Гібкаўскі

РАСКОЛІНА Ў НАШЫМ СЭРЦЫ

ЭСЭ

вынікі — праблематычныя... Але мы вяртаемся з доўгай ссылкі ў бяспамяцтва на сваю зямлю, зруйнаваную і знявечаную многімі дзесяцігоддзямі чужой улады, на тую адзіную глебу, дзе толькі і можа прыняцца і ўзрастаць душа нашага этнасу. Мы вяртаемся, як вярталіся яўрэі з Егіпта, па цяжкім дне Мора свайго Лёсу. Мы ідзем упрыцемакі, пераадольваючы на сваім шляху бураломы варункаў і завалы Часу, а найперш саміх сябе. Мы вяртаемся і ў нашае ўчора, дзе слухна шукаем карані спрадвечнага нацыянальнага менталітэту, дзе «бярэм урокі» дзеля нашага заўтра. Мы вяртаемся ў апошні раз, і назаўсёды. Наше хваравітае ўсведамленне ліхаманкава спрабуе аддзяліць зярняты ад мякіны на чарговым драматычным вітку гісторыі. Тыя, хто добраахвотна ўзваліў на сябе абавязак — весці нацыю ў гэтыя цяжкія часы, безумоўна, энергетычна аслаблены многімі дзесяцігоддзямі барацьбы за самасцвярджэнне. Гэтая наша нацыянальная «надстройка» ўяўляе сабою надзвычай крохкі «танчэйшы слой», які амаль не мае сілкавання ад «базіса». Відаць, таму бел-чырвона-белыя ветразы нашай Надзеі не ўздываюцца пакуль у выразным напрамку. Іх паралізаваў своеасаблівы штэль.

II

Пільна ўглядаючыся ў твар нашай нацыі /а гэты твар у многім вызначае эліта/, заўважаеш нейкую прыгломшанасць. Дарма спрабаваць дабіцца пэўнага меркавання, пэўнага адказу. Слушныя, на першы погляд, думкі пакідаюць уражанне кастрыраванасці духу. Няма, за рэдкім выключэннем, энергетычнай моцы, выразнасці, канкрэтнасці. Бясхонцае «бляанне» пра ўсё і ні пра што. У большасці сваёй — густая слоўная эквілібрыстыка ў расійскім стылі комплексу самакапанання і самаўнічжэння. А як жа патрэбны сёння энергічныя, смелыя, дзелавыя інтэлектуалы, здольныя кінуць выклік цудоўна адаптаванай да рэальнай сістэме, здольныя папулярызаваць ідэю нацыянальнага Рэнесанса для ўсеагульнага ўспрымання. «Масы» прагнуць не толькі ядомыя каўбасы, але і ядомага духоўнага прыварку.

Як жа пазбавіцца гэтай спадчынай зацюканасці, аб'ектыўнай і суб'ектыўнай размякчэласці? Дзе ўзяць эліце цвёрдасць і энергію? Як захаваць, сабраць у адну жменю ўсе высілкі і памкненні лепшых сыноў народа беларускага? Мала чаму навучыла нас гісторыя — мы зноў трагічна раз'яднаны. Як ні прыкра, але і раз'яднанасць становіцца адметнай і характэрнай рысай беларусаў. Сёння мы паспешліва «дыферэнцыруем» і займаем новыя барыкады, відаць, ужо для «апошняга бою». Многія даўно ўжо

III

Мы ўсе розныя ад Бога. Заўсёды былі «яны» і «мы». Спрадвеку ідзе змаганне боскага і д'ябальскага.

Наша зямля заўсёды была ў эпіцэнтры гэтага змагання. Так склалася фатальна, гэта наш Лёс. Наша прыстасаванасць да чужых энергетычных крыніц /у прамым і пераносным сэнсе/ вызначае і надалей усе варункі будучага жыцця. Дык няўжо ж наш шлях ідзе ў тупік? Не ўсё так адназначна. Адказ на гэта трэба шукаць у нашым дарэшты змучаным, аслепленым «свабодай» і «дэмакратыяй» «базісе». Толькі ў ім магчыма знайсці так патрэбную эліце энергетыку.

Але значная частка «лепшых», як ужо гаварылася вышэй, стабільна верыць у вызваленне з Усходу. Пра гэта штодзённа сведчаць дзяржаўныя /!/ сродкі масавай інфармацыі. Пачынаеш верыць у гэта сапраўды. Спрадвеку мы знаходзімся ў разрадным полі дзвюх энергетычных мас. І не на Урале, а на Беларусі сустракаюцца Еўропа з Азіяй! Відаць, адсюль і расколіна ў нашай існасці. Апошнія 200 гадоў мы грунтоўна прыкаваліся да імклівай расійскай калясыцы.

...Краіна Мацюкоў,
І вечны яе Бой,
Дарыла нам з вякоў
Смяротны холад свой...

Балючая гэта тэма — узаемадачыненні з Расіяй. Смяротнай можа быць для бедных беларусаў любая крайнасць. Але, відаць, усё ж патрэбна вызначыцца сёння ў сваіх адносінах да Матухны-Расіі, зразумець, урэшце, што «дарыла» і «доруць» нам гэтая злавесная, супярэчлівая, але гэтак блізкая нам Краіна Мацюкоў...

...Строгі профіль... Новы месіа
Павучае праніклівым тонам,
Што адна толькі ў свеце Расія
Можа быць для нас камертонам...

Так, не адзін тузін месіяў натхнёна пераконвае нас у неразруйнай і святой аднасці з вялікім славянскім этнасам, пераконвае ў нашай інтэлектуальнай і энергетычнай незаможнасці. Такой настойлівай экспансіі ідэй не было ў нас і ў часы СССР. Чаго варты «плюралізм» афіцыйны, і гаварыць залішне... Мы на самай справе ўцягнуты ў «Вечны Бой» нашага неспакойнага старэйшага брата, і любы «чых» у Маскве адразу адгукаецца ў нас землятрусам. Гістарычна склалася, што вялізная маса Расіі заўсёды навісала над намі непазбежным гнётам. Раз-пораз ледзяное дыханне яе «асвяжала» нашу памяркоўнасць, магнетычна паралізуе волю. Калі бракавала «магнетызму», у ход ішлі больш важкія аргументы. Прыходзілі на нашу зямлю «Знакамітыя», імёны якіх і сёння займаюць пачэснае месца на сценах нашых дамоў, і пераконвалі неразумных «еди-

ўспрымаць інакшыя камертоны...

«Русь, куда несёшься ты? Дай ответ. Не дает ответа!..» Не дае адказу гэтая дзіўная, неўтаймаваная і незацугляная краіна. І злавесны грукат апантаных кацей /мы чуюм яго кожны дзень з экрана ТВ/ настойліва напамінае нам, што шалёны рух працягваецца ўжо пад другім, бела-сіне-чырвоным штандарам. Апошнім



часам, праўда, з выразным чырвоным водбліскам.

Счапленне малаткоў
З сярпамі. Ноч. Мароз...
Краіна Мацюкоў
Дарыла нам свой Лёс...

Малаткі і сярпы яшчэ не зусім зніклі з яе сімвалаў, а Ноч і Мароз так і не змяніліся доўгачаканым Світанкам і Вясной. Існуюць, відаць, нейкія касмалагічныя сілы, якія не даюць ёй спыніцца, перавесці дух... Яны і сёння разганяюць яе да некіруемай хуткасці. І мы, беларусы, трывала і адчайна ўчаліліся ў непрадказальнага суседа і раз-пораз з цікаўнасцю выглядаем з-пад яго крысы на боскі свет.

Чужы Лёс міжволі стаў нашым. Не выключана зусім, што «сляпяя калясыца», калі не з'явіцца цвярозы кіроўца, разаб'ецца дашчэнту, заваліўшы сваімі ашчэпкам і нас. Дык ці не паспрабаваць саскочыць? Рызыкаўна, вядома: хрыбет зламаць можна. Але па ўсім відаць, што рыхтавацца да такога варыянта трэба было даўно... Бог — сведка, нас могуць і скінуць на поўным ходзе, не надта клапоцячыся пра наш хрыбет. «Москва слезам не верит!»

V

Мы вяртаемся. З доўгай ссылкі ў бяспамяцтва. Вяртаемся, трэба спадзявацца, назаўсёды. Мы разгубленыя і напалоханыя. Новае святло нязвычайнае для нас. Мы не ўпэўнены ні ў адным са сваіх крокаў. І кожны з іх даецца вельмі цяжка.

• Мы вяртаемся з расколінай у сэрцы, хістаючыся, амаль ужо не верачы. Злавесны цень таталітарнага монстра ізноў над намі. І ўсё агрэсіўней шматлікія «чыкіны» прапіхваюць ідэю «зрабіць усё, як было».

Расколіна пагражае ператварыцца ў бездань. Генетычна напрацаванае цярдпенне і цярдлівасць да болю, да цяжкіх выпрабаванняў нам яшчэ, відавочна, спатрэбіцца. Не трэба палюхацца няўхільнага ходу гісторыі, вялікага Грукату на віражах яе адмысловых скрыжаляў. Даўно ж вядома, што гэты няўмольны поступ нікому «не спыніць, не стрымаць»...

І таму — Надзея і Найвышэйшы — з намі!

Сярод кніг

СТАНІСЛАЎ ЛЕМ СТАЎ... БЕЛАРУСАМ

Аматары фантастыкі /з тых, безумоўна, хто не забываецца, што ён беларус/, нарэшце, атрымалі мажлівасць прачытаць на сваёй роднай мове лепшыя апавяданні вядомага польскага пісьменніка, аднаго з правафланговых гэтага жанру ў сусветнай літаратуры Станіслава Лема. Падрыхтавала ім падарунак выдавецтва «Мастацкая літаратура», а каб аўтар «Саларыса» загарварыў па-беларуску, парупіўся Максім Валюшка, які дагэтуль перакладаў ужо нямала як з польскай, так і з рускай моў. Кніжка ж называецца «Прыгоды Піркса».

Творам палярэдычнае прадмова Станіслава Саладоўнікава «Феномен Станіслава Лема», у якой падрабязна прасочваецца творчы шлях пісьменніка. Цалкам запяняцца на ёй, думаецца, няма патрэбы, а вось на асноўныя моманты біяграфіі С.Лема ўсё ж, бадай, варта звярнуць увагу. Не столькі дзеля таго, каб спатолюць звычайную цікавасць таго, хто з кнігай яшчэ не пазнаёміўся, а і каб у пэўнай ступені зразумець, чым кіраваўся М.Валюшка абгрунтоўваючы для аб'екта пераўвасаблення па-беларуску менавіта гэтыя, а не іншыя творы.

Станіслаў Лем стаў фантастам, напісаўшы свой першы навукова-фантастычны раман «Астранаўты» /дарэчы, у трыццацігадовым узросце/, калі па сутнасці ўжо меў імя ў літаратуры. Зрабіў ён гэта пасля таго, як пачуў меркаванне, што ў палякаў няма... сваёй навуковай фантастыкі. І даказаў, што яна павінна быць і будзе. І вось ужо больш сарака гадоў плённа выступае ў любімым жанры.

Калі да С.Лема аўтары, якія браліся за гэты жанр, асноўную ўвагу ў сваіх прагнозах будучыні засяроджвалі на аспектах сацыяльных /з той розніцай, што савецкія пісьменнікі ў пераважнай большасці, у адрозненне ад замежных калегаў па пярю, заставалі аптымістамі/, дык С.Лем на першы план ставіць маральныя праблемы. Наколькі чалавек заўтрашняга дня будзе ў ладах з далейшым навукова-тэхнічным прагрэсам, як адаб'юцца найноўшыя адкрыцці на яго псіхіцы, паводзінах?.. Пытанні, вядома, няпростыя, але ж іх не адкінеш, калі хочаш кідаць позірк праз дзесяцігоддзі, а то і стагоддзі наперад.

С.Лем па адукацыі ўрач і яму блізкае многае з таго, пра што піша. Хоць бы ўзяць стварэнне штучнага інтэлекту, адаптацыі чалавека ў надзвычайных умовах... У той жа час С.Лем пісьменнік, які валодае зайздроснай фантазіяй, што і дазваляе праграмаваць сітуацыі самыя нечаканыя і неверагодныя. Як, напрыклад, у тым жа цыкле пра пілота Піркса.

Між іншым, над гэтым цыклам С.Лем працуе даўно. І калі б пад творами былі пазначаны даты іх напісання, чытач даведаўся б, што першае апавяданне «Выпрабаванне», якім кніга адкрываецца, з'явілася яшчэ ў

1958 годзе. І ўжо ў ім адчуваецца прадбачлівасць аўтара. Ён, скажам, першы раскажаў пра прыстасаванні, што вядомы сёння ва ўсім свеце як трэнажоры, якія выкарыстоўваюць пры падрыхтоўцы касманаўтаў, лётчыкаў, прадстаўнікоў іншых найсучаснейшых прафесій.

Аднак прадказанні тэхнічныя сустрэлі і ў іншых пісьменнікаў-фантастаў. С.Лем жа пайшоў далей. Пачынаючы з «Выпрабавання» ў яго свой далейшы працяг набыла ідэя імітацыі рэальнасці. Інакш кажучы, прагназуючы такія сітуацыі, калі з дапамогай тэхнікі ствараецца нешта падобнае на сапраўднае жыццё. А тое, што можа атрымацца ў падобных выпадках, і «пракручваецца» ў творах цыкла. Скажам, у «Альбатросе», «Патрулі», «Умоўным рэфлексе»...

А вось у апавяданні «Тэрмінус» — герой аднайменны робат. Спачатку ён нічым асаблівым не вызначаецца з шэрагу іншых сваіх «братоў». Аднак адбываецца аварыя, экіпаж касмічнага карабля гіне. І ў гэты момант, адчуваючы страшную непазбежнасць таго, што адбываецца, Тэрмінус, як адзіны сведка трагедыі, пачынае занатоўваць у сваёй электроннай памяці апошнія перамовы людзей.

Фантазія С.Лема на гэтым не спыняецца. Аказаецца, запісы гэтыя затым атрымліваюць магчымасць уступаць у размову з чалавекам, які пачынае праслухоўваць іх. Відавочцам гэтага і становіцца згаданы Піркс.

«Дазнанне», «Здарэнне», «Паляванне», «Расказ Піркса» — таксама апавяданні, у якіх і надзвычайныя сітуацыі, і смелыя палёт аўтарскай фантазіі, і, як заўсёды ў С.Лема, глыбокі псіхалагізм у абмалёўцы паводзін персанажаў.

Як бачна, невыпадкова для перакладу ўзяты менавіта гэтыя, а не іншыя творы С.Лема. Яны — свайго роду ўваходзіны ў свет вялікага польскага фантаста. Працягам жа знаёмства беларускага чытача з ім стане раман «Саларыс», які павінен выйсці ў «Мастацкай літаратуры» — таксама ў перакладзе М.Валюшкі — у наступным годзе.

Наконт самога перакладу... Вартасці ці недахопы яго можна, вядома, аданіць, параўноўваючы пераўвасабленне з арыгіналам. Але ёсць, бадай, і яшчэ адзін, досыць апрабаваны крытэры: колькі натуральна гучыць пераклад па-беларуску. Перагарніце старонкі «Прыгод Піркса» і вы заўважыце, што — бездакорна натуральна. І яшчэ... На гэтым засяродзіў увагу ў прадмове С.Саладоўнікаў. С.Лем «узбагаціў польскую мову сотнямі неалагізмаў, даўшы ўдзячную работу лінгвістам, мовазнаўцам, літаратуразнаўцам розных краін, але перш за ўсё, вядома, польскім. У гэтых адносінах пераклад твораў Лема на беларускую мову будзе садзейнічаць развіццю яе лексічнага складу».

А.АН-ЕВІЧ

Часопісы ў чэрвені

ПРАЦЯГ АЧЫШЧЭННЯ

Бадай, словы гэтыя найлепей стасуюцца да цяперашняга стану нашага грамадства. Яны ж у пэўнай ступені вызначаюць і змест чарговых нумароў літаратурна-мастацкіх часопісаў. Працягваецца пераасэнсаванне маральных каштоўнасцей, адбываецца пошук новых ідэалаў, развітанне з тым старым, чаго ўжо душа не прымае. І ўсё часцей і больш мэтанакіравана позірк сягае ў сіваю мінуўшчыну, якая, як пачынае высвятляцца, не толькі слаба знаная і спазнаная. Яна ж — і тыя ўрокі, забыццё якіх недаравальна, бо бяспамяцтва і пачынаецца менавіта з забыцця, а там, дзе бяспамяцтва, бурныя парасткі дае бур'ян нігілізму, самаедства.

Адзін з падобных урокаў у вершы С. Панізініка «Надгробак Сапегі ў Вільні». Уся палымянская падборка гэтага, несумненна таленавітага, аўтара чытаецца неабыхава, ды згаданы твор найбольш адпавядае стану, што характэрны цяпер для пераважнай большасці з нас:

На надгробку Сапегі

адбіты абцас.

Мёртвы час.

Усміхаецца люд паспаліты:

«Леў Сапега —

увесь, што тут ёсць, не для вас,

бе-ла-ру-сы: у вас ён забыты!

І за ўсё, што змаглі

напісаць на скрыжалі, —

вам — асколак абцаса

для славы зямлі,

дзе займаліся тым,

што рабoў нараджалі».

Напісана па душэўнай патрэбе, а не як даніна чарговай модзе. Чаго, а гэтага, на жаль, у нас таксама па-ранейшаму хапае. Не пра звычайнае флюгерства гаворка /яно, як кажуць, навідавоку, заўважыць яго лёгка/, а

пра тое, калі чарговыя ідэі ўводзяцца ў абсалют і адрозж з'яўляюцца новай сцягносцай, а яны... Яны ні на хвіліну не сумняваюцца ў сваёй праваце і перакананні, што ўсе абавязкова павінны следаваць іхняму прыкладу.

«Некаторыя апосталы перабудовы, самі пра нешта модна галёкаючы, ахвотна ківаюць на тых, што маўчаць, па-іхняму, — зладчына. Бяжыць такі і азіраецца са страху: ці бягуць за ім другія?» Гэта ўжо — з новых лірычных запісаў Я. Брыля, таксама ў «Полымі». «Вячэрняе» называюцца яны. Роздум чалавека, які нямае пражыў. Згадкі аб гэтым перажытым і адначасова, як відаць з вышэйпрыведзенага запісу, тое «семіминутное», што пазначана пільным мастакоўскім поглядам на рэчаіснасць.

Ведаю, ёсць і тыя, хто падобнае абнародаванне настойліва не прымае: маўляў, усюму свой час, навошта спешка, наступнікі самі разбярэцца з такімі запісамі. А мо і трэба спяшацца, каб тое, што ў душы, прыйшло своечасова да чытача?

Ці не адказ на гэтае пытанне такі запіс: «У вас тут проза ці ўспаміны?» Такое пытанне пазычнай рэдактаркі і здзівіла мяне, і здалося крыўдным. Бо цану ўспамінаў, як прозу /выдзелена Янкам Брылем. — М. А. /, я чым далей, то больш упэўнена спасцігаю. Тая проза, якое ў нас, на жаль, на сум ды раздражненне гэтака мала — побач з вялай ды прыблізнай белетрыстыкай, што не можа ўдасць нагаварыцца».

Вось і І. Шамякін усё часцей звяртаецца да дзённікавых запісаў. Раней яны далі назву адной з яго кніг «Карэнні і галіны», цяпер у «Полымі» — «Дзе сцежкі тыя...» /змешчаны пачатак/. Ёсць у іх і ўспаміны, але найбольш у храналагічнай паслядоўнасці прасочваюцца падзеі — і вялікія і малыя, пачынаючы з 11 лістапада 1981 года.

«МУДРЭЦ З ВАВІЛОНУ» І ЯГО ГЕРОІ

ШТРЫХІ ДА ТВОРЧАГА ПАРТРЭТА САКРАТА ЯНОВІЧА

Марудна, спаквалі вяртаецца да нас з-за межаў Беларусі наша ж літаратура. Нават і не вяртаецца, а з'яўляецца як навіна, як адкрыццё цікавых старонак свае культуры, якія старанна адгароджвалі ад нас злавесная заслона таталітарызму. Не выключэнне тут і беларускія пісьменнікі з Польшчы, у прыватнасці, такая самабытная постаць, як Сакрат Яновіч. Сёе-тое з ягоных твораў выходзіла ў БССР: апавяданні ў калектывным зборніку «Літаратурная Беластоцчына» /1973/, кніга прозы «Сярэбраны яздок» /1978/. Але ці шмат гэта для літаратара, які ўжо каля сарака гадоў працуе над словам? Пра адносіны да С. Яновіча як пісьменніка «не той» арыентацыі сведчыць і пазбыленне яго ўласнай персаналіі ў «Энцыклапедыі літаратуры і мастацтва Беларусі». І вось нарэшце — ладны том прозы «Самасей», што выйшаў летась у «Мастацкай літаратуры».

Звяртае на сабе ўвагу тое, што С. Яновіч тут не падчышчаны рэдагаваннем, не падагнаны пад стандарт, а пакінуты такім, які ёсць — са сваімі шматлікімі лексічнымі наватворами, са сваім ладам фразы, досыць нязвыклым для нашага чытача. Нязвыклая ўвогуле яго манера пісьма, што трымаецца на парадоксах, рацыянальна-дыдактычных выслоўях, падтэксце, схільнасці да філасофствавання, якое раптам можа перабіцца шчыміліва-сардэчнаю нотаю аўтарскай рэфлексіі ці злоснаю іроніяй публіцыстычнага выказвання. Ён не толькі не пазбягае стыльвых перападаў, а, наадварот, дэманструе іх як неабходнасць, які правую ўласнага светаадчування. Мазаічная, імпульсіўна-рваная, сінтэтычная паводле жанру проза С. Яновіча адбывае ў сабе драматызм сучаснасці, які бачыцца пісьменнікам найперш у распадзе народных маральных асноў жыцця. Праз усю яго творчасць праходзіць матыў шкадавання прыгожага, якое існуе ў традыцыйных этычных, педагагічных, філасофскіх законах існавання

беларуса. Разбурэнне гэтых спрадвечных апор чалавечнасці выклікае выразную аўтарскую змацяццальную рэакцыю.

Улюбёная форма выказвання С. Яновіча — пазычная мініяцюра, што засведчыў ужо першы яго зборнік «Загоні». Увогуле мініяцюрамі беларускага чытача сёння не здзівіш. Яновічавы ж адметныя часцей кур'ёзнасцю мастацкай сітуацыі. Аўтар заўважае жыццё так ці інакш «перакуленае» ці гатовы перакуліцца, тое, інакш кажучы, што знаходзіцца на грані абсурду /найбольш удалае ў гэтых адносінах апавяданне «Як стаў беларусам»/. Яно сумна-смяшнае і шматзначна-павучальнае сваім глыбокім падтэкстам. Такім чынам, адкрытая пазычнасць, эсэістычнасць твораў С. Яновіча мяжуе з эпічнай аб'ёмнасцю, філасафічнасцю мыслення мастака. «Мудрэц з Вавілона», — так названа была ў польскім друку адна з рэцэнзій на раннюю кнігу пісьменніка.

Новы том прозы па сутнасці выбранае: сюды ўвайшлі апошесць «Самасей» і апавяданні розных гадоў. Маленькія апавяданні С. Яновіча — адбіткі жыцця Беластоцчыны, якое паказваецца на раздаражжы паміж вёскаю і горадам. Герой твораў нясе ў сабе найчасцей нейкі маральна-псіхалагічны комплекс гараджаніна-вяскоўца. Гэта нядаўні селянін, а зараз дробны службовец, які стараецца ўсяляк самасцвердзіцца ў сваёй прыналежнасці да сучаснай цывілізацыі і урбаністычных каштоўнасцяў жыцця. Ды яго самасцверджанне набывае грубыя прагматычныя формы, дасягаецца адступленнямі ад элементарнай маральнай прыстойнасці, і перад намі паўстае звычайны мешчанін, які самаздаволенна дэманструе ўзоры свайго побыту /«На ёлцы ў вясковага інтэлігента», «Выпадковая размова»/. Ён фіксуецца аўтарам і ў нейкую крытычную часіну сваёй абывацельскай бездухоўнасці /«Раман Стэфкі», «Дзюбаграй»/. Нарэдка скупымі штрыхамі дасягае законаныя малю-

ПРА ЗАЙКУ, ШТО БЕГАЎ ПА РАСЕ...

Ці не два дзесяткі кніжак для маленькіх напісаў Станіслаў Шушкевіч. Гады бралі сваё, ды не развітаўся ён з пяром. І калі ўжо здароўе пачало падводзіць, сабраў новыя вершы, прапанаваў у выдавецтва «Юнацтва». Рукапіс быў ухвалены, уключаны ў перспектывны план, але кніжкі аўтар не паспеў пабачыць, яна толькі нядаўна прыйшла да хлопчыкаў і дзяўчынак.

«Непаседлівыя ваверкі» — так называецца гэты зборнік, з густам аформлены мастаком Г.Сянькоўскім. Кніжка невялічкая, усяго дваццаць вершаў. Ды нездарма кажуць: малы залатнік, а дарагі. З дошпіпам, з усмешкай пісаў дзядуля Стах. І, безумоўна, з любоўю да дзетак. Здавалася б, нічога надзвычайнага ў яго вершах няма. Тыя ж звяры і птушкі, якіх сустрэнеш шмат у якіх творах маладых і старэйшых аўтараў. Гэтка ж — у меру сур'ёзна, з жадааннем ва ўсім быць падобнымі на дарослых і адначасова надзіва даверлівыя — хлопчыкі і дзяўчынкі. Аднак жа свет, створаны фантазіяй Станіслава Пятровіча, па-свойму непаўторны.

Вершы пазтам быццам не напісаны, а прамоўлены малому субсэдніку, які не толькі ўважліва слухае, але гатовы і пытанне задаць, ды не адно. Напачатку ж — выклік на давер, на ўзаемаразуменне. Як, напрыклад, у вершы «Наш дзіцячы сад», ці не лепшым у кніжцы:

Накапілася з-за мора
Хмара цёмная учора.
Лінуў дождж, сыпнуў град,
Затрымеў ад ветру сал.
Гром нагамі тупаў страшна.
Ну, а сёння светла, ясна.

Загулі на кветках пчолы,

Бо настрой у іх вясёлы.

Над рачулкай ля вадзіцы

Кружаць ластаўкі, сініцы.

Вядома ж, малы слухач абавязкова перапытае, як гром нагамі тупаў і як сад затрымеў, захаца ўведаць болей пра тых жа птушак — ластавак, сініц, папросіць прачытаць і іншыя творы. Скажам, пра ляльку, што спіць на падаконніку /«Лялька спіць на падаконніку»/, ці пра тое, як «у лясным зялёным клубе біў барсук заўзята ў бубен» /«Лясная вечарынка»/, ці, урэшце, пра тое, як «з ціхай раніцы да ночкі, кожным днём вясны і лета звонаць кветачкі-званочкі — званары між яркіх кветак» /«Кветачкі-званочкі»/.

А верш «Вымак зайчык у расе»? Гэта тая прастата /не спрощанасць/, якой так часта не хапае нашай дзіцячай паэзіі, што становіцца занадта вобразна-ўскладнёнай, пазбаўляецца непасрэднасці, натуральнасці. У С. Шушкевіча ж якраз — чуйнае адчуванне дзіцячага свету:

Бегаву зайчык па расе,

А цяпер на пень прысеў.

Галасочкам тоненькім

Просіць зайчык сонейка:

— Падыміся ўверх вышэй,

Бо азья я да вушэй,

Адубелі мае лапкі,

Мокрыя, нібгта ў жабкі.

Літаральна кожны твор кніжкі пазначаны пятачкай майстра паэзіі для дзяцей.

Алесь МАРЦІНОВІЧ

У той жа час у гэтых запісах шмат роздуму аб уласнай творчасці і творчасці калег па пяру, сустракаюцца і ацэнкі, якія не кожнаму з тых, каму яны адрасаваны, будуць даспадобы. Гэтаксама па-рознаму можна ставіцца і да разваг І. Шамякіна адносна некаторых момантаў нашай нядаўняй гісторыі, найперш — партыйнага кіраўніцтва літаратурай. Ён асабіста ўвагай быццам не быў абдзелены. Аднак чытаеш пра тое, як цяжка знаходзіць дарогу ў свет раман «Петраград — Брэст», і разумееш, што тутэйшая адміністрацыйна-камандная сістэма дзейнічала, як кажуць, «не взирая» на талент, кожнаму ад яе перападала. А што І. Шамякін толькі цяпер усё гэта выказвае, у тым ліку кідае і шматлікія папрокі аднаму з найбольш вядомых ідэалагічных партыйных кіраўнікоў, які найчасцей праходзіць як АТК, дык не віна, што раней не зрабіў гэтага. Можна падумаць, што нейкія пяць, а то і меней гадоў назад гэтыя запісы маглі быць надрукаваны!

Іншая справа, каб у гэтай нашай цяперашняй крытыцы не праступалі рэзідывы трыццатых гадоў. Здавалася б, навошта перасцярогі, яны марныя. Але нельга не прыслухацца да думкі С. Скаруліса, выказанай на завяршэнне яго артыкула «Пакаленчыя лёсы» /«Полымя»/, у якім прасочваюцца лёсы так званых радавых ахвяр сталінізму: «А якое непрыманне іншай думкі назіраецца сёння! Хтосьці не так сказаў пра Радзіму, яе лёс і ўжо атрымаў ярлык «чырвона-карычневага», «нацыянал-фашыста» і, наадварот, «нацыяналіста», «сепаратыста», «заможнага паслугача». Ну хіба далёка мы адышлі ад абвінавачванняў у беларускім «націдзе» і чымсьці падобным? У тых далёкіх гадах таксама пачыналі з ярлыкоў. Арыштоўваць і расстрэльваць сталі трохі пазней...»

А як няпроста знімаць бірку, «прышпіленую» аднойчы?! Гэта мае самае непасрэднае дачыненне і да пісьменніка Р. Мурашкі, пра якога доўгі час пісалі, што ў час вайны «прапаў без звестак». Праўду пра ваеннае жыццё бацькі гаворыць у палымянскім артыкуле «Захоўваю памяць» А. Мурашка. Тут жа пачатак рамана «Таварышы», што, канешне ж, дае шмат новага пра аўтара, які дагэтуль быў вядомы па раманам «Сын» і «Салаўі святога Палікара».

Нельга абмінуць у «Полымі» і аповесць М.

Даніленкі «Цёмная ноч». Той, хто больш-менш ведае біяграфію пісьменніка, лёгка заўважыць у творы аўтабіяграфічныя моманты. Хоць у вобразе героя-апаўдальніка бацька многія з тых, хто ў гады вайны трапіў у палон, судам уратаваўся, а пасля вызвалення праследаваўся ўладамі. Аповесць М. Даніленкі годна працягвае спіс твораў, у якіх праўдзівая адлюстраваны першыя пасляваенныя гады, калі, хоць і не было «хапуна», як у трыццатых, аднак жа чалавек не мог жыць спакойна, яго пастаянна правяралі, у нечым падазравалі.

У «Полымі» змешчаны і вершы В. Зуёнка, В. Макаравіча, працяг нарыса С. Законнікава «Вячэра пад райскім дрэвам», развагі П. Пруднікава пра жыццёвы і творчы шлях Р. Кобеца «Сулярчлівая і... адвезная фігура», артыкулы Г. Кісялёва «Каліноўскі — знаёмы і незнаёмы», В. Локун «У пошуках маральнага ідэалу» /яшчэ адна ўдалая спроба перачытаць прозу У. Караткевіча/...

«Нумар прысвячаецца беларускаму замежжю» — пазначана на вокладцы «Беларусі». Гэтым словам папярэднічаюць дарагія сэрцу беларуса радкі: «Мой родны кут, як ты мне мілы...» Хаця эпіграфам можна з поўным на тое права паставіць і гэтыя згадкі з нарыса Я. Лецікі: «Я, Барыс Кіт — беларус з Наваградчыны...»: «Пакуль што ў нас не напісана гісторыя беларускай эміграцыі, хоць патрэба ў гэтым вельмі актуальная. Бо хіба не цікава і не карысна ведаць насельнікам Беларусі, што становіцца сёння на шлях незалежнасці і нацыянальнага самавызначэння, пра тое, як здолелі захавацца беларусы на чужыне, у іншанацыянальным асяроддзі?»

Матэрыялы «Беларусі» падобны інтарэс у многім спаталяюць. Чытач мае магчымасць бліжэй пазнаёміцца з К. Акулам /інтэрв'ю В. Аксак «Усё вяртаецца на кругі свае...», зробленае ў жніўні мінулага года, калі пісьменнік упершыню пасля амаль паўвекавага раз'ядвання змог наведацца на Радзіму/ і айцом А. Надсанам «Будзем ненавідзец грэх, а не грэшнікаў», аўтабіяграфічным эсэ С. Яновіча «З былога».

Пад рубрыкай «Галасы беларускага замежжа» У. Арлоў прапануе ўспаміны Н. Арсенневай «У казахстанскай ссыльцы», што былі апублікаваны ў 1952 годзе ў беларускай

эмігранцкай газеце «Бацькаўшчына». Да гэтых і іншых публікацый стасуецца і рэцэнзія М. Тычыны /традыцыйная рубрыка «Кантэкст», вядучым якой ён сёлета з'яўляецца/ «Сны аб Беларусі». Разглядаецца кніга паэзіі беларускай эміграцыі, што летась выйшла ў выдавецтве «Мастацкая літаратура». Рэцэнзент высокай думкі пра гэтае выданне, але дзіўна тое, што ні ў самой зноскі, дзе пазначана назва кнігі, ні ў тэксце не згадваецца, што ўкладальнікам «Тугі па Радзіме» з'яўляецца Б. Сачанка, што ён жа напісаў прадмову «Вяртанне дадому», біяграфічныя даведкі пра аўтараў. Забыўласць ці нешта іншае?

«Нёман» працягвае знаёміць чытачоў з лепшымі набыткамі сучаснай беларускай літаратуры. А што адбор тут строгі, сведчыць і чэрвеньскі нумар. Друкуецца пачатак рамана І. Чыгрынава «Вяртанне да віны» /пер. У. Жыжэнькі/, вершы У. Караткевіча з уступным словам В. Быкава /пер. М. Шэлехава/, В. Аколавай і Н. Мацяш /пер. М. Шэлехава і Б. Спрычана/, апавяданні У. Дамашвіча /пер. Г. Шаранговіч/, І. безумоўна, не пройдуць па-за ўстава чытача матэрыялы «Круглага стала» «Беларускі шлях», нядаўна праведзенага рэдакцыяй. Канешне, меркаванні наконт выказванняў яго ўдзельнікаў могуць быць розныя /на тое і сутыкненне поглядаў/, але, як бачна, усе выступаючыя шчыра зацікаўлены, каб Беларусь і надалей адраджалася, шукаючы менавіта свой, «беларускі шлях».

У раздзеле «Запіскі. Успаміны. Дакументы» апублікаваны артыкул У. Снапкоўскага, у якім робяцца захады, каб менела «белых плям» у нацыянальнай гісторыі. Аўтар расказвае аб дапамозе, што ішла ў пасляваенную Беларусь па лініі ЮНРРА /Адміністрацыі дапамогі і аднаўлення Аб'яднаных Нацый/.

Па-ранейшаму не шанцуе са своечасовым выхадам у свет «Малодосці». Праўда, у рэдакцыі абяцаюць, што з ліпенскага нумара графік будзе вытрымлівацца.

М. АНДРЭНКА

нак такога лёсу /«Маналог мстачковага злодзея», «Петрыкаў дабрабыт», «Ачалавечыся»/. С. Яновіч валодае дарам тонкага іранічнага здэку над усім, што лічыць антынародным, антынацыянальным. Выдатная назіральнасць, эстэтычная чуйнасць дапамагаюць стварыць вобраз «неспраўднага» жыцця ў горадзе, сканструяванага паводле прымітыўна спажывецкіх прынцыпаў і надта ўжо характэрнага сваёй тутэйшасцю /тут «патыхае расійскім халопам і норавамі служанкі варшаўскае пані»/. У такіх малюнках-сцэнах, дзе ўсё трымаецца на малазначнай знешняй побытавай падрабязнасці /«Завулак», «Шпацыр на новай перыферыі», «Вяселле», «На Белаавежскай», «У адным няскончаным асабняку»/, надзіва моцна спалучыліся асабліва натуральна-сялянскага і мяшчанска-гарадскага ладу жыцця. Ненармальнасць гэтая спалучэння і ўспрымаецца як адкрыццё пісьменніка, як выяўленне яго мастацкага амплуа.

Варта падкрэсліць, што ў апавяданнях С. Яновіча заўжды адчуваецца суб'ектыўна-аўтарскі пачатак. Драматычны разлом жыцця, дзе творыцца яго недарэчны сімбіёз, дзе «беларускае слова туляецца жабраком», бачыцца пісьменнікам вельмі непасрэдна. Больш таго, аўтарскае «я», ад якога часцей вядзецца гаворка, становіцца тою апавядальнаю асобаю, праз душу якой праходзяць маральныя і грамадскія перамены сучаснасці. Таму гэтая асоба таксама не пазбаўлена ўнутранай раздвоенасці. Але моцна горнецца яна да роднага. Часам форма замалёўкі-рэфлексіі, характэрная для С. Яновіча, перарастае ў маналог-споведзь, і тады гучыць у творы, хаця і прыцішана, але з глыбокім унутраным хваляваннем нота замілавання да бацькоўскіх сцяжын і красы духоўных здабыткаў прашчурай /«Беларускаму слову», «На парозе старасці»/ ці глухі боль, выкліканы адчужанасцю маладых ад гэтых каштоўнасцей /«Элегія пакінутага гнязда»/.

Раскаванасць аўтарскага пачуцця дае волю інверсійнай стылістыцы, пазычымым наватворам, якія так любіць С. Яновіч. Увогуле ж пісьменнік часцей стрыманы ў выяўленні сваёй лучнасці з роднымі каранямі. Яго герой больш паглыблены ў сабе, а праз сябе — у вялікае і вечнае. Аўтар не столькі паэтызуе красу жыцця бацькаўшчыны, колькі шукае значнае ў звычайным, паэтычнае ў празаічным. У апавяданні «У матчыным садзе» кожная драбніца прыроды і побыту ў роднай вёсцы напоўнена зместам духоўнасці. Нават на гарышчы, дзе «стаіць куфар нябожчыцы бабулі», а «ў ім зараз усякае шмаццё», дзе «падвешаны пукі маку з папахам пылу», і «грамадкаю стаіліся бутэлькі, ахінуўшыся

павуціннем», — скрозь адчуваюцца сляды жыццядзейнасці продкаў. Невыпадковы ў такіх апавяданнях моцны аўтабіяграфічны элемент.

З другога ж боку, родны кут і ўвогуле вяскова-мстачковае правінцыя — увасабленне патрыярхальнага застою. Значыць, вельмі складаная гэта рэч — жыццё і свая сцяжына ў ім. У аобразку «Одум» аўтар з жалем успрымае сваё пакаленне, якое надта энергічна ўцякала калісьці ад сялянскае страхі. Толькі ці далёка ўцякло?

Страты прыгожана на раздарожжа жыцця хораша высветлены ў маленькай аповесці «Таня». Драма першага каханя, якое не сустрэла адказу і пакінула ў душы на ўсё жыццё цяжкі і балючы след, паказваецца пісьменнікам як часцінка працэсаў штодзённасці, дзе сутыкаюцца грубы прагматызм, маральная глухата і духоўнасць, чысціня. Далікатная і крохкая душа падлетка, акая так прагне характава і вышыні, не вытрымлівае выпрабавання гэтай штодзённасцю.

Чалавека на ростанях, які шукае сябе ў сучаснасці, паказвае С. Яновіч у аповесці «Самасей». Твор гэты кандэнсуе ў сабе матывы многіх апавяданняў пісьменніка. Разам з тым гэта яго новы крок у пазнанні тых скрытых працэсаў, якія вядуць да распаду асобы, што выйшла з беларускага народнага асяроддзя і зараз функцыянуе ў нейкай службовай структуры сучаснага горада. Аповесць рацыянальна-аналітычная паводле стылю. Паказваючы свайго героя знутры, унікаючы фэбулы, аўтар даследуе найбольш значныя моманты духоўнага жыцця і выяўляе яго прынцыповую лінію, лагічную перспектыву. Цікава, што С. Яновіч тут дэманстравіўна ідзе за Ф. Кафкам і яго раманам «Працэс». Такое «наследаванне» стварае дадатковы мастацкі рэзерв, спрыяе больш глыбокаму, філасофска-інтэлектуальнаму пранікненню ў жыццё. Пры гэтым С. Яновіч і палемізуе з Кафкам, паказваючы адметнасць свайго героя, яго жыццёвага пошуку.

Малады інжынер Антошка ў аповесці «Самасей», дробны службовец, працуе ва ўстанове, дзе ёсць усе адміністрацыйныя арыбуты — аддзельны дырэктар, а вышэй яго — Генеральны дырэктар. Але няма рэальнай працы і творчага задавальнення ад яе. Ёсць толькі яе імітацыя, казённая-бюракратычная мітусня, акая стварае ўражанне значнай дзяржаўнай дзейнасці. Гэтая ўстанова ж яе працаўнікіма выдатна увасабляе ў творы механічную сутнасць, антыгуманнасць Сістэмы жыцця. Антошка як дэталі Сістэмы — адзіночка, жыццё яго ўнутрана не запоўнена, і ён, як і герой Кафкі, паступова дэградуе.

Стараючыся ўмацаваць сваё становішча, гэта значыць, зрабіць механічную кар'еру, ён выкарыстоўвае характэрныя для Сістэмы утылітарна-спажывецкія, маральна нізкія сродкі. Але перабірае меру, бо сам яшчэ мала дастасаваны да механічнага жыцця, і Сістэма яго выштурхоўвае. Драматызм становіцца ўзмацняецца тым, што Антошка, будучы залежным ад Сістэмы, нязменна вінаваты перад ёю, над ім увес час вісіць пагроза пакарання. У гэтым пункце ён таксама збліжаецца з героем Кафкі. Герой «Працэсу» «без віны вінаваты», ён так і не зразумеў, за што гоніць яго Закон, бо ўспрымаў яго ў адпаведнасці са сваёй аўтарытарнай свядомасцю — асобна ад маральнасці. Так навучыла яго механічнае жыццё, ён не змог знайсці паратунку-апырышча і павінен быў загінуць.

Герой С. Яновіча ўвесь час раздвойваецца — адна частка ягонай істоты безаблічна механічная, сфармаваная Сістэмаю, другая — маральна здаровая, звязаная з родным гняздом. Таму для героя аповесці не так страшны Закон, гэты вяртавы Сістэмы, які дзейнічае пераважна за кадрам, і толькі зрэдку паўляецца ў вобразе загадкавага капітана міліцыі — нібы напамінаючы, што з поля свайго зроку героя не выпускае.

Вясковая «частка» Антошкі ўвесь час кліча яго да матчынай хаты, дарагіх сэрцу краевідаў, да будняў сялянскага жыцця. У гарадской кватэры яму «лісты маці пахлі полем». І ён вяртаецца туды зноў і зноў, нярэдка ў снахлетуценнях. Натура яго раскрываецца тут у паэтычных сваіх якасцях — здольнасці моцна адчуваць, успамінаць, любівацца. Таму вясковія сцэны ў творы нагадваюць самастойныя мініяцюры пісьменніка, уманціраваныя ў стылістычна вывераную, хаця і хаатычную выяву духоўнага лёсу героя ў горадзе. Тут ніколі не меў Антошка пэўнасці, душэўнай раўнавагі, адны толькі сумненні ў тым, што жыве, як патрэбна чалавеку. Адсюль і дыялогі-спрэчкі са шматлікімі суразмоўцамі, якія выглядаюць, хутчэй персанажамі-знакамі, чым характарамі. І гэта зразумела. Суразмоўцы з'яўляюцца сюжэтна нечакана і гэтак жа раптоўна знікаюць у бязладным жыцці маленькага чыноўніка. Гэта ўяўныя двойнікі Антошкі. І калі герой Кафкі, ратуючыся, шукае адказаў у іншых, Антошка апелюе, па сутнасці, да сябе, да свайго другога, чалавечага «я». Таму лёс яго не безнадзейны ва ўмовах Сістэмы.

Аповесць пісалася ў 70-ыя гады і доўга ляжала ў стане. Але час, нават сённяшні, бесцэнзурны, не такі ўжо і кампетэнтны ў пытанні, як трэба жыць. Зрэшты, літаратура не адказвае на пытанні, яна іх толькі ставіць.

Аляксей ПЯТКЕВІЧ

Віншuem!

МІКОЛУ

ГРЫНЧЫКУ — 70

За плячыма ў Міколы Грынчыка багаты жыццёвы і творчы шлях. У дваццацігадовым узросце ён стаў сувязным партызанскага атрада «Савецкая Беларусь» Брэсцкага злучэння. Пасля вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў быў прызваны ў Савецкую Армію. Да мірнай працы вярнуўся цяжка параненым. Загавуў Быценскім раённым аддзелам сацыяльнага забеспячэння, а пасля сканчэння ў 1952 годзе Гродзенскага педагогічнага інстытута настаўнічаў. Пазней закончыў аспірантуру Інстытута літаратуры імя Янкі Купалы Акадэміі навук Беларусі. Цяпер доктар філалагічных навук, прафесар М. Грынчык працуе ў Мінскім інстытуце культуры.

Як крытык і літаратуразнавец актыўна выступае з 1958 года. Даследуе праблемы народнасці літаратуры, традыцыі і вытокі беларускай літаратуры, яго цікавяць пытанні вершаскладання. Аўтар манаграфіі «Максім Багдановіч і народная паэзія», «Фальклорныя традыцыі ў беларускай дакастрычніцкай паэзіі», «Шляхі беларускага вершаскладання». Адзін з аўтараў «Гісторыі беларускай дакастрычніцкай літаратуры», «Гісторыі беларускай савецкай літаратуры», падручніка «Гісторыя беларускай літаратуры. XIX—пачатак XX ст.» і іншых калектыўных выданняў. Добра вядомы памкненні М. Грынчыка як галоўнага рэдактара навуковага зборніка «Беларуская літаратура».

Віншuem Мікалая Міхайлавіча са слаўным юбілеем! Жадаем яму далейшай жыццёвай і творчай нястомнасці.

НАВУМУ

ГУБЛЕРУ — 60

Навум Гублер належыць да пісьменнікаў, якія ў творчасці сваёй ідуць ад паўсядзённых рэалій, часта адштурхоўваюцца і ад фактаў з асабістага жыцця. Прынамсі, у гэтым пераканала першая яго кніга «Весенний рейс», што выйшла ў 1979 годзе. Пэўныя моманты аўтарскай біяграфіі асабліва ўгадаліся ў апавяданнях, героі якіх — лётчыкі грамадзянскай авіяцыі. Сам жа пісьменнік таксама звязан з ёю.

Аднак, у чым пераканала і аповесць «Свои и чужие» са згаданай кнігі, Н. Гублер адначасова імкнецца шырэй глянуць на жыццё. Гэтым можна растлумачыць яго зварот да першых дзён Вялікай Айчыннай вайны. Канешне, пра гэты перыяд напісана нямала, прытым вопытных пісьменнікамі. Тым не менш, аповесць Н. Гублера таксама пазначана ўражальнымі момантамі, калі бачна, як паступова нараджалася супраціўленне акупантам.

Назвучарговай кнізе пісьменніка «При вспышке молнии» дала аднайменная аповесць, галоўны герой якой — стары лётчык, што пайшоў на заслужаны адпачынак. Н. Гублеру ўдалося раскрыць яго душу, паказаць, наколькі змена звыклых абставін уплывае на паводзіны чалавека, як ён становіцца іншым, як пераасэнсоўвае ўласнае жыццё, інакш становіцца да тых, хто знаходзіцца поруч.

Кніга «Непролитая туча», што значыцца ў планах выдавецтва «Мастацкая літаратура», складаецца з рамана і апавяданняў. Зноў жа — героі гэтых твораў узяты з самога жыцця, якое аўтар добра ведае.

Віншuem Навума Якаўлевіча з днём нараджэння! Зычым яму новых творчых поспехаў.

КАБ ЗАХАВАЦЬ ЧАЛАВЕЧУЮ ГОДНАСЦЬ

ГУТАРКА З ЯНАМ МАКСІМЮКОМ, БЕЛАРУСКИМ ЛІТАРАТАРАМ З БЕЛАСТОКА

«Ёсць кнігі, якія з'явіліся на свет як збор досведу чалавечай грамады, як плён шматвяковае традыцыі, кнігі, што ахапляюць у сабе ўвесь сусвет і прастору, адкрытыя чалавеку ў пэўным пункце яго існавання. У нашым стагоддзі гэткаю кнігай стаўся раман Джойса «Уліс» /1922/. Існаванне ў пэўнай літаратуры перакладаў гэтых кніг-Сусветаў сведчыць пра сталасць гэтай літаратуры дый культуры народа ўвогуле, пра ступень далучанасці культуры да цывілізацыі... Джойс — адзін з найвяцейшых для перакладу пісьменнікаў. Пераклад «Уліса»... уяўляецца настолькі складаным, што патрабаваў бы ад перакладчыка дасканалы валодання англійскай і роднай

мовамі... энцыклапедычных ведаў, неверагоднай настойлівасці і ўседлівасці, процьмы часу і фізічнай сілы — карацей кажучы, ахвярнага подзвігу...», — гэтак пісаў перакладчык і рэдактар Сяргей Шупа ў прадмове да ўрыўка перакладу «Уліса» на беларускую мову, што ажыццявіў беластоцкі літаратар Ян Максімоў /публікацыя ў зборніку «Далёгляд», 1990/. Там жа павадамілася пра намер цалкам выдаць пераклад у 1992 годзе.

Таго, аднак, не здарылася. Пра прычыны затрымкі, а таксама пра творчасць перакладчыка, яго эстэтычны густы, — гутарка з Янам МАКСІМЮКОМ, якую зрабіў мінскі эсэіст і журналіст Уладзіслаў АХРОМЕНКА. Апроч таго, перакладчык



спрэнтаваў спецыяльна для публікацыі ў «Ліме» адзін з фрагментаў свайго перакладу «Уліса».

— Ці меў ты ў ўзор што-небудзь з беларускай літаратуры?

— Яшчэ за школай, недзе напрыканцы шасцідзясятых, патрапіўся мне на вочы нейкі старадаўні нумар часопіса «Малодосць». Паспрабаваў пачытаць — памятаю толькі, што было там нешта пра мелярацыю Палесса. Шчыра кажучы, для мяне амаль што ўся тагачасная беларуская савецкая літаратура была нечым дзікім, успрымалася яна літаральна як нешта неверагоднае з жыцця іншاپланетнікаў. Прынамсі, я не бачыў у ёй жывых асоб. Надуманыя сюжэты з калгаснага ды заводскага жыцця, хадзельныя персанажы, дубовыя дыялогі... Ды ўвогуле, «БССР» таксама успрымалася мною як нейкая іншая планета: ведаў, што пачынаецца яна за ўсходняй мяжой, а вось у тое, што яе насяляюць нейкія жывыя людзі, не верылася.

— А ўвогуле — како ты мог бы назваць сваімі літаратурнымі арыенцірамі, і ці існуюць яны?

— Натуральна, так. Разумееш, беластоцкі моўны асяродак досыць спецыфічны. Бывае, трапляецца якая-небудзь дзікая кніга, але напісаная па-беларуску — і чытаеш яе запоем, не ўнікаючы ў змест /хай там апаўдэацыя хоць пра службовую сабакагадоўлю, хоць пра вежавыя краны/. Проста хочацца ўнікнуць у логіку, структуру самой мовы, на якой тая кніжка напісаная. Але сёння, згадваючы ўсё тое, што я прачытаў, магу сказаць хіба што пра мову /бо не збіраюся падаваць гатовых рэцэптаў нейкіх літаратурных канцэпцый/. Дык вось, па мове мой арыенцір перш за ўсё — Максім Гарэцкі. Сапраўдная беларуская проза, напісаная натуральнай, а не штучнай мовай. Гэта якаясьці часта бракуе шмат якім беларускім празаікам пасляваеннага часу. Але зноў мушу паўтарыцца — то на маю прыватную думку.

— А Быкаў, Караткевіч, Пташнік, Адамчык...

— Што тычыцца Быкава, я лічу яго першасным беларускім пісьменнікам, але мушу ўсё ж дадаць — савецкім беларускім пісьменнікам. Караткевіч, то як на маю думку — можа, гэта прагучыць як блюзнэрства, — літаратар недзе другога раду. І мова не без заганна, і канструкцыя шмат якіх кніжак неадбудаваная. Мне падаецца, што папулярнасць яму надаў перш за ўсё грамадскі і часавы кантэкст, у якім ён пісаў.

дварняковага цяўкання. Але прыдворныя, што пачуваліся да Гвіда ў Ор-сан-Мікэле, былі ў сваім доме. У доме... Не трэба нам тваё сярэднявечнае мудрагэльства. Зрабіў бы ты як ён? Побач была б лодка, ратавальны буй. Natürlich?, спецыяльна для цябе. Зрабіў бы ці не? Чалавек, які ўтапіўся дзевяць дзён таму каля скалы Мэйдэн. Цяпер чакаюць яго, аж выплыўе. Скажы праўду, не круці. Хацеў бы. Паспрабаваў бы. Кепска плаваю. Вада халодная, мяккая. Калі я сунуў галаву ў місу з вадою, у Клонгаўзе. Нічога не бачу! Хто там за мною? Хутэй вымай, хутэй! Бачыш, як хутка з усіх бакоў насоўваецца прыліў, як хутка засцілае пясчаную нізінку пад колер какававага шалупіняга? Калі б пад нагамі была зямля. А ўсё-ткі хацелася б, каб ягонае жэпці было ягоным, а маё было маім. Тапельнік. Ягоныя людскія вочы крычаць да мяне з жаху ягонай смерці. Я... Разам з ім на дно... Я не мог яе ўратаваць. Воды: горкая смерць: прапала.

Жанчына й мужчына. Бачу яе спаднічкай. Падкасаўся, іду ў заклад.

Іхні сабака мітусіўся па шторах меншай палосцы пяску, трухаў, іноху на ўсе бакі. Шукае штосьці згубленае ў мінулым жыцці. Раптам ірвануў зайцам, вушы на сабе, у пагоні за цемнем нізка слізганулае чайкі. Пранізлівы мужчынскі свіст ударыў яму ў абяўляе вушы. Ён завярнуўся ў паймаў назад, наблізіўся, міготка лапы перайшлі на трух. У жарым полі бягучы ален, колеру прыроднага, бязрогі. Перад кужэльнай абяўляючай прыліўу спыніўся, упёршыся прырэднімі лапамі, вушы наставіў на мора. Прыўзняўшы пусу, забраў на хвалюгу, на чароды маржоў. Яны паўзлі яму пад ногі, завіваліся, распляталіся пад пеністымі грабянямі, кожная дзевятая, разбіваліся, расплэскаліся, здалёк, з найдалейшай далі, хвалі ды хвалі.

Збіральнікі смаўжоў. Яны брадзілі непадалёк ад берага, нагіналіся, запускалі ў валу свае мяшкі, выпяталі, былі назад. Сабака, скуголячы, падбег да іх, узняўся на задніх лапах і крануўся іх прырэднімі, апаў на ўсё чатыры і зноў узняўся да іх з нямой мездзязяватай пяшчотай. Пакінуты без увагі, ён пайшоў за ім на сухое, у зялёна-чырванна дрыгала яму анушка воўчага языка. Рабоче цела дробным поступам выперадзіла іх, потым неспадзявана прыпусціла цялячымі скакамі. Сабака падла ляжала на ягоным шляху. Ён стаў, панюхаў, абышоў вакол, браток, прынохаўся бліжэй, зрабіў яшчэ адно кола, хутка па-сабачаму абнохаваючы ўсю ўгвазданую скуру здохлага сабакі. Сабачы чэрпак, сабачы нюх, апуш-

Вельмі падабаюцца некаторыя творы Стральцова і Пташнікава. Добра, што прыпомніў Адамчыка: памятаю, быў літаральна агламаздзаны мовай Адамчыка, калі з'явілася яго кніжка «Чужая бацькаўшчына». Як для мяне, гэта было адкрыццё ў «бэзэсэраўскай» літаратуры такога файнага дзядзькі, які піша натуральнай, прыгожай мовай, непдабнай да афіцыйна прынятай у тагачаснай літаратуры. Ды й напісаны яго раманы вельмі цікава.

Безумоўна, нельга лічыць, што ўсё, створанае за савецкім часам, кепскае: часовае вызначэнне не ёсць вызначэнне мастацкіх вартасцяў.

— Моўная і культурніцкая сітуацыя беларусаў у Беларусі надта складаная. Ёсць Беларускае грамадска-культурнае таварыства, ёсць літаратурная суполка «Белавежа», Беларускае аб'яднанне студэнтаў... Як ты можаш ахарактарызаваць сітуацыю беларускага літаратара ў Сходняй Польшчы?

— На маю думку, існуе пэўная аналогія паміж беларускай літаратурай у Рэспубліцы Беларусь і беларускай літаратурай у Рэспубліцы Польшча — розніца хіба што маштабы ды асобныя акалічнасці. І ў нас, і ў вас беларуская літаратура — перш за ўсё літаратура меншасці, калі браць на ўвагу чытацкую публіку. У адноўленне ад польскай ці, скажам, расейскай літаратуры, тутэйшая культурная прастора вельмі абмежаваная. Бяюся, што неўзабаве чытацкае кола стане меншым за пісьменніцкае. Так што мізэрныя накладды /400—500 паасобнікаў/, якімі «Белавежа» выдаюць свае кніжкі, у прынцыпе, адпаведныя.

— Дадатак да «Малодосці», скажам, мае прыблізна тыя ж накладды...

— Але ж беларуская літаратура ў Рэспубліцы Беларусь мае больш спрыяльныя ўмовы. Для нармальнага, як пішуць літаратурнаўцы, літаратурнага працэсу неабходны тры ўмовы: самі літаратары, літаратурныя крытыкі і, натуральна, чытач. З літаратарамі пакуль усё, як мае быць: пішуць. З другім бяда — няма на Беларусі сапраўдных літаратурных крытыкаў. Ну, а чытачоў, як я ўжо сказаў, усё меншае. У вас жа становіцца значна лепшае — і аўтараў, і іх крытыкаў не бракуе, ды і чытачоў, калі і замала, дык у кожным разе больш.

— У сучаснай беларускай літаратуры існуе своеасаблівы водпадзел, які працягае, на маю

чанья долу вочы імкнуча да аднас вялікае мэты. Ах, бедачына-сабака. Тут ляжыць бедны труп бедачыны-сабака.

— Шмотак! Прэч адтуль, брахун! Суняты выкрыкам, ён вярнуўся да пана, і тупы босы выспятак перакінуў яго, скурчанага ў лёце, за пясчаную касу. Ён зладзюгаватым агітам падаўся назад. Не бачыць мяне. Ён пасноўдаў, пакруціўся ўскрай каменнага насыпу, абнохаў адзін валун і памачуў яго, падымаючы заднюю лапу. Трухам падбег дапераду і, зноў падняўшы заднюю лапу, сікнуў кароткім пурком на неабноханы валун. Простыя прыемнасці бедакоў. Потым заднія лапы пачалі раскідваць пясчак, а пазней і прырэдні пачалі разграбаць і рыць. Штосьці ён тут хавае, ці не сваю бабку. Ён заглыбіўся ў пясчак, вытрабаў, рыў, спыніўся, прыслухаўся, зноў пачаў дзерці пясчак лютымі кішчорамі, хутка перастаў, пантэра, леспард, зачаты ў чужаложніцтве, трупадзёр.

Пасля таго як ён мяне разбудзіў уначы, той самы сон ці? Чакай. Аччынныя сены. Вуліца шлюхаў. Прыпомні. Гарун-аль-Рашыд. Ужо амаль што. Той чалавек вёў мяне, прамаўляў. Я не баяўся. У яго была дыня, ён паднёс яе да майго твару. Усмехаўся: крэмавы пах. Такі звычай, скажы ён. Увайдзі. Хадзі. Чырвоны дыван разасланы. Пабачыш хто.

Закінуўшы мяшкі за плечы, валакліся яны, чырвоныя сціпяны. Ягоныя пасісельныя ногі ў падкасных портках шлёпалі па глейкім пяску, цёмнааглаяны шарф зашмаргнуў нягложанае падбароддзе. Жаночай халод дробіла за ім яна: разбойнік і ягоная дзеўка. Здабыча цяляпацца ў яе за плячыма. Жвір і аскепкі ракавін абляпілі ейныя босыя ногі. Валасы распушталіся вакол твару, пашэрхлага ад ветру. За сваім панам ягоная памагата, нацянькі ў каралеўскую сталіцу. Калі ноч прыхавае цялесныя хібы, яна пачне наклікаць, захутаная ў карычневы шаль, з-пад нейкае брамы, дзе паскудзіць сабакі. Ейны альфонс частуе двух каралеўскіх стралкоў у О'Лёкліна на Блэкпітсе. Пабуськай яе, задабры цыганскім лемезам, о мая ты бачурка незашпунтаваная. Белзіна д'яблыці пад пратухлымі лахманамі. Тая ноч на Фамбалейн: смурод ад гарбарні.

Рукі белы, лыч чырвоны,
Два паўзадкі, як каоны.
Ляж, бачурка, са мной спаткі,
Будуць буські ды абхваткі.

Панурая насалода, гэтак называе тое пузаты Аквінат, frate rogo-spino⁴. Бяз-

«ПРАТЭЙ»

СТАРОНКІ З ТРЭЦЯГА РАЗДЗЕЛА «УЛІСА»

Ён наблізіўся да мора, і мокры пясчак абляпіў ягоныя боты. Свежае паветра паніталася з ім, зайграўшы на арфе раздражнёных нерваў: раздражнёны вентер, што рассыпае зерне яснасці. Чакай, ці я не намерыўся ісці ажно да маяка Кіш? Ён раптоўна спыніўся, ногі пачалі вязнуць у размяклым грунце. Давай назад.

Завярнуўшыся, ён агледзеў бераг на поўдні: ногі зноў пачалі вязнуць у свежым ямачках. Вунь там чакае вежа з халодным скляпеністым пакоем. Праз адтуліны байніцаў безупынна прабіваюцца лікі святла, паволі й безупынна, як увязваюць мае ногі ў пясчак, і паўзучы у поцемкі па сонечным шыферблаце падлогі. Сіняе сутонне, змярканне, фіялетавая ноч. У скляпеністай цемрадзі яны чакаюць, іхнія паадсоўваныя крэслы ды мая валіза-абеліск, вакол стала з пакінутымі талеркамі. Каму іх прыбраць? Ключ у яго. Калі надыйдзе гэтая ноч, я тамака спаць не буду. Маўклівая вежа з замкнутымі дзвярцама хавае іхнія сляпяныя целы: сахіба — лоўцу чорных пантэраў і ягонага поінтэра. Кліч без адказу. Ён выпягнуў засмактаныя падзшы і рушыў усяж насыпу з валуноў назад. Бярэце ўсё, трымайце ўсё. Са мной ідзе мая душа, форма формаў. Калі вартуе месяц час наці, я іду сцяжынай па-над скаламі, у цемры срабрыстым, Эльсінора чуючы спакуслівы прыліў.

Прыліў ідзе следам за мною. Адсюль відаць, як наплывае. Дык вяртайся дарогай на Пульбэг, на таманні пляж. Ён узбраўся наверх, па асаці і аслізлых водарасцях, і прысеў на скалістай тубэртыцы, утыркуючы свой кіек у шчыліну.

Разалдмутае сабаче падла валаяцца на поцелішчы з шыны. Перад ім затоплены пясчом лодачны планшыр. Un coche ensablé, так Ллоі Вэс назваў прозу Гацье. Гэтыя вяжкі выдмы — мова, нанесеная ветрам і прылівам. А вунь — крушні мёртвых будаўнікоў, прыпале хітрых паукоў. Там схавані золата. Спрабуй. Маеш жа трохі. Пяскі і камяні. Абцяжараныя

гэтай дысцыплінай, прынамсі, не самы горшы, бо заахочвае да аналітыкі. Я добра разумеў гэты, калі пачаў пераклад «Уліса» — кніжка гэтая збудаваная з матэматычнай дакладнасцю.

Што тычыцца мастацкіх перакладаў, дык займацца імі я пачаў крыву выпадкова: на апошнім курсе мне трэба было тэрмінова напісаць дыпломную працу, бо калі б я «зваліў» дзяржаўныя іспыты, то апынуўся б у Войску Польскім, чаго мне вельмі не хацелася /але што, як і мае быць, надарылася/. Дык вось, каб пераклочыцца на што-небудзь іншае, пачаў я чытаць у арыгінале Джойса. Раней чытаў гэтую кніжку ў перакладзе на польскую мову, але пераклад той, пэўна, быў не з лепшых, і тады Джойс мяне не ўраўні. Натуральна, з'явілася думка — паспрабаваць перакласці на беларускую мову.

Потым было Войска Польскае — час, які я лічу цалкам змарнаваным у сваім жыцці. Вярнуўся з войска і пайшоў настаўнічаць у падставовую школу, дзе і прапрабуй тры гады. Падчас настаўніцтва я паставіўся да перакладу больш сур'ёзна: вырашыў перакласці «Уліса» цалкам.

мінуўшычнай. Пацкі Вернігары. Зважай, каб які не гваздануў табе пад вуха. Я волат крыважаэрны, валуны качаю, па костачках ступаю. Пых-чмык-хмык. Нюхам юху юрландска чую.

Кропка, павялічваючыся ў вачох, імчалася да яго паўз пясчаную выспу: жывы сабака. Божа, ці ён хоча кінуцца на мяне? Ушануй ягоную свабоду. Ты нікому ні пан, ні нявольнік. У цябе кій. Сядзі спакойна. Здалёк, наўскось, выходзілі з прыліву на бераг постаці, дзве. Дзве мары. Надзейна схавалі яго ў чаротніку. Аку-ку. Бачу цябе. Не, сабаку. Бяжыць назад да іх. Хто?

Лодзі лёхлянуў палыходзілі сюды да берага ў пошуках здабычы, крыважаэрныя іхнія дзюбы сунулі нізка над расплаўленым волавам прыбою. Дацкія вікінгі, тасмы тапароў блішчэлі ў іх на грудзях, як залаты каўнер вакол шы Малахіі. Статак кашалотаў прыбываў да берага гарачым поўднем, пырскаецца фантачыкамі, боўтаецца на пльгкводдзі. І тут, з талоднага места за вастракулом, выпятае арда карлікаў у куртатых каптаных, мае пращучы з разнічкімі нажамі, бягучы, карабкаюцца, сякуць зялёнае варвольстае мяса кітоў. Голад, мор і разна. Іхнія кроў цячэ ў маіх жылах, брушца ўва мне іхні юр. Я хадзіў сярэд іх па замёрзлай Ліфі, таманні я, адменец, а наўкола пырскалі жывыя шыпылівыя вогнішчы. Я не азваўся да нікога — і да мяне ніхто.

Сабачы брэх прыбываўся да яго, змаўкаў, адбываўся назад. Сабака майго ворага. А я толькі стаяў, збялелы, маўклівы, нацкаваны. Tertibilia meditant². Нейкі цытрынавы камзол, служба фартуны, заўсміхаўся над маім перапудам. Ці гэтага прагнеш, брэху іхніх воплескаў? Самазванцы: пражыць іхнія жыцці. Брат Бруса, Томас Фішдзэральд, рыцар шаўковісты, Пэркін Уорбэк, фальшывы наследнік Йорку ў бела-ружовых портках з шоўку, дзіва аднадзева, і Лембэрт Сімізл са святлай паслугачоў і крамароў, пасуднік каранаваны. Усё — нашчадкі каралёў. Рай самазванцаў, і талы, і цяпер. Ён ратанаў тапельнікаў, а ты дрыжыш ад

думку, паміж пакаленнямі. Ці існуе нешта падобнае ў «белавежжаў»?

— Вашую сітуацыю я няблага ўяўляю з розных рэспубліканскіх выданняў, якія даводзіцца чытаць. Наколькі я разумею, існавала пэўная генерацыя літаратараў, якія прадстаўлялі «афіцыйную беларускасць» — для Масквы, для КПСС і гэтак далей. На схіле камуністычнай эпохі з'явілася новая генерацыя, каторая дайшла да беларускасці па-за афіцыйнымі структурамі. Для іх была вяршыня адчаю — кінуцца ў тую беларускасць, каб захаваць сваю чалавечую годнасць. Гэта, безумоўна, людзі будучыні. Лёс беларускай культуры залежыць менавіта ад іх.

Нашае літаратурнае асяроддзе вельмі малое, і дашукацца нейкіх «водападзелаў» тут цяжка. Што тычыцца асабіста сябе, дык я яшчэ ў якім разе не знітоўваю тое, што раблю, з той псеўдабеларускасцю, якая яшчэ пануе сярод пэўнай часткі тутэйшых літаратараў, што выраслі яшчэ за часамі Гамулікі і Герэка. Як, дарчы, і Сцепанюк, і Артымовіч, і Лукша, ды і шмат хто яшчэ. У чым розніца? Перш за ўсё — у мастацкіх арыенцірах і літаратурных густах. Мы ніколі не будзем пісаць рыфмаванкі нахталт: «Я беларус, я гэтым ганарусь!» Па-другое, у літаратараў таго пакалення адчуваецца нейкае місіянерства — маўляў, роля, якую прызначыў ім Пан Бог, ну такая ўжо адказная, што больш няма куды. Пэўна, яны яшчэ ўсуп'ез лічаць, што які-небудзь спаланізаваны фацэт прачытае іх кніжкі і адразу ж стане беларусам. Літаратура ні ў якім разе не сродак змагання, не нейкая зброя. Гэта перш за ўсё мастацтва.

— Ведаеш, у мінскіх рэдакцыях прозвішча **Максімак знітоўваецца перш за ўсё з перакладам «Уліса»**. Давай пазаворым больш пабрабляна пра гэтую працу...

— Пераклад гэты ёсць, гатовы арыгінал-макет, але пакуль што яшчэ кніжка не выйшла. Пераклад «Уліса» вымагае ведання мовы ва ўсім стылістычным і лінгвістычным багацці — маю на ўвазе адэкватны мастацкі пераклад, а не падрадкоўнік. Трэба кожнаму слову, кожнай лексічнай адзінцы знайсці адпаведнік у беларускай мове...

— **Джойс у пэўнай ступені — літаратура элітарная. Відаць, апроч усяго, сваім выбарам ты падсвядома імкнешся наблізіць беларускую літаратуру да нейкіх агульнаеўрапейскіх кітлаў?**

— Безумоўна. Увогуле, тэндэнцыя гэтая досыць уласцівая для сучасных мастацкіх перакладаў — Васіль Сёмуха адмыслова пераклаў «Доктара Фаустуса» Томаса Мана і «Гульні шклянкіх перлаў» Германа Гесэ. Што тычыцца Джойса, дык пануе сцвярджанне, што гэта — «пісьменнік пісьменнікаў», бо ён меў большы ўплыў на пісьменніцкую публіку, чым на чытацкую. Чытае яго досыць элітарнае кола людзей,

шмат навукоўцаў пішуць па яго творчасці дысертацыі, распрацоўкі і гэтак далей. Але такія кніжкі — паказчык спеласці літаратуры. Уплыў Джойса на еўрапейскія літаратуры каласальны, асабліва там, дзе адразу пасля выхаду з'явіліся пераклады. Але я лічу заганным падзел літаратуры на «элітарную» і «неэлітарную», асабліва — у беларускім кантэксце.

— **Але, як цяпер многія сцвярджаюць, беларуская літаратурная мова малараспрацаваная. Мне асабіста гэтае сцвярджанне падаецца даволі слушным. Ці заўважыў ты гэта пры перакладзе?**

— Я лічу, што беларускай мове можна надаць усё лексічнае і стылістычнае багацце мовы Джойса. Я добра зразумеў гэта пры перакладзе. Ведаеш, калі б я карыстаўся толькі акадэмічнай, афіцыйна прынятай моваю, то ніколі не здолеў бы зрабіць сваю працу — у акадэмічных слоўніках ды дапаможніках для многіх слоў няма трапных адпаведнікаў. Давялося вышукваць іх з іншых слоўнікаў, перш за ўсё — Станкевіча, Байко і Некрашэвіча, Ластоўскага. Ты ж ведаеш, што ў трыццаціх гадах з нарматыўнай беларускай мовы было выкінута мноства слоў — «буржуазна-нацыяналістычных», «нацдэмаўскіх» і гэтак далей. Другі шлях узбагачэння — дыялектызмы, якіх я шмат збіраў і на Беласточчыне, і ў фальклорных зборках, выдадзеных Беларускай Акадэміяй навук. Згадзіся, што афіцыйная беларуская мова ўспрымаецца, па сутнасці, як мёртва — як лаціна ці эсперанта. Дарчы, з прычыны панавання ў вас гэтай скалечанай мовы я і не хацеў аддаваць свой пераклад у якое-небудзь дзяржаўнае мінскае выдавецтва.

— **Мо ёсць і іншыя прычыны таго, што «Уліс» выходзіць на Беласточчыне?**

— Так, натуральна. Мы — этнічныя беларусы, і чаму б ту? не друкавацца беларускім кніжкам? Тым больш, што з'явіліся спонсары — беларускія бізнесмены з фірмы «Амэга», якія на час перакладу далі мне стыпендыю. А само выданне фінансуе польскае Міністэрства культуры. Палякам гэта выгадна перш за ўсё з ідэалагічнага боку — па-першае, паказаць, што ў краіне паявіліся два пераклады Джойса, а па-другое — давесці ўсяму свету і перадусім Беларусі, як тут дбаюць аб культуры беларускай нацыянальнай меншасці. У прынцыпе, гэта — факт рэкламны і прапагандысцкі, але галоўная мэта — выхад кніжкі.

Спадзяюся, што пасля «Уліса» мне хоць бы моцы і на наступныя працы — польска-беларускі слоўнік, які мы рыхтуем з Сяргеем Шупам /дарчы, ён — рэдактар «Уліса»/, і на пераклад рамана Фолкнера «Святло ў жніўні», якога, наколькі я ведаю, на Беларусі яшчэ няма.

— **Поспехай табе, і дзякуй за гутарку!**

г. Беласток

грэшны Адам пакрываў і не ведаў маркотлівасці. Хай сабе гарлапаніць: два паўзадкі, як кавоны. Мова ні крышачку не горшая, чымсьці ў яго. Манахасловы, ружанцавыя пацеркі балбочуць ля падпярэзак: бандытасловы, залатыя самародкі жаргоняць у кішэнях.

Мінаюць. Краем вока на мой Гамлетаў капялюш. А калі б раптам я апынуўся тут голы? Але я не голы. Праз пяскі ўсяго свету, на захад, на вечаровыя землі кіруюць, а следам за імі палымяны меч сонца. Яна валачэ, шлепіць, ташчыць, транспартуе, трашынуе сваю ношу. Прыліў па пятах следам, цягнені месяцам на захад. Прылівы з мірыядамі астравоў у ейным нутры, кроў, не мая, оіпора ронтоп, віннацёмнае мора. Вось я — слуга Месяца. У сне вільготны знак будзіць яе ў накіраваную галзіну, панукае ўзняцца з ложка. Шлюбнае ложка, радзільнае ложка, смяротнае ложка ў кашмарным святле свечак. Omnis caro ad te veniet¹. Надплывае ён, бледнатвары вампір, бліскаюць вочы праз шторм, кажанавы крылы-ветразы крываваць мора, губамі да пашалунку ейных губ.

Так. Хіба прышпілілі гэтую зяпу, што? Мая грыфельная дошка. Губы да яе пашалунку. Не. Трэба, каб абое. Зляпі іх акуратна. Губамі ўпіцца ў яе губы.

Ягоньня вусны хапалі і цапавалі бесцялесныя вусны паветра: вуснамі да таго, чым нарадзіла. Ліла, ва ўлонні ўсім магіла. Вусны выпучыліся, выпускаючы дых, бясслоўна: ооіііа: рык вадаспаду планет, шарападобных, распаленых, рыкаючых прэч-прэч-прэч-прэч. Паперу. Банкноты, трацца на іх. Лісты старога Дызі. Тут. Дзякуючы за гасціннасць, адзярны незапісаны спод. Адварнуўшыся да сонца спінай, ён нізка пахіліўся над каменным сталом і пачаў крэмаць словы. Ужо другі раз я забыўся ўзяць бланкі з бібліятэкі.

На скале, над якой ён пахіліўся, ляжаў ягоны цень, закончаны. А чаму не бясконцы, ажно да найдалейшае зоркі? Яны цёмныя там, за межамі святла, цемра ў святле свеціць, дэльта Касыяпеі, сусветы. Маё я сядзіць тут з ясянёвым посахам варажбіта, у пазычаных сандалях, днём каля шызага мора, нябачнае, фіялетавай ночту вандруе пад эгідай неразгаданых зораў. Я адкідаю ад сябе гэты закончаны цень, непазбежны чалавечыя абрысы, і вяртаю яго назад. А бясконцы, быў ён маім, формам мас формы? Хто бачыць мяне тут? Хто прачытае, дзе і калі, гэтыя запісаныя словы? Значкі на белым полі. Дзе-небудзь каму-небудзь тваім наймеладзчым голасам. Добры епіскап Клейну выпягнуў заслоны

святлыні са свайго капялюша: заслоны прасторы з каляровымі эмблемамі, вышптымі на ейным полі. Чакай, падумаі. Каляровае на плоскім: так, менавіта. Я бачу плоска, потым уяўляю адлегласць, блізка, далёка, а бачу плоска, на ўсход, ззаду. Ах, цяпер разумееш! Раптоўна падаецца назад і застывае ў стэрэаскопе. Пстрычка — і во табе штучка. Словы мас цёмнымі вам здаюцца. Цемра ў нашых душах, гэтак вам не здаецца? Меладзгней. Нашы душы, параненыя сорамам за нашы грахі, туляцца да нас яшчэ мацней, як туліцца жанчына да свайго каханка, мацней, яшчэ мацней.

Яна мне лавяраецца, рука ў яе далікатная, вочы даўгавесцява. Куды, на жах пясельны, я павяду яе за той заслонай? У непазбежную мадальнасць непазбежнай бачнасці. Яна, яна, яна. Што за яна? Цнатліўка ля вітрыны Ходжэса Фігіса ў панядзелак, шукала адну з тых альфабэтных кніжак, што ты збіраўся пісаць. Ты да яе так і прыліпнуў зрокам. Згіб далоні ў плеценнай пяці парасона. Жыве ў Лісан-парку, на пайку ў журбы і бяды, літаратурная дама. Загаворвай зубы каму іншаму, Стыві: звычайная шлюшка. Іду ў заклад, што яна носіць тое Божае пракляцце, гарсэт з падвязкамі, і жоўтыя панчохі, зацпыраваныя камыкаватай ваўнянай ніткай. Паразмаўляй пра яблычныя піражкі, ріштосто². І дзе ж твой клёк?

Дакраніся да мяне. Мяккія вочы. Мяккая-мяккая-мяккая рука. Я самотны тут. О, крані мяне хутчэй, цяпер. Што гэта за слова, якое ведаюць усе? Я ціхі тут, сам адзін. І сумны. Крані, крані мяне. Ён расцягнуўся нішма на вострых скалах, запіхнуўшы ў кішэню запісаную паперыну і аловак, насунуўшы на вочы капялюш. Я дакладна паўтарыў жэст Кэвіна Ігэна, калі ён збіраўся падрамаць, пасуботнічаць. Et vidit Deus. Et erant valde bona³. Але! Von-jouit⁴, вітай, як расквечаны май. З-пад капялюша, праз павадрыготкія вейкі, ён паглядаў на паўднёсочнае сонца. Я трапіў у палон палаючай сцэны. Часіна Пана, поўдзень Фаўна. Сярод соннагажжых вужараслін, мадакацечных пладоў, дзе на жарых водах ушыркі сцелешца лістота. Боль далёка.

[...]

- 1 Павозка завязалая ў пяску /франц./
- 2 Жах мяночы на роздуме /лац./
- 3 Вядома /ням./
- 4 Брат-іслак /італ./
- 5 Усё жывое да цябе імкнецца /лац./
- 6 Хутчэй /італ./
- 7 І убачыў Бог. І вось вельмі добра ёсць /лац./
- 8 Добры дзень /франц./

Хведар ЖЫЧКА



ГОД ПЕЎНЯ

Галавой бабуля пахітала:
«Заразіла люд бацька шалу...»

Сапраўды, куды ні глянь: садом,
проста свет — не свет, вар'яшкі дом,

верціцца, як тыя каруселі;
людзі ў куламеце ачмурэлі,

не аруць, не сеюць, не куюць,
толькі ўсё купляюць-прадаюць

ды вязуць багацце за граніцу:
бульбу, лес, гарэлку і пшаніцу,

прасы, халадзільнікі, цвікі,
гузікі, падцяжкі, аплікі...

Нібы ў нас таго ўсяго замнога
і самім не трэба ўжо нічога

ні купляць-спраўляць, ні мыць, ні шыць,
ні насіць, ні есці і ні піць,

ні адпачываць і ні лячыцца,
ні вучыцца і ні весяліцца...

Ці ж ты, Певень, праглынуў язык?
Дзе твой спеў світальны, дзе твой крык?

Заспявай пабудку, недарэка,
ўсёй краіне, зычна: «Ку-ка-рэ-ку-у-у!»

Бі трывогу! Твой жа гэта год,
разбудзі учадзель народ!

КАРАБЛЕКРУШЭННЕ

Было яно не так даўно —
хлусні курыўся дым,
ішоў наш карабель на дно,
здавалася ж — лямі,
лямі вятрам наперакор
да новых дзён,
да ясных зор.

Стаяў у рубцы капітан —
надзейны стэрнавы,
і мы не бачылі, што ён
зусім без галавы,
у ладкі пляскалі:
— Ура-а-а!
Ты пяць разоў Герой!
Ты наша светлая зара!
Вядзі нас за сабой!
І ён нас вёў,
не хмурыў броў
адважны камандзір,
да зор сцягу
і аздабляў
свой маршальскі мундзір.

Прывеў дзяржаўны карабель,
вядома ж, не да зор,
а пасадзіў яго на мель,
спушаўся і... памёр.



Фота В. МАЙСЮКА

А мы?
На беразе пустым
бездапаможныя сядзім
і без яды,
і без агню,
і без віна,
без тытуноў,
глядзімся ў мутны вадзеём,
саміх сябе не пазнаём:
мурзатыя,
нямытыя,
з каленямі пабітымі...

ХТО?

Хто там золатам бразгоча?
Хто патокі лье маны?
Хто яро надзець зноў хоча,
закаваць у кайданы?

Хто пад пахвамі казыча?
Хто туманіць галаву —
да святла, да сонца кліча,
а вядзе нас у дрыгву?
Хто?

ВЫВАРАЦЕНЬ

Не забудзе дрэва ўжо ніколі,
як яно валілася на дол,
як стагнала,
плакала ад болю,
каранямі ірвучы падзол.

Пад пякучым сонцам смягне вешце,
не дачакаўшыся дажджоў,
і пясчынкі выдзімае вецер
з-пад яго абвіслых каранёў.

Вечна не загояцца ўжо раны...
Вечна дні ў самоце каратаць...

Гэта ж толькі выгатаваным травам
удаецца зноў на ногі ўстаць.

●
Хаця журбота ціхая
вядзіць мне душу,
яшчэ, сябры, я дыхаю,
яшчэ я шгось пішу.
Звініць ва мне сімфонія,
спяць не дае ўсю ноч:
«Задумамі напоўненай
надзеі не суроч!»

●
Як той жаўрук, спяваю я.
І са страхі душы,
прыгрэтыя, зрываюцца
маркоты ледзяны.

●
Куды ты, чэрвень басаногі,
бязжыш па сцещы палявой?
Я пастарэў,
аслаб намнога
і не ўтанюся за табой.

●
Не мне ўжо з моладзю цягацца —
пайшлі ў нябыт
імнэт і спрыт.
Пражыты дзень лічу я шчасцем
і ўзнагародай — апетыт.

●
І сонца больш мяне не грэе,
і вецер хліць,
як траву,
прайдуся — і спіна макрэе,
дурманіць водар галаву...

●
І не вярнуцца мне ўжо ў лета,
не піць нектару юных мар...

●
Ды ўсё ж
шукаю я прасвету,
каб сонца ўгледзець
паміж хмар.

Кіно

Адам ГЛОБУС у артыкуле «Не тутэйшыя» /«ЛіМ» ад 19 сакавіка 1993 года/ распавядаў пра дачыненні пісьменніка з кінарэжысёрамі Валерыем Панамаровым і Валерыем Рыбаравым /для абодвух Глобус пісаў сцэнарыі/, недвухсэнсоўна сцвярджаў: «...абодва рэжысёры, з якімі давялося працаваць... скарыстаўшы хвалю беларусізацыі, вырашылі ствараць нацыянальнае кіно». Глобус, «па сваёй найўнасці думаў, што беларускае кіно будзе рабіцца людзьмі, якія ведаюць мову; пра літаратуру, гісторыю, культуру, побыт...» ён ужо і не кажа... Адказ Валерыя РЫБАРАВА змушае падумаць — хто з бакоў, спрычынёных да стварэння фільма «Голас крыві брата твайго», мае рацыю, ды пільна звяжыць на абставіны, у якіх фільму ці то быць, ці то не быць.

СТУПЕНЬ КУЛЬТУРЫ І ШЧАСЦЕ ПАРАЗУМЕННЯ

АДКАЗ КІНАРЭЖЫСЁРА СЦЭНАРЫСТУ-ПАЧАТКОЎЦУ

Можна было б не звяжаць на абражанага самалюбівага маладога пісьменніка, які пачынае ў кіно, забыцца і на нашыя нядоўгія дачыненні, і на ягоны артыкул. Цярпліва растлумачыць яму, што непрыманне таго ці іншага сцэнарыя, альбо разыходжанні са сцэнарыстам — рэч у кінематографіі звычайная. Што нават шматлікім адметным сцэнарыстам не выпадала перажыць адзінства з рэжысёрам. Што шчасце творчага паразумення надзвычай рэдкае. Што з такім хваравітым гонарам яму выпадае яшчэ шмат непрыемных спатканняў у кіно, перш чым ён усвядоміць, што ўсё адно намаганні рэжысёра ягонае слова зменіцца, набываючы на экране іншую вобразнасць ды плоць, бо прырода кінематографіі падобная да літаратурнай. І што не трэба вам, Глобус, так сутаргава трымацца за свой запіс і з агрэсіўнай недалікатнасцю даводзіць ягоную вартасць праз газету. Лепш свае намаганні прыкладзі да вывучэння кінематографічных азоў ды працаваць з рэжысёрам у згодзе...

Але складанасць у тым, што пасля ўзятага тону ў артыкуле мне давядзецца не рукаца з сынамі пісьменніка Вячаслава Адамчыка, паводле рамана якога ў 1982 годзе, задоўга да «хвалі беларусізацыі», як Глобус меў ласку сфармуляваць, я зняў фільм «Чужая бацькаўшчына». З Вячаславам Адамчыкам мяне звязвае шматгадовае творчае калегаванне, але пра гэта вы, Глобус, змаўчалі, і я разумею — чаму. Вам, як

інтэрпрэтару, была адведзена сціплая роля, — беражлівага стаўлення да таленавітай прозы вашага бацькі. Дзіўна, але пад вашым пяром сапраўднае жыццё, сапраўдныя пачуцці і драма героя рамана «Голас крыві брата твайго» бляклі, рабіліся безжыццёвымі, нецікавымі. Таму я і развітаўся з вамі.

На гэтым можна было б і скончыць, але вы дазволілі сабе крануць у рэзкіх выразах нацыянальнае пытанне, якое не мае дачынення да творчых праблем. І, вядома, гэтае пытанне вымагае не «кухоннага» ўзроўню, які вы прапанавалі, а навуковага, філасофскага разважання. Я толькі заўважу, што амаральнасць нацыяналізму, які замахваецца на свабоду і годнасць іншых народнасцей, даводзіць лічу залішнім.

Мне цяжка паверыць, што вы не разумееце розніцы паміж нацыянальным і нацыяналістычным. За вашымі прапановамі падбіраць кадры па нацыянальных прыкметах схавана куды большае за стылістычныя практыкаванні пісьменніка-пачаткоўца... Ваш пункт гледжання, Глобус, скажа самую нацыянальную ідэю беларускага народа, якая заўсёды была станоўчай сілай. У ёй — паважлівае стаўленне да ўсіх народнасцяў, каштоўнасцяў і дасягненняў на зямлі. Гэтая ідэя спавядае высокую мараль. З ёй не сумяшчаюцца нацыянальны эгаізм ды ганарлівасць...

Сёння, на жаль, думкі многіх скіраваныя да размежавання, а

не да лучнасці. Яны з лёгкасцю выражаюцца агульначалавечага, ідэі яднання ўсяго чалавецтва. Думка пра адзінства мела б для мяне вялікую каштоўнасць і тады, калі б яна была мрояй ці летуценнем, як і думка пра тое, што ўсе мы — толькі часткі адзінага. Я не хачу верыць у вечнасць нацыянальнай варожасці.

Шмат якія нацыі былі ўдзячныя мастакам, што здолелі зразумець, перажыць, адчуць, выказаць, ды ўславіць іх нацыянальную гісторыю ды культуру. Рускі рэжысёр Андрэй Канчалюўскі фільмам «Першы настаўнік» — казахска-кіргізскую, армянін Сяргей Параджанаў «Ценямі забытых продкаў» — украінскую, чэх Мілаш Форман «Палёт над зязюльчыным гняздом» — амерыканскую, Элем Клімаў фільмам «Ідзі і глядзі» — беларускую, і г.д. Вам жа, Глобус, я рызыкнуў бы даць параду: не адсякайце сябе ад рускай культуры, ад гэтай глыбокай і магутнай крыніцы духоўнасці, змагайцеся з тымі, хто распальвае нянавісць, разбярцеся з мараллю ды здаровым розумам вашых «прыхільнікаў», а ў вольную часіну перачытайце «Размовы з Гётэ ў апошнія гады яго жыцця» Экермана. Там вы напаткаеце такія словы: «На самай ніжэйшай ступені ў культуры вы знойдзеце самую моцную і бязлітасную нацыянальную рознь. Чым ніжэй ступень культуры, тым мацнейшая і бязлітасная нацыянальная нянавісць».

Валеры РЫБАРАЎ

2. Рэжысёр-пастаноўшчык яго не прыняў.

Паводле кантракту аўтарам А.Глобусу і Ф.Кучару студыяй «Ард-фільм» аванс выплачаны поўнасцю.

І.ДАБРАЛЮБАЎ. Я — на баку мастака. Але хто мусіць быць пакараны /хоць аднойчы! / за тое, што фільм сарваны?

А.КРАСІНСКІ. Карціну Рыбарова ўжо відаць паводле спроб. Вобразы фільма ўжо вымалёўваюцца, ёсць атмосфера, пазначаны канфлікты, распрацаваны дзейныя лініі... Зрэшты, рэжысёр жа прапануе не ката ў мяху! Значыць, канфлікт вытворчасці і мастацтва ўжо невырашальны?..

З загада міністра культуры рэспублікі Беларусь «О прекращении работ съёмочной группой «Голас крыві брата твайго...»: «Прекратить все работы по производству фильма с 25 мая 1993 года. Создать комиссию по определению сложившейся ситуации».

Работы па здымках не адноўлены.

Аддзел тэатра, кіно і тэлебачання

Пошукі, знаходкі

СЛЯДЫ ВЯДУЦЬ У ПЕТКАВІЧЫ

АБ РОДАПАХОДЖАННІ ІВАНА ФЭДАРАВА

Як адзначаюць энцыклапедысты, Іван Фэдарав /нарадзіўся каля 1510 г., памёр у 1583 г./ з'яўляецца заснавальнікам кнігадрукавання ў Маскоўскай Русі і на Украіне. Па ўскосных звестках вучыўся ў Кракаве ва ўніверсітэце, дзе атрымаў дыплом бакалаўра. Разам з Пятром Мсціслаўцам у Маскве выдаў першую рускую друкаваную кнігу «Апостал» /1564 г./ На сёння захавалася каля 50 экз. гэтай кнігі.

Іван Фэдарав адзін час жыў у Вялікім княстве Літоўскім, Рускім і Жамойцкім у Заблудаве, дзе яго прыгрэў гетман Хадкевіч. Тут ён выдае «Учительное евангелие» з «Словом Кирилла Туровского», «Псалтырь» з «Часословцем». Далей шляхі прывялі Фэдарова ў Львоў і Астрог, дзе ён працягваў сваю выдавецкую дзейнасць. У Львове ён і памёр. На яго магільнай пліце былі словы: «Друкаръ книг пред тым невиданных». Вядомы Іван Фэдарав і як публіцыст, дыпламат і яшчэ вынаходнік гармат.

Што цікава, энцыклапедысты ў Расіі нідзё не пазначаюць месца нараджэння свайго /? / вялікага сына. А як гэта пытанне асвятляюць нашы беларускія энцыклапедыі? Паглядзім апошняе выданне «Франциск Скорина и его время» /1990 г./ Там мы чытаем: «Место рождения /маецца на ўвазе Іван Фэдарав. — М.М./ неизвестно. Исходя из геральдической трактовки его печатного знака, В.К.Лукомский выдвинул гипотезу о бел. происхождении Ф.» Вось гэтыя словы і ўразілі мяне. Трэба было ісці за даведкамі да Лукомскага /1882—1946/. Гэта адзін з буйнейшых і аўтарытэтнейшых спецыялістаў па геральдыцы. У 1935 годзе ён друкуе артыкул «К вопросу о родоприсхождении Ивана Федорова». Ашаламляльны вывад гэтага артыкула: друкарскі знак Фэдарова — гэта шляхецкі герб «Шрэнява» беларускага роду Рагозаў.

Як выглядае друкарскі знак І.Фэдарова? На шчыце — стужка ў выглядзе люстранай лацінскай літары «S». Зверху — страла. На полі размешчаны літары, у адным з варыянтаў герба — імя друкара, а ў другім — яго ініцыялы.

Вывады Лукомскага ў той час былі заўважаны, але сталінскімі цэрберамі ад навукі праігнараваны, бо не маглі іх сэрцы прыняць, што на Маскоўскую Русь друкары прыйшлі з Літоўскай Русі, таму яны і Пятра Мсціслаўца трымалі ў ценю Івана Фэдарова.

Другі відны вучоны масквіч Яўген Неміроўскі ўжо ў наш час вырашыў гіпотэзу У.Лукомскага правярыць новымі навуковымі даследаваннямі. Вынікі гэтай вялікай і карпатлівай працы ўскосна пацвердзілі здагадку віднага геральдыста. У Кракаве ў кнізе «Альбус Студиозорум» ёсць паметка пад годам 1529-ым: «Иван Федоров из Питковичей».

Неміроўскі абклаўся кнігамі, мапамі, рознымі даведкамі і пачаў шукаць гэтыя Піткавічы ў краіне «абодвух народаў». Ён знайшоў аж тры вёскі з такімі назвамі ў Беларусі /Петкавічы — так яны гучаць па-беларуску. — М.М./ Першая — за 8 верст ад Радашавіч, другая — непадалёку ад мястэчка Койданава /зараз горад Дзяржынск/. А трэцяя? Росшукі прывялі да вёскі Петкавічы ў Баранавіцкім раёне.

Як піша Я.Неміроўскі, «Из тех же самых мест происходила шляхетская семья Рагозиных, пользовавшаяся гербом «Шрэнява».

Круг вроде бы замкнулся. Дык, можа, баранавіцкія Петкавічы і з'яўляюцца радзімай Івана Фэдарова?..

Міхась МАЛІНОЎСКІ,
сапраўдны член
Геаграфічнага таварыства
г.Баранавічы

P.S. ЮРЫДЫЧНАЯ ДАВЕДКА.

Кантракт пра напісанне літаратурнага сцэнарыя з аўтарамі Адамам Глобусам і Феліксам Кучарам скасаваны

студыяй «Ард-фільм» на падставе наступных палажэнняў:

1. Аўтары адмовіліся папраўляць і перарабляць напісанае.

ЗАМЕСТ КАМЕНТАРЫЯ

З пасяджэння экспертнай рады па кінематографіі пры Міністэрстве культуры рэспублікі Беларусь. Присутнічалі ў якасці радцаў: мастацтвазнаўцы і крытыкі Ніна Фральцова, Анатолий Красінскі і Барыс Святоў /ён жа — намеснік міністра культуры/, рэжысёры Ігар Дабралюбаў, Вячаслаў Нікіфараў, Міхаіл Пташук і Валерыя Рыбарав. Гаворка ідзе пра фільм «Голас крыві брата твайго», здымкі якога, паводле В.Рыбарова, сарваны кінастудыяй «Беларусьфільм».

В.РЫБАРАЎ. Творчая група зрабіла ўсё, што ад яе залежала. Перадусім асэнсавала тэму, ідэю, знайшла аб'екты, акцэнтаў. Упершыню давялося працаваць у атмасферы незацікаўленасці вынікамі з боку кінастудыі. Тэрмін падрыхтоўчага перыяду

/маўляў, не падрыхтаваны касцюмы, дэкарацыі і да т.п./ падоўжаны на 91 дзень. Такого на маёй памяці яшчэ не было. Паколькі вобразная катэгорыя фільма наймоцна звязана з гістарычнай, пераносіць здымкі з вясны /ранняй! / на лета немагчыма.

В.НІКІФАРАЎ. «Голас крыві...» — так званы дзяржаказ. Гэтае паняцце сплюжэла пасля першай жа /маёй, дарэчы/ спробы, зняць фільм па дзяржаказе. Ці магчыма ў нашых умовах такая раскоша? Мо і магчыма, але крытэрыі мусіць быць адзіны — кантракт з усімі наступствамі. І тут мы выходзім на пытанні, далёкія ад карціны Рыбарова. «Беларусьфільм» надта мала спрыяе не тое каб творчасці, — вытворчасці фільмаў. На студыі няма гаспадара.

З пошты "ЛіМа"

ЗВАННЕ НЕ ПРЫСВОЙВАЕЦЦА НАЗАЎСЭДЫ

Каму невядома творчасць знакамітых на Гродзеншчыне тэатральных калектываў Астрынскага Дома культуры? Нездарма яны заслужылі ганаровае званне народных. Але званне не прысвойваецца назаўсёды: яго трэба пацвярджаць высокім майстэрствам, нястомнай штодзённай працай, пастаянным творчым пошукам. Вось і нядаўна самадзейныя артысты з Астрыны бралі ўдзел у аглядзе народных тэатраў на пацвярджэнне звання. Выступленні прайшлі «на біс!» Пазычыны тэатр «Волат» абараняўся спектаклем па п'есе Васіля Віткі «Матчына калыханка», а драматычны тэатр паставіў камедыю Уладзіслава Галубка «Ветрагоны». Абодва спектаклі мелі вялікі поспех у гледачоў.

...Ірына Жукоўская і Васіль Тумаш, Мікалай Жукоўскі і Уладзімір Палуян, Георгій Дзем'яновіч і Ірына Шыдоўская

— гэтыя і многія іншыя самадзейныя артысты, здаецца, не ўяўляюць сябе без сцэны народнага тэатра. Вельмі цікавыя людзі, самабытныя натуры ўваходзяць у ягоную трупку. Усе ўпадабалі Акану Сімановіч — выканаўцу галоўнай ролі ў спектаклі «Ветрагоны». Удзячны гледачы і Галіне Храпе, Рыгору Судасу, Мікалаю Балабану, Ліліі Пласкевіч... А якімі цудоўнымі былі песні ў спектаклях на астрынскай сцэне! Яны гучалі ў выкананні Сабіны Рышкевіч, Аліны Максімовіч, Валерыя Васільева, Валянціны Салунінай. Пospех, з якім прайшлі выступленні народных тэатраў, па праву належыць рэжысёру Мікалаю Прыёмку. Густоўныя дэкарацыі зрабіў мастак Уладзімір Мальчугін.

Вольга ХАДАРЭНКА,
былая настаўніца,
ветэран працы

Выставы

ПРЫМЕРКАВАНА ДА ФОРУМУ

На мастацкай выставе «Жыве Беларусь!», адкрытай падчас Першага з'езда беларусаў свету і прымеркаванай да гэтай падзеі, мяне не пакідала ўражанне, нібыта экспазіцыя ладзіла суполка «Пагоня». І не таму, што на выставе вылучаліся творы сяброў «Пагоні», а з той прычыны, што дамінавала нацыянальная ідэя. Тая ідэя, якая ў свой час аб'яднала прадстаўнікоў розных творчых цэхаў вакол старажытнага герба Літвы-Беларусі.

Дамінавала нацыянальная ідэя і нацыянальна-гістарычная тэматыка. Прычым, тыя мастакі, якія прайшлі ў сваёй творчасці стадыю «этнаграфізму» дзесяць і больш гадоў назад, зараз наблізіліся да філасофскага асэнсавання лёсу свайго народа; а тыя, што зусім нядаўна трымаліся «сацрэалізму», вымушаны ў сувязі са зменай ідэалагічнай кан'юнктуры вучыцца беларушчыне і па сутнасці адкрываць для сябе Беларусь праз той жа самы «этнаграфізм». Другая адметнасць выставы — творы мастакоў-беларусаў блізкага і далёкага замежжа /Латвія, Жамойць, Польшча, Нямеччына, Злучаныя Штаты.../. Хтосьці з іх мае трывалыя кантакты з бацькаўшчынай, хтосьці — жыве ўспамінамі, а нехта ніколі не бачыў сваёй гістарычнай радзімы, і ў аснове ягонай творчасці — суб'ектыўныя ўяўленні, што грунтуюцца на аповядках бацькоў, і супярэчлівай /і далёка няпоўнай/ афіцыйнай інфармацыі аб Беларусі. У якасці прыкладу можна спалпацца на этнаграфічныя матывы ў творчасці амерыканскіх беларусаў. У пэўнай ступені гэты кірунак тлумачыцца тым, што за мяжою ў савецкі час прапагандавалася ў асноўным беларуская этнаграфія, а не

гісторыя. /Гісторыя гэта і ў БССР замоўчвалася/. Па выставе відавочна, што многія нашы суайчыннікі за мяжою маюць у сваіх бібліятэках вядомы альбом М. Раманюка «Беларускае народнае адзенне».

У экспазіцыі амаль няма твораў, якія б можна было далучыць да авангардыскай плыні. Можна, таму, што, пазбавіўшыся арэолу пакутніцтва, атрымаўшы магчымасць выстаўляцца ў прэстыжных залах побач з афіцыйна прызнанымі майстрамі, мастакі-авангардысты сталі перад неабходнасцю сцвярджаць свой аўтарытэт не гучнымі дэкларацыямі, а прафесіяналізмам. Да такога абароту аказаліся гатовымі не многія... Праўда, больш разняволенымі адчулі сябе прыхільнікі традыцыйна рэалістычных форм. Сёння элементы «авангарднага» бачання адчуваюцца ў творчасці нават мастакоў старэйшага пакалення. Такім чынам, авангард адыграў у мастацтве Беларусі ролю каталізатара /паскаральніка/ творчага працэсу. І я лічу, што авангард сваё яшчэ возьме. Калі на змену амбіцыям прыйдзе высокая культура, нацыянальная свядомасць, разуменні сваіх каранёў. Калі, зрэшты, з'явіцца заканадаўчы, пакупнік нефігуратыўнага, абстрагаванага мастацтва. Як, дарэчы, гэта ўжо адбылося ў краінах Балтыі.

Думаю, што і на шырокі міжнародны культурны рынак наша мастацтва выйдзе толькі тады, калі забудзе аблічча, адэкватнае краіне. Калі па творах нашых мастакоў, экспанаваных дзе-небудзь у Нью-Йорку альбо Мюнхене, тамтэйшы глядач без усялякіх пісьмовых або вусных тлумачэнняў зразумее: «Гэта Беларусь».


П. ВАСІЛЕЎСКИ



А. БАТВІНЕНАК.
«Архангел Міхаіл».



А. КАЛАСЕНЦАВА.
«Занатаванне ў памяці».



В. ДЗЁМКІНА. Габелен «Паннапрыяцкая завіруха».




Я. САЛАВЯНЮК /ЗША/ «Святая Ефрасіння Полацкая».



Т. СТАГАНОВІЧ /ЗША/ «Вера. Надзея. Любоў».



У. ТОЎСЦІК. «Раніца».



Экспазіцыя дэкаратыўна-ўжыткавага мастацтва.

Змітрок МАРОЗАЎ



ЖЫЦЦЕ БЕЗ ВЕРЫ ГАСНЕ

Жабрацкі час. Талоннае жыццё.
Няма ў людзях ні праўды, ні свабоды,
Ахоплены варожасцю народы,
Якіх чакае заўтра небыццё.
Стагоддзя варанёнае крыло
Збірае ў табуны нягодаў хмары.
Славянскі Бог памёр. Усюды зло
Над чалавечым родам уладарыць.

● Гляджу я на мажных дзядзькоў,
Што ладзяць дачы,
А бачу юных хлапчукоў
З Язбоў і Начы,
З Абчугі, Худава, Дубоў...
Світанкам золкім
Яны пабеглі ад плугоў,
Ад косяў звонкіх.
Мы везлі ў горад кумпякі,
Тварог, смятанку...
За нас упартыя бацькі
Цягнулі лямку.
Сышлі на могілкі яны,
Астылі хаты.
У тым няма маёй віны,
Ды вінаваты.
...Гляджу я на мажных дзядзькоў,
Што ладзяць дачы,
Здаецца, бачу хлапчукоў
З Язбоў і Начы.

● І зноў глядзіць заморскі гасць
На нашы землі прагавіта...
Ёсць у мяне Радзіма, ёсць,
Дзе да нябёс бушуе жыта.

● Тут на світанні жаўрукі
На працу сейбітаў гукаюць,
Паэты лепшыя радкі
Сваім каханым прысвячаюць.

● Тут кожны бор — вячэсты храм,
Дзе лепш чутно жывое сэрца...
Таму кажу, панове, вам:
«Мая зямля не прадаецца».

ПАЖАРЫ

Гараць бары, лугі і жыта,
Палае родная зямля,
Ды суверэнная эліта
Глядзіць на полям здаля.

● Ёй напляваць на гора наша,
Пляваць ёй на цябе, народ...
Крывёй нявіннай пахне чаша
Падараваных нам свабод.

● Нас не ўратуюць Сэмы, Джоны, Максы.
Не веру я сляпым павадырам,
Яны кляліся Леніну і Марксу,
А сёння славяць мёртвага цара.

● Няхай сабе і з тварам чалавечым,
Але крывавай прагнуць маладцы...
Для іх улада — нашая галеча,
А мы для іх — адвечныя рабы.

● Глядзі, як мокрае лісце
У полімі пакутна тлее...
Вось так і нашае жыццё
Без веры гасне і надзеі.

● Там, дзе аплеўваюць святыні,
Якім маліліся заўжды,
Зямля падобна да пустыні,
Дзе не знайсці глытка вады.

● Там чалавек, які стварае
Нашчадкам лепшае жыццё,

Яго наяве разбурае
І сам знікае ў небыццё.

● Час няпэўны, бяздушны, крывава і горкі.
Як пазбавіцца зла і згрызот?..
Над Радзімай такія астрожныя зоркі —
Колюць вочы, як лагерны дрот.

● Душу я выпаліў да дна.
Сумленне ж зноў мяне катуе:
«Нат геніяльная мана
Будзённай праўды не каштуе».

● Назапасілі зла мы даволі,
Бессаромна і сквапна жывём.
Маладое жыццёвае поле
Палыновым бярэцца агнём.

● Можа, розум агонь той патушыць?
Ды навошта бяскрылым прастор,
Калі ў цемры аслеплыя душы
Больш не бачаць дарогі да зор.

● Разбазараны скарбы ўсе нашы,
А месці ўцяклі за мяжу,
Прад апошняй крываваю чашай
Аб адным цябе, Божа, прашу.

● Дай мне моцы прайсці праз пакуты,
Дай цяперення мне здэкі стрываць,
Каб трываннем тым рабскія пугы
Назаўсёды з нашчадкаў сарваць.

З пошты "ЛіМа"

АД ТАЛАКІ ДА ТАЛАКІ...

Праўда і Мана, Дабро і Зло, Радасць і Гора, Розум і Дурнота — неразлучныя, як дзень і ноч, як белае і чорнае, як святло і цень. Спакон веку яны ходзяць побач і звязіцца не могуць, гэтага ім не суджана...
Такое Жыццё. Так было і так ёсць, і так будзе, пакуль на зямлі свавольнічае праклятая, забытая Богам, Несправядлівасць. Яе, нібы тую песню, не задушыш і не заб'еш. Яна высокая, яна далёка, яна — як сам Бог, пад якім мы ходзім!..

Упершыню Несправядлівасць бесчалавечна ўдарыла мне па сэрцы напачатку майго свядомага жыцця. І гэтага нельга ні забыць, ні замоўчыць...

Ціхім сонечным днём я стаяў каля велічнага, блакітнага, як вымытае неба, будынка нашай Хутарскай царквы на Чэрвеншчыне і глядзеў, як мясцовыя камсамольскія актывісты караскаліся па вярхоўках да залатых купалоў на расправу з Богам. На маіх вачах падалі на зямлю спілаваныя крыжы, гарэлі на кастрах царкоўныя рэліквіі!..

Гэта быў здзек з Бога, і з людзей. І пакуль маўчаў зняважаны Бог, раз'юшана лютаваў Д'ябал. Ён прымаў розныя абліччы, але рабіў адно і тое ж: сеў паніку, гора і смерць.

Сталінскія апырчкі пры помачы аглабельнай аргументацыі заганялі маіх аднавіскаўцаў у калектыўныя загарадкі, прымушалі зацуканых і застрашаных калгаснікаў працаваць за пуштапарожні працэдзены.

Няправедныя судзі без суда і следства прыгаворвалі найбольш дагледжаныя падворкі да руінавання, а іх гаспадароў высылалі на гібельнае пасяленне ў далёкае і халоднае бязлюддзе. Берыеўскія інквізітары ноччу, па-зладзейску, хапалі з маёй вёскі маладзіменныя сялян і мясцовых інтэлігентаў, каб потым кінуць іх трупы ў ямы Курапат....

А Бог, тым часам, маўчаў. Затое Д'ябал цешыўся, як толькі мог. З году ў год, з году ў год...

З цягам часу я прыцярпеў і да людскіх і да сваіх уласных нягод. Больш таго, я паверыў у тое, што іменна так і павінна быць у жыцці: у першую чаргу ўзабагачай і ўзвышчай сваю дзяржаву і яе шмат'ярусны партыйныя феадалы. Ну, а я, непасрэдна ўзабагачальнік і грамадзянін, абавязан зверда, як малітву, памятаць неўміручы запавет марксізму-ленінізму — не прагнуць і не цягнуцца да праклятай прыватнай уласнасці. Мой старэйшы рускі брат нават у песні даваў мне талковую параду: «Думаў спачатку о Родине, а потым о себе...»

Я, вядома, думаў і аб дзяржаве, і аб Радзіме: будаваў, вынаходзіў, вырошчываў, ствараў, са зброяй у руках бараніў і дзяржаву, і Радзіму ад ворагаў. Я ганарыўся сваёй багатай дзяржавай і сваёй калектыўнай уласнасцю: заводамі і фабрыкамі, палямі і лясамі, новымі гарадамі і паселішчамі, палацамі культуры і касмічнымі караблямі...

Бальшавіцкія селекцыянеры метадам нагняталнага ідэалагічнага трэнажу вывелі небывалую ў свеце людскую пароду пад назвай «савецкі чалавек». Яго прывучылі

ганарыцца тым, што яму ніколі не належала, пахваліцца тым, чаго ў яго ніколі не было. А галоўнае, што ён, савецкі чалавек, стаў самым вынослівым і цярдлівым чалавечым у свеце. Ён здольны трымаць на сваіх плячах нямыслімы цяжар мноства абавязкаў, не маючы для сябе рэальнага, элементарнага права быць маральна свабодным і матэрыяльна забяспечаным.

Я быў выдрэсіраваным савецкім чалавечым: добрасумленна выконваў свае грамадзянскія абавязкі і не дужа заікаўся аб сваіх правах. Ды і думаць аб іх не было калі. Скінуўшы з плячэй камень адной п'яцігодкі, я падпрагаўся пад чарговую...

Цяжкімі валунамі варочаліся гады, перамольваючы людскія жыцці. Я вылузаўся з гэтай крупадэзеркі жывым, але назаўсёды параненым. Семдзесят гадоў я быў паддоследнай істотай: на мне выпрабавалі моц сацыялізму і камунізму.

Вытрымаўшы гэты зацяглы эксперымент, я згубіў сваю чалавечую годнасць і стаў вінікам у д'ябальскай машыне, загоздкай у чужых калёсах, затычкай ад пустой бочкі.

Цяпер, прысцунты цяжарам гадоў, атручаны малой і вялікай хіміяй, прысыпаны чарнобыльскім пылам, я прадаўжаю жыць ды яшчэ на нешта спадзяваюцца. Новая мае ўладары быццам бы робяць намаганні знайсці для мяне паратунак. Яны, як тыя бліны, п'ячцы для мяне мноства другародных законаў-скараспелак. Гэтымі глюкімі «блінамі» я аблеплены з галавы да пятак, а мне што ні дзень, то ўсё горш і горш.

Я, ледзьве жывы, зноў па старой звычцы савецкага чалавека падставіў свой намазольны карак пад новы эксперымент — рыначную эканоміку, якая нагадвае мне зусім не навуковую распрацоўку, а хутчэй за ўсё, нічым не прыкрыты рабунак беднага ў карысць багатага.

Ці вытрымаю гэты раз? Гэтага не ведае ніхто: ні я, ні Бог, ні Вярхоўны Савет рэспублікі.

Гарбачоўская перабудова запіхнула мяне ў самае п'якельнае месца — паміж Кавадлам і Молатам. Спадары дэмакраты, па волі злага лёсу, заляглі кавадлам, а па мне зверху лупяць молатам таварышы камуністы...

Божа, твая воля! Ужо дзевяты год, сцяўшы зубы, я гартуюся ў гэтай гарадай кузні і не бачу аніякага збавення. Праўда, распараныя малатабойцы ў час кароткага перадыху спрабуюць мяне суцешыць: маўляў, не гняві Бога, у суседніх з намі дзяржавах простаму людю даводзіцца яшчэ горш, чым табе, якая ж трасца табе яшчэ трэба? Пацяргні, нябога, прыйдзе свята і на тваю вуліцу...

Я многа гадоў чакаў гэтага свята, а цяпер усе чаканкі згубіў. Якое можа быць свята, калі вакол мяне не засталася нічога святога! Навідавоку Зло плюе на Дабро, Мана душыць Праўду, а Дурнота пасміхаецца з Розуму...

Часам блукаю па родных мясцінах, дзе нарадзіўся і вырас, і жахаюся: як жа ты састарэлася, мая дарагая Чэрвеншчына! Відач, не ад лепшага жыцця апусцелі твае двары і хаты. Вясельні і хлебны горад спакусіў

і заманіў на свой шырокі асфальт маладых і дужых хлебаробскіх сыноў і дачок, апусцела вёска, панішчыліся яе векавыя традыцыі.

Каб некай заткнуць гэтую небяспечную вясковую дзірку, дзяржава штогод кідае туды мільёны. А яны — што вада ў рэшаце. Па-ранейшаму кожную восень шуміць шмат-стайная — ад школьніка да навукоўца — усебеларуская талака, ратуючы ўраджай на сірочай зямлі. Цудоўны народны звычай стаў палітычнай палачкай-выручалачкай.

А сёння і сяляне-гараджане, мае чэрвеньскія землякі, становяцца лішнімі людзьмі. Горад не прыкладзе розуму, як ад іх пазбавіцца, а яны не ведаюць, куды ім падацца, каб выжыць. Адны з іх тлумяцца ў чэргах з надзеяй атрымаць нейкі мізэр па беспрацоўю, другія з надзеяй выглядаюць з вузкіх фортак камерцыйных шпакоўніц, што ператварылі горад у шанхайскія кварталы, а трэція шукаюць паратунку на Камароўскім і Чэрвеньскім рынках. Як гаворыцца, ад неба адарваліся, а да зямлі не далялі...

Вярхоўны Савет мог бы пазбавіцца гэтай хранічнай горасці, калі б рашыўся прыняць закон аб прыватнай уласнасці на зямлю. Але дзе там! Камуністычнай большасці ў парламенце не падабаецца прыватная ўласнасць наогул, а на зямлю — тым больш. Ім падабаецца Усеасоюзная талака...

Вось так і жыву — ад талакі да талакі. Жыву і не перастаю здзіўляцца бездапаможнасці маёй Рэспублікі. Яна аніяк не можа выйсці з дзіцячага ўзросту. Ёй, відаць, падабаецца быць нейкай дачушкай-немаўляткай і не адрывацца ад матчыных грудзей...

Калі ж, нарэшце, яна стане на ўласныя ногі і зробіць самастойны крок у гісторыю? Няхай кволы, нясмелы, але свой?..

А пакуль што тужэй падцягваю раменьчыкам жывот і жыву больш упрыгядку, чым упрыскуку. Замежныя дэбрадзё дзе за валюту, а дзе і ў выглядзе міласціны шлюць харчовыя тавары, каб я, крый Божа, не працягнуў ногі з галадухі. Яны настойліва талдычаць мне, гультаю і няўмеку, як трэба жыць. Зарубежныя спяць ўсіх профіляў і рангаў хлынулі ў маю краіну, каб паказаць, як лепш, па-сучаснаму рабаваць, забіваць, гвалціць, здэкліва цешыцца жаночым целам. І трэба прызнацца, што настаўнікі аказаліся з вялікім педагагічным і, асабліва, палітычным вопытам. Амерыканскія баевікі запалалі нашы кінатэатры і тэлеэкраны. Эстрадныя зоркі ўсіх плыняў і накірункаў круглыя суткі спяваюць, а часцей хрыпяць, стогнуць, лямантуюць на чужой мне мове. Чужая, бессаромная маскультура гуляе і разбойнічае ў маёй бездапаможнай дзяржаве, як у сваёй воччыне.

Нагляджуся, наслухаюся імпартных жахаў-страхоццяў, і ноччу мне трызняцца амерыканскія індзейцы-абарыгены часоў Фенімора Купера. У страшных і гарацых снах я разам з імі, нароўні, танцую вакол кастра рытуальныя танцы, урачыста і гартанна спяваю пераможныя дзікунскія песні, размахваючы свежымі скальпамі.

Прачынаюся, атрасаю з вачэй сонную смугу, і на мяне зноў наваліваецца непраўдападобная абыдзёншчына. З розных куткоў і шылін вылазаць розныя калдуны, клікушы, маньякі, вампіры, людзеды.

Чытаю прэсу, гляджу тэлевізар, слухаю радыё, і мне становіцца моташна. Што ні дзень — адно і тое ж:

Выходзяць з дому і нямаведама куды знікаюць дзеці і дарослыя...

Лезуць у пятлю старыя і маладыя...

Штодзённа некага забіваюць, рэжучы, сякуць, душаць, топяць, спальваюць.

Астралагі, вешчунны і псіхі прадказваюць канец свету...

Я патрохі прывыкаю да крыві, да гора, да слёз, да псіхозу, да дзікуства...

Што ж ты са мною робіш, Суверэнная і Незалежная?

У той час, калі тэарэтычна любая кухарка магла кіраваць дзяржавай, а практычна ёю кіравалі камуністычныя феадалы, я неяк яшчэ ліпеў, меў запрацаваны кавалак хлеба і да хлеба. І голым не хадзіў. Цяпер кіруюць мною тыя ж самыя камуністычныя важакі, і я паціху аддаю канцы. Па-ранейшаму палацавая і прыпалацавая камарылля правіць свой бал. Укормленыя і дагледжаныя «белыя каўнерыкі» з поваду, а часцей без поваду сноўдаюцца за мой кошт па блізкім і далёкім замежжы, цягаючы за сабою доўгія хвалсты родзічаў і блізкіх. У дастатку і раскошы яны прафесійна, прыгожа і словаблудна распавядаюць аб свабодзе і справядлівасці. Хіба гэта не кашчунства? Ваўкам у авечай шкуры ўсё адно, што пры сацыялізме, што пры Суверэннай і Незалежнай. Ім заўсёды, як гаварыў мой дзед, і ўлежна, і ўежна...

А вось я, аблапошаны і зняважаны ў гэтым грамадстве — калі яго можна яшчэ назваць грамадствам, — пераступіў той фатальны рубж, за якім наогул нічога няма. Пустача. У мяне адабралі маё мінулае. І выходзіць, што я нічога не зрабіў карыснага за свой кароткі чалавечы век. Быццам я і не жыў на свеце. Быццам не абліваўся крывёю на мёрзлым Карэльскім перашыўку, не гніў у сырых партызанскіх зямлянках, не захлапаўся горкім дымам Вялікай Айчыннай вайны, не мазоліў рук на пасляваенных будоўлях... Гэта было некалі ў другой дзяржаве, якая нечакана знікла, як Атлантыда. Выходзіць, што я не шкадаваў ні крыві, ні поту, ні самога жыцця ў імя краіны, якой няма! Мае баявыя і працоўныя ўзнагароды дзваліваліся нароўні з драўляным рублём... Гэта ўжо трагедыя. Тупік. Гэта мая канечная станцыя. Хаць мяне ўжо няма куды і ўжо толькі гляджу, як, нібыта тую ліпку, абдзіраюць мой родны край. Тут усё прадаецца і ўсё купляецца, як у заводзныя дні на Камароўскім рынку. Прадаюць багатыя, а купляюць яшчэ багацейшыя. А крадуць оптам і ў розніцу і тыя і другія ў цеснай садружнасці з усяляльнай мафіяй. Мне ў гэтай рыначнай таўкатні, з маімі даўно спустошанымі кішэнямі, на гэтым злачынным рынку безнадзейна шукаць справядлівасці. Я бяспраўны і абяздолены. Я стаю на абочыне. Жыву і тлею ў чаканні немаведама чаго і немаведама ад каго. Як істы хрысціянін, я пакорліва і натужна валаку свой крыж на Галгофу...

Міхась ПЯНКРАТ

ЛіМ - часопіс

ТЭАТР

«ОХ, І КАЗАЧНАЯ ШТУКА ГЭТА Д'ЯБЛАВА НАВУКА!»

Прэм'ерай па новай п'есе драматурга Ігара Сідарука «Янка-зых і нячысты дух» завяршыў свой чарговы тэатральны сезон Брэсцкі абласны тэатр лялек. У спектаклі, які паставіў рэжысёр Юры Сарычаў, і які разлічаны на дарослую аўдыторыю, хапае ўсяго: тут і прасцяк Янка, гатовы аддаць за чортаў скарб што заўгодна, нават сваю душу і маленькага сына Рудзіка, і ягоныя жонкі /так, так, у множным ліку!/, і суседка Марыся, якая спрабуе змагацца за Янку сваёй сціпласцю, а потым... потым той пераможнай зброяй, якой валодае кожная абаяльная жанчына... А дырыжыруе ўсім гэтым, вядома ж, спакуснік Чорт, які пераабсталёўвае Янкаву хату ў надзвычай прывабную секскраму...

Застаецца дадаць, што да стварэння спектакля шмат намаганняў прыклалі менскія мастак Веніямін Маршак, кампазітар Віктар Капыцька і, безумоўна, брэсцейскія актэры Юры Сарычаў /Янка/, Іван Герасевіч /Чорт/, Лілія Язерская /Марыся, Цэцыля/, Юры Цесля /Чартоўкі і Чарцяныты/. Ці стане новая пастаноўка, даволі прыхільна сустрэтая публікай на прэм'ерным паказе, «цічком» чарговага сезона?

І.Х.

МУЗЫКА

ДЛЯ ДАРОСЛЫХ І ДЗЯЦЕЙ

У рэпертуары камернага аркестра Брэсцкай абласной філармоніі — творы рускіх і замежных класікаў. Нядаўна ім сыграла опера Дж.Пэргалезі «Служанка — пані». Спецыяльная праграма падрыхтавана аркестрам для дзіцячай аўдыторыі.

Кіруе калектывам дырыктар філармоніі, вопытны дырыжор Аляксандр Мартыненка. Ва ўсіх музыкантаў аркестра за плячыма — кансерватарыя.



На здымку: камерны аркестр Брэсцкай філармоніі. У цэнтры — Аляксандр Мартыненка. Фота Эдуарда КАБЯКА, БЕЛІНФАРМ

НОВАЯ ПРАГРАМА РЫХТЭРА

Любіць выступаць у Мінску геніяльны піяніст сучаснасці Святаслаў Рыхтэр. Так, 14 ліпеня, вяртаючыся з-за мяжы ў Маскву, ён даў у Вялікай зале Белдзяржфілармоніі канцэрт з 22 п'ес Э.Грыга. Гэта вялікая праграма падрыхтавана С.Рыхтэрам да 150-годдзя кампазітара.

П.ГАРДЗІЕНКА

ТЭЛЕБАЧАННЕ

ХТО ЗМОЖА ЛЕПЕЙ?



«Аб'ектыў-тэатр», задуманы ды ўвасоблены на БТ рэдактарам Маяй Гарэцкай, 18 ліпеня прадставіў сваёй аўдыторыі спектакль Акадэмічнага тэатра імя Якуба Коласа «Касатка» паводле А.Талстога. Прадставіў з найвялікшаю выгодаю ды спраўнасцю скарыстаўшы чэрвенскія гастролі коласаўцаў у Мінску: сярод чатырох афісных прапаноў была і названая камедыя. Перадгісторыю з'яўлення на свет п'есы ды спектакля распавёў ягоны рэжысёр Юрый Лізангевіч. Ён заўважыў, што «асабліва нас прыцягнуў шчаслівы фінал», перадусім тым, «як ён разыходзіцца з жыццём». Праўда, прозвішчы сваіх артыстаў спадар пастаноўшчык чамусьці падаваў паводле праграмкі. Альбо забыўся ўжо, альбо так вырашылі

рэдактар ды рэжысёр з тэлебачання? Прозвішчы апошніх у цітрах прычакца не выпала. Таму хоць я і падазраю, што тэлеаблічча спектакля ствараў Уладзімір Трацякоў, канстатаваць дыхтоўнасць рэжысёрскага тэлемайтэрства давядзецца... увогуле. Між тым, тэлеварыянт «Касаткі» /з дакладнымі буйнымі планами, з наплывамі, што ўтвараюць падабенства атмасферы, якой у тэатральным варыянце няма, з далікатным мантажом і да т.п./ сям-там хавае і пастановачныя недасканаласці, і вельмі заўважныя на сцэне выдаткі драматургіі. А яна, на жаль, змушае актэраў маляваць сваіх персанажаў якоюсь адною фарбай, без паўтаной ды паўценняў, сям-там наігрываць, апраўдваючы наігранасць драматургічных хадоў. Зрэшты, павесці гаворку пра тэатральны спектакль яшчэ будзе магчымасць. Рэдакцыя ж БТ зрабіла ўсё, што магла. Адрэкламавала тэатр /варта згадаць і перадачу напярэдадні гастролёў/. Прадставіла спектакль /дарчы, здаецца, што ў хуткім часе глядачам прапануюць падзівіцца і з «Рэвізора» М.Гоголя ў пастаноўцы Барыса Эрына/. Парупілася пра ягоныя вобразы ды тэлеаблічча...

Ж.Л.

На здымку: Тадэвуш Кокшытыс /Абрам Жайтўхін / у спектаклі «Касатка» А.Талстога.

Фота С.КОХАНА

ДРУК

ЧАРГОВЫ НУМАР «ПЕРШАЦВЕТА»

Часопіс маладых літаратараў Беларусі «Першацвет» ад нумара да нумара становіцца ўсё больш змястоўным. Шосты ў сёлётным годзе адметны, найперш, тым, што пашырылася геаграфія аўтараў. Большасць, вядома, па-ранейшаму са сталёнага Мінска, але выступаюць і тыя, хто жыве ў Брэсце, Бабруйску, Лоеве, а таксама ў вялікіх і малых вёсках Бацькаўшчыны.

Скажам, дзесяцікласніца Н.Суслыва, родам з вёскі Глінна Іванаўскага раёна. Яе апавяданнямі /іх прадстаўляе А.Крэйдзіч — нядаўні дэбютант, але ўжо і адзін са сталых аўтараў «Першацвэта»/ нумар і адкрываецца. Уяўленне аб маладой прозе даюць таксама прытча Ю.Дашкевіч «Шэры анёл», мініяцюры А.Разановіча, абразкі В.Янавец, апавяданне А.Кудласевіча, навіла У.Цішурова. І, зразумела, шмат, як звычайна, змешчана вершаў /якая ж маладосць без паэзіі?/

У «Гасцёўні» са сваімі творами выступаюць В.Жуковіч і П.Пруднікаў. У раздзеле «Спадчына» А.Пашкевіч вяртаецца да «Апокрыфа» М.Багдановіча. У «Повязі» С.Чыгрын знаёміць з малавядомым сучаснаму чытачу пазтам А.Бартулем. У раздзеле «Крытыка» — артыкул І.Чыгрына «З думкай пра вечнае» і рэцэнзія С.Мінскевіча.

Ёсць у нумары гутарка Л.Дранько-Майсюка і А.Туровіча «Капітал інтэлекту», традыцыйныя раздзелы «Народнае» і «Жароўня».

А.М.

«БАЦЬКАЎШЧЫНА» — КРАЯЗНАЎЦАМ

Нядаўна ў Горках адбылася першая раённая краязнаўчая канферэнцыя, у якой прынялі ўдзел супрацоўнікі Інстытута гісторыі Акадэміі навук Беларусі, абласнога музея, настаўнікі гісторыі школ горада і раёна, навукоўцы Беларускай сельскагаспадарчай акадэміі. Да канферэнцыі выдана брашура «Бацькаўшчына» з тэзісамі дакладаў іх удзельнікаў.

Пытанні, што разглядаюцца ў зборніку, самыя разнастайныя — гісторыя сельскагаспадарчай акадэміі і дзейнасць асобных вучоных у яе сценах, праблемы вывучэння беларускай мовы ў гэтай навукальнай установе. Ёсць і публікацыі, прысвечаныя археалагічным і гістарычным помнікам Горацкага раёна, а таксама эканоміцы, этнаграфіі, гісторыі краю.

«Бацькаўшчына» будзе добрым памочнікам настаўнікам, не лішне яе мець і ў музеях. Заказаць брашуру можна па адрасе: 213410, Магілёўская вобласць, г.Горкі, зав.Якубоўскага, 2, Горацкі музей. Кошт аднаго экзэмпляра — 140 рублёў, высылаецца накладной платай.

М.СТУДНЁВА,

супрацоўнік Горацкага музея

ПРА ГЕРБ І СЦЯГ — ДЗЕТКАМ

Ці не першая кніжка, адрасаваная дашкольнаму і малодшаму школьнаму ўзросту, з'явілася ў выдавецтве «Беларусь» за апошні дваццаць гадоў, калі яно пачало спецыялізавацца на выпуску не толькі грамадска-палітычнай літаратуры, а і выданніў па мастацтве і розных галінах ведаў. Затое такая, якая сёння надзвычай патрэбная — «Пра Герб і Сцяг». Аўтар яе Вініц Вячорка расказвае маленькім пра даўнюю гісторыю нацыянальных сімвалаў, прасочваючы іх шлях з глыбокай мінуўшчыны па сённяшні дзень.

Выданне багата ілюстравана /мастак Пятро Драчоў/. Выкарыстаны ў афармленні і ілюстрацыі, зробленыя паводле старажытных гравюр, ёсць каляровыя здымкі, рэпрадукцыі карціны. Ды і тыраж немалы — 90 тысяч экзэмпляраў.

ЛІТКУР'ЕР

ВІНШАВАННІ ЮБІЛЯРУ

Магілёўскае абласное аддзяленне Бюро прапаганды мастацкай літаратуры і Глуская суполка Таварыства беларускай мовы імя Ф.Скарыны правялі ў СШ N 1 райцэнтры літаратурны вечар, прысвечаны 70-годдзю мясцовага паэта В.Лаўрыновіча. Пра яго жыццёвы і творчы шлях расказала настаўніца І.Глаз. Сам Васіль Апанасавіч падзяліўся ўражаннямі ад сустрэч з Я.Купалам, Я.Коласам, З.Бядулем, М.Лыньковым, П.Галавачом і іншымі беларускімі пісьмёнікамі, працягнуў свае творы. Вершы юбіляра чыталі вучні Г.Януш, Н.Грыпінская, А.Талыка і іншыя.

І.МАРЦІНОВІЧ,

настаўніца Глускай СШ N 1

ДРУГАЯ НАРАДА

У Доме літаратара адбылася другая ўстаноўчая нарада Таварыства вольных літаратараў, што не так даўно заснавана. Быў канчаткова зацверджаны статут таварыства, выбраны рабочыя органы; вызначылася канцэпцыя новага часопіса «Калоссе»,

што будзе выдавацца ў Паставах. Абмяркоўваліся далейшыя планы. Выданне кніг — адзін з напрамкаў дзейнасці таварыства.

С.МІНСКЕВІЧ

АДНАДУМЦЫ ПА ДУХУ



У час Першага з'езда беларусаў свету замежныя госці пабывалі і ў Дзяржаўным музеі гісторыі беларускай літаратуры. У адну з груп уваходзілі Іван Яшчанка, Ганна Корбут і Алякс Шнэк з Аўстраліі.

Спачатку госці пазнаёміліся з выставкай «Покліч», якая расказвае пра трагічны лёс у гады сталінізму многіх беларускіх пісьмёнікаў. Потым за кубачкам кавы разам з супрацоўнікамі абмяняліся думкамі аб шляхах беларускага Адраджэння.

Перад прысутнымі выступіў фальклорны гурт «Дзянінча», у выкананні якога прагучалі песні розных рэгіёнаў Беларусі.

Р.АЎГУЛЬ

БЕЛАРУСКАЕ ЗАМЕЖЖА

У КЛІЎЛЕНДСКІМ «ПОЛАЦАКУ»

Пяты нумар часопіса «Полацак» за сёлётні год адкрываецца ўступным артыкулам С.Белай «Беларусь, твой народ дачакаецца...» — роздумам напярэдадні Першага з'езда беларусаў свету.

У раздзеле «Наша гісторыя» змешчаны артыкулы С.Тарасва «Полацкая эпіграфіка X—XV стст.», І.Масько «Венгерскі дукат XV ст. — у зборы Нацыянальнага музея Беларусі», працяг артыкула М.Белемука «Тапаграфія знаходак манет і аздобаў».

Публікуюцца выступленне Л.Лыча на Першым сходзе беларусаў блізкага замежжа «Беларускае замежжа: гісторыя і сучаснасць», пратакол допыту К.Езавітава /«З архіваў КДБ»/, працяг артыкула Л.Мірачыцкага «Жыццё для Айчыны» /эмігранцкі лёс Л.Геніюш/, вершы В.Супруна «Ларысе Геніюш», факсімільны рукапіс верша Р.Барадуліна «Беларускім пазтам на чужыне», верш Я.Юхнаўца «Пазт беларускі, ці іншыя...», працяг рамана М.Кавыля «З агню ды ў полымя», успамінаў Я.Ціхановіча, старонак з кнігі С.Белай «Віленскія беларусы расказваюць...», іншыя матэрыялы.

КУЛЬТУРА

ТЭАТР У РЫШТАВАННЯХ БУДАЎНІЧЫХ

Генеральную рэканструкцыю перажывае абласны драматычны тэатр у Магілёве. Будынак гэты — самае старое збудаванне тэатральнага тыпу ў рэспубліцы. Яго ўзрост — 110 гадоў. З'яўляючыся помнікам архітэктуры, яно ў той жа час уяўляе сабой збудаванне з унікальнымі акустычнымі ўласцівасцямі. Апошняя рэканструкцыя яго праводзілася ў 1960 годзе. Зараз наспела неабходнасць новай, больш аб'ёмнай.

Ужо заменены падземныя сцэнічныя збудаванні, вядуцца работы пад купалам, што дасць, у канчатковым выніку, магчымасць устанавіць сучасны будынак. Гаражы, шведскі цэх, грымёрная, майстэрні і залы для рэпетыцый будуць размешчаны пасля рэканструкцыі ў трох падземных боксах, каб не парушыць архітэктурны ансамбль тэатра.

Захаваўшы помнік даўніны абыдзецца гораду і вобласці «ў капеечку». Ужо ўкладзена 150 мільёнаў рублёў, а рэканструкцыя разлічана на 5 гадоў. Але да гонару гарадскіх і абласных уладаў, а таксама генеральнага-ладрадчыка — СУ-58 г.Магілёва — усе праблемы, звязаныя з рэканструкцыяй тэатра, вырашаюцца аператыўна.

Сяргей ХАЛАДЗІЛІН, БЕЛІНФАРМ



На здымку: будынак Магілёўскага абласнога драматычнага тэатра на рэканструкцыі.

Фота аўтара

ЛіМ - часопіс

На рубяжы 20—30-х гадоў, калі БССР уступіла ў т.зв. рэканструкцыйны перыяд, адбыліся значныя змены палітыкі бальшавікоў у галіне культуры, у тым ліку і музейнай справы. Беларускія музеі, паўстаўшыя на хвалі краязнаўчага руху 20-х гадоў, зрабіліся ўжо непатрэбныя. Яны былі формай праяўлення дэмакратычнай самадзейнасці насельніцтва, распаўсюджвалі веды аб родным краі без афіцыйных метады і загадаў. У той час, калі дзяржава ўзяла курс на бюракратызацыю і нівеліроўку жыцця, музеі апавядалі аб сваеасабліва, традыцыях, нацыянальных каранях. Калі ўлада заклікала да класвай барацьбы, музеі красамоўна сведчылі аб гістарычнай пераемнасці, кансалідавалі грамадства. Увогуле, яны спрыялі ўздыму інтэлектуальнага жыцця краіны, што не адпавядала планам пабудовы сацыялістычнай дзяржавы.

БЫЛІ НА БЕЛАРУСІ МУЗЕІ...

З 1929 г. пачаўся наступ на музеі. Навуковае кіраўніцтва з боку інстытута беларускай культуры і Цэнтральнага бюро краязнаўства змянілася жорсткім бюракратычным падпарадкаваннем Народнаму камісарыяту асветы. Музеі «мабілізаваліся» на ўдзел у шматлікіх палітычных кампаніях, на прапаганду індустрыялізацыі, калгаснага будаўніцтва, атэізму. Былі высунуты адзіны крытэрыі эфектыўнасці — удзел у масавай прапагандзе. Да збору, захавання, вывучэння помнікаў гісторыі і культуры, без чаго губляецца сам сэнс існавання музея, ставіліся варожка. Музеі пераўтваралі ў звычайныя кабінеты палітасветы.

Гэты курс замацавала ўсебеларуская нарада музейных супрацоўнікаў, што адбылася ў Менску ў 1932 г. Прынятая на нарадзе рэзальцыя патрабавала ад музеяў перш за ўсё ўдзельнічаць «...у класвай барацьбе пралетарыята з капіталістычнымі элементамі, у канчатковым выкарчоўванні карэннай капіталізму і рашучай барацьбе з вялікадзяржаўным шавінізмам, як галоўнай небяспекай, — контррэвалюцыйным беларускім нацдэмакратызмам і іншымі мясцовымі шавінізмамі». На нарадзе гучалі заклікі да выгнання старых спецыялістаў, чысткі фондаў, перабудовы экспазіцый па ўзору «Кароткага курса...». Прапанавалі нават больш не ўжываць слова «музей», а экспазіцый рабіць на вуліцах. Наступным крокам, па логіцы падзей, было фізічнае знішчэнне музеяў, што і адбылася на працягу 30-х гадоў.

Пасля «пабудовы асноў сацыялізму» да ўлад прыйшло разуменне, што знікненне музея як грамадскага інстытута сапсуе фасад краіны, дзе толькі што перамагла культурная рэвалюцыя. Пры захаванні ранейшых ідэалагічных падыходаў вайна з музеймі была часова спынена. У 1940 г. па даручэнні кіраўніцтва Вярхоўнага Савета БССР, супрацоўнікі Наркамасветы зрабілі крытычны агляд стану музейнай справы на Беларусі, які і падаецца ніжэй. Як адрагавалі на яго вышэйшыя савецкія ўлады — невядома. Так ці інакш, часу на змены, нават касметычнага характару, ужо не было...

Уяўленні аб ролі і месцы музея ў грамадстве, што складаліся ў перыяд сталінскіх злачыстваў, не перагледзіліся пазней і праіснавалі да 60—70-х гадоў. Некаторыя з іх існуюць і сёння. Дастаткова згадаць погляд на музей як на сродак дасягнення розных / у тым ліку высакародных / мэт, іх утрыманне ў сістэме культасветы, адарванасць ад «вялікай» навукі, хранічную нястачу грошай. У адным з лістоў, датаваным 1882 годам, Адам Кіркор з болам пісаў: «...Ах, гаротная Літва! Мы самі сябе абдымаем. Мясцовыя панскія зборы знаходзяцца ў Познані ці Львове, а наша ацэнная старасвецчына — пакуль яшчэ кропля ў моры. Гэтыя словы гучаць назвычай актуальна і сёння. Ці ёсць надзея, што іх нельга будзе паставіць эпіграфам да культурнага развіцця Беларусі XXI стагоддзя?»

Прэсідэнтам Верхоўнага Савета БССР

т. Наталевічу от методіста по музеям НКП БССР т. Дзёжко і Прэсідэнта Ученога музейнага Савета НКП БССР т. Шэвченко

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА.

По вашему поручению представляем сводку результатов обследования музеев БССР по данным на 15 декабря 1940 г.

В настоящее время в БССР имеется 31 музей и филиал музея, из которых в ведении Наркомпроса находится 25, в системе ВУЗов /при БГУ/ — 3 и в системе управления по делам искусств — 3.

Из Наркомпросовских музеев имеется 3 республиканского значения /Музей Революции с филиалом¹ и музей Мицкевича в Новогрудке⁴, областных 9 /Минский Исторический², Гомельский исторический³,

Могилевский исторический⁷, домик Серго Орджоникидзе⁸, Витебский исторический⁹, Витебский антирелигиозный¹⁰, Барановичский краеведческий¹¹, Пинский краеведческий¹², Брестский краеведческий¹³ /.

Районных — 8 /Краеведческий в Бобруйске¹⁴, Полоцке¹⁵, Борисове¹⁶, Волковыске¹⁷, Слониме¹⁸, Речице¹⁹, Турове²⁰ и Орше²¹ /.

Городских — 5 /Гомельский антирелигиозный²², Гродненский природоведческий²³, Гродненский исторический²⁴, Гродненский литературный²⁵ и Гродненский ботанический сад²⁶ /.

Из перечисленных музеев в настоящее время работают в системе Наркомпроса 15 музеев — Музей Революции с филиалом, Музей Мицкевича, Минский, Гомельский исторический и антирелигиозный, Витебские исторический и антирелигиозный, Могилевский с филиалом, Барановичский, Пинский, Бобруйский, Волковыский и Туровский.

В стадии организации: Брестский, Борисовский и Оршанский музеи.

Существовали, но закрыты музеи: в Слуцке²⁷, Мозыре²⁸, Наровле²⁹, Мстиславле³⁰ и Новогрудке³¹. Экспонаты в большинстве случаев уничтожены или расхищены³².

Расформирован литературный музей Ожешко в Гродно. Являются па-существу складами вещей, а не музеями — музеи Слонима и Речицы. Закрыт как музейный объект Гродненский ботанический сад. Гродненский музей в замке Стефана Батория имеет сейчас только стандартную выставку — фото, выпущенную из Москвы «Освобождение Западной Белоруссии», лишь очень слабо разбавленную местными материалами.

Закрытие ряда музеев и гибель их материалов произошли из-за недооценки и даже полного непонимания /порой доходивших до полного вредительства/ агитационно-массовой роли музеев местными властями. Например, в Мозыре хороший музей работал до 1937 г., когда экспонаты были выброшены в подвал, а здание занято под склад.

Помещение музея Ожешко сперва было занято музыкальной школой, сейчас — физкультурным техникумом. Часть рукописей и вещей спасена Гродненским историческим музеем, но часть при перебросках пропала.

В Речице музей работал хотя и слабо, но, вместо укрепления музея, он был закрыт, а вещи свалены в одной из комнат районной библиотеки.

В Слониме помещение, предоставленное музею Временным Управлением в ноябре 1939 г. /дом фабриканта Гуревича/, занято все целиком под личную квартиру Пред. Рика Швайнштейна, а экспонаты музея, выброшенные из его старого здания, свалены в беспорядке в двух проходных комнатах посторонней частной квартиры.

Существующие и работающие музеи тоже в большинстве находятся в плачевном состоянии.

Могилевский музей перебрасывался из помещения в помещении 5 раз. Последнее помещение музея /собор, памятник, взятый под охрану Комитетом искусств при СНК СССР/ было взорвано в 1938 г. и выброшенные оттуда экспонаты несколько дней лежали просто на улице под дождем и расхищались всеми желающими. В результате погибли и пропали ценнейшие исторические и художественные материалы-уникумы: подлинная крестьянская изба эпохи крепостничества, серебряный крест, мемориальная доска о присоединении Белоруссии к России, скелет мамонта, старинная иконопись. Ос-

тавшиеся /как сильно пострадавшие, так и пришедшие в полную негодность/ 7000 экспонатов сложены в хаотическом беспорядке в складе-капличке на Успенском кладбище. Полностью уцелевшие от разгрома вещи /25% от числа прежних фондов/ составляют теперешнюю экспозицию музея, размещенную в низких и темных комнатах, совершенно неподходящих для музея.

Оршанский музей перебрасывали 7 раз. В 1939 г. распоряжением б. председателя Горсовета Щерба, вещи музея были выброшены на улицу, где лежали два дня, а помещение передано Горсоавиахими.

Находившийся некоторое время в ведении Управления по делам искусств

Музей-замок в Гродно ряд месяцев служил складом свозившихся сюда конфискованных из имений картин, а сам подвергся буквальному разгрому со стороны бывшего директора Бельковича и нанятых им в качестве научных сотрудников по истории — этнографа Карелиной и технолога-кожевника Хинчук. Вся экспозиция была свернута и сорвана в целых якоры «коренной перестройки». Материалами обследования установлены факты пьянок и дебошей указанных сотрудников в музее. В настоящий момент, хотя замок и перешел в ведение НКП, старые работники и их установки еще остались. Бесконечно тянется передача дел одного директора другому. Залы и экспонаты напоминают не картину музея, а картину какого-то побоища.

Три месяца по распоряжению того же Бельковича и его помощницы по природоведческому музею Карпенко музей этот был опечатан, а сотрудник-консерватор Живно отстранен от работы.

Было лето и моль поела до 40% ценнейших чучел — животных и птиц.

Неблагополучно и с музеями республиканского значения. Музей революции БССР в июле 1939 г. был переброшен из центра города в далекую окраину — в один из новых корпусов АН БССР. Предоставленная площадь всего 221 кв. метр, комнаты низкие, маленькие. Электричество Академией Наук выключено. Вследствии удаленности от города посещаемость упала почти до нуля.

Минский областной исторический музей, вполне могущий по своим коллекциям претендовать на значение республиканского, также расположен в неудовлетворительном помещении на 320 кв. метрах, в тесных комнатах. Запасные фонды областного музея хранятся в сыром подвале, а музея Революции — в сарае с протекающей крышей.

Все эти вопиющие факты варварского обращения к культурным ценностям, достоянию советского народа возможны только потому, что могучее средство наглядной агитации и пропаганды — музей — абсолютно недооцениваются и роль их абсолютно не понимается рядом местных властей; халатное отношение к охране памятников проявляют и Наркомпрос, и Управление по делам искусств. Прокурорские и судебные органы не обращают на эти возмутительные явления никакого внимания.

Из этого непонимания значения музеев вырастают и многочисленные легкомысленные переброски музеев, отсюда и низкий уровень зарплаты музейных работников.

Естественно, что в таких условиях на работу в музеи идут либо редкие энтузиасты, либо лица с очень низкой квалификацией. Только 2 человека в музеях БССР имеют утвержденное ученое звание старшего научного сотрудника, а человек 10-12 — законченное и незаконченное высшее образование. Есть случаи работы не по специальности /в Гродно технолог-кожевник заведует историческим отделом/. В результате такие работники неавторитетны и сами способны допускать грубые ошибки в работе.

Изложенное состояние музеев в БССР говорит о необходимости срочного и коренного изменения существующего положения.

Музеи являются богатыми сокровищами-хранилищами для советского народа культурных ценностей прошлого и настоящего, могущим средством наглядной агитации и пропаганды, мощным орудием в руках партии по коммунистическому воспитанию трудящихся масс. Их надо беречь и всемерно способство-

вать их дальнейшему росту, повышению качества всей их работы.

Необходимо правительственное указание прокурорам и судам о привлечении к уголовной ответственности расхитителей и разрушителей музейного имущества, как социалистической собственности.

Основным большим вопросом почти всех музеев БССР является вопрос о помещениях.

Минск — столица воссоединенной Белоруссии — должна иметь Республиканский исторический музей, развертываемый на базе областного с предоставлением хорошего помещения, с укреплением кадров.

Заслуживает превращения в Республиканский музей — историко-археологический заповедник БССР Гродненский музей-замок.

Необходим в Минске государственный антирелигиозный музей БССР. Актуальность его диктуется задачами третьей пятилетки в области изжития пережитков капитализма в сознании людей.

Госмузей Революции БССР немедленно должен быть переведен в центр города, получив помещение, соответствующее важнейшим задачам.

По характеру своих коллекций областной Гомельский музей должен быть превращен в Республиканский историко-бытовой музей-дворец — по типу Петергофа, Останкино и др.

Нетерпимо далее положение Могилевского музея. Для него вопрос о помещении стоит очень остро.

От Гродненского исторического музея-заповедника надо отделить в самостоятельную единицу музей природоведения с ценной коллекцией по мировой флоре и фауне.

Требует срочного восстановления литературный музей им. Ожешко с приданием ему профиля музея по Западнорусской и польской подпольной революционной литературе.

Недопустимо положение с законсервированными музеями Слонима и Речицы. Им надо срочно предоставить помещения и оказать научно-методическую помощь.

По кадрам музеи БССР нуждаются в таких мероприятиях:

а/ Надо произвести проверку и перестановку административных и научных работников музеев по их деловой и научной подготовленности и квалификации;

б/ Надо, чтобы Управление кадров НКП БССР часть заканчивающих БГУ направило в музеи БССР.

Надо пересмотреть ставки зарплаты музейным научным работникам, поскольку ее уровень значительно отстал не только от ставок научных работников исследовательских институтов и вузов, но даже от ставок преподавателей начальных и средних школ.

16. XII. — 40 г.

1. Заалагічны, батанічны і музей першабытнай культуры.

2. Дзяржаўная карцінная галерэя ў Мінску, мастацкі музей імя Ю. Пэна ў Віцебску і музей выяўленчага мастацтва ў Баранавічах.

3. Музей рэвалюцыі БССР створаны ў 1926 г. па ўзору Цэнтральнага музея рэвалюцыі ў Маскве. У асноўным экспазіцыя уключала матэрыялы-копіі па рэвалюцыйным руху ў Расіі, але быў і беларускі аддзел. Апошні меў арыгінальныя дакументы па дзейнасці народнікаў, БУНДа, нацыянальных сацыялістычных арганізацый, камплекты газет, якія выходзілі на Беларусі ў 1917—1921 гг., і іншыя каштоўныя помнікі палітычнай гісторыі. Большасць іх загінула ў гады нямецкай акупацыі. Музей меў філіял — Дом-музей І з'езда РСДРП, згарэлы ў першыя дні вайны.

4. Музей А. Міцкевіча ў Наваградку паўстаў у 1938 г. дзякуючы намаганням міцкевіцкага камітэта. Налічваў 832 экспанаты, сярод якіх выдзяляліся каштоўныя літаграфіі, рукапісы паэта, яго пасмяротная маска, мадэль помнікаў. Музей меў каштоўную бібліятэку. Усе экспанаты загінулі падчас II сусветнай вайны.

5. Мінскі гістарычны музей створаны ў 1919 г. як абласны ў былым архірэйскім доме. Аснову калекцыяў складалі рэчы з царкоўна-археалагічнага і гарадскога музеяў, якія існавалі ў Мінску да I сусветнай вайны. У 1920 г. значная частка фондаў вывезена польскімі вайскоўцамі. У 1922 г. узнавіў працу як Беларускі дзяржаўны музей, меў 7 аддзелаў: гісторыка-археалагічны, нумізматычна-сфрагістычны, этнаграфічны, мастацкі, царкоўна-археалагічны, старажытнабеларускай вайсковасці, яўрэйскі, а таксама архіў і навуковую бібліятэку. Фонды налічвалі больш за 60 тыс. адзінак, сярод якіх былі беларускія абразы XV—XVIII стст., слупкія паясы, старажытная зброя, грашовыяклады, старадрукі і інш. Пэўны час музей узначальваў В. Ластоўскі. У 30-я гг. музей некалькі разоў мяняў назву, страціў шмат каштоўных помнікаў. Рэшта калекцыі разрабавана падчас II сусветнай вайны.

6. Гомельскі гістарычны музей адчынены ў

1919 г. у палацы кн. Паскевіча. Складаўся з аддзелаў: рэвалюцыйнага руху, краязнаўства, побыту абшарнікаў Паскевічаў-Румянцавых і парцэлянавай вытворчасці. Найбольш каштоўныя рэчы перахоўваліся ў двух апошніх аддзелах. У сярэдзіне 30-х гг. прынялі афіцыйнае рашэнне аб зачыненні музея, але па невядомых прычынах яно не было здзейснена. У 1941 г. частка фондаў была эвакуіравана ў г. Урупіск Валагодскай вобл., рэшта загінула ў часы акупацыі.

7. Магілёўскі гістарычны музей заснаваны як губернскаму музею ў 1919 г. на базе экспанатаў царкоўна-археалагічнага музея і музея статыстычнага камітэта. Сярод унікаў былі: крыж Е. Полацкай, абраз Бялыніцкай Маці Боскай XIII ст., сэрбраны і залатыя ключы, падараваныя гораду Кацярынай II, карціны Айвазоўскага, Рэпіна, Сярова, калекцыя зброі X—XIV стст., калекцыя парцэляны і інш. У 30-я гг. музей некалькі разоў змяняў назву, страціў шмат каштоўных помнікаў. Канчаткова фонды знішчаны падчас II сусветнай вайны.

8. Дом-музей С. Арджанікідзе існаваў у 30-я гг. у якасці філіяла Магілёўскага гістарычнага музея на месцы баёў Чырвонай Арміі з польскімі войскамі ў раёне р. Бярэзіны /у гэтых баях удзельнічаў С. Арджанікідзе/. Пасля вайны не аднаўляўся.

9. Віцебскі гістарычны музей заснаваны ў 1918 г. як мастацка-археалагічны і прыродазнаўчы, у будынку б. духоўнай семінарыі. Аснову фондаў, дзе захоўвалася больш за 30 тыс. адзінак, складалі калекцыі А. Брадоўскага, В. Федаровіча, царкоўна-археалагічнага старажытнасховішча і музея Віцебскай вучонай архіўнай камісіі. Экспазіцыя падзялялася на аддзелы: археалагічны, гістарычны, мастацкі, этнаграфічны, царкоўны і сучаснай прамысловасці. Сярод найбольш каштоўных экспанатаў былі археалагічныя знаходкі з Віцебскага замчышча, старажытная зброя /у т. л. паўстанцаў К. Каліноўскага/, сцягі сярэднявечных цэхаў, карціны І. Айвазоўскага, М. Шагала, П. Канчалюскага, С. Юдовіна, багаты нумізматычны кабінет і інш. У рэлігійным аддзеле знаходзіліся мошчы св. Е. Полацкай. У пачатку 30-х гг. музей рэарганізаваны, яго дырэктар Я. Васілевіч як «класавы вораг» звольнены.

10. Віцебскі антырэлігійны музей адчынены ў 1940 г., складаўся з царкоўнага аддзела Віцебскага гістарычнага музея, фондаў Віцебскага заалагічнага музея і рэчаў з зачыненых цэркваў Віцебшчыны. Спыніў існаванне ў гады нямецкай акупацыі.

11. Баранавіцкі краязнаўчы музей створаны ў 1929 г. па ініцыятыве мясцовага настаўніка Л. Турскага. Складаўся з аддзелаў прыроды, этнаграфіі, гісторыі. У апошнім дэманстраваліся: зброя, нумізматыка, парцэляна, драўляная скульптура з замка Салегаў у Новай Мышы і інш. У 1940 г. пераўтвораны ў музей выяўленчага мастацтва /у гэты год у музей было звезена шмат жывапісу, скульптуры, мэблі, рэчаў дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва з навакольных панскіх маёнткаў/. Калекцыі разрабаваны ў гады нямецкай акупацыі.

12. Пінскі краязнаўчы музей заснаваны палескім таварыствам краязнаўства ў 1924 г. /адчынены ў 1926 г./. Дзякуючы намаганню дырэктара Д. Георгіеўскага ў музеі былі сабраны калекцыі па этнаграфіі, флоры, фаўны і гістарычным мінулым Палесся /усяго 18 тыс. адзінак/. У 1939 г. пераўтвораны ў абласны гісторыка-краязнаўчы музей. Прыкладна палова экспанатаў знікла ў гады нямецкай акупацыі.

13. Да вайны толькі планавалася яго стварэнне.

14. Бабруйскі краязнаўчы музей быў створаны ў 1924 г. мясцовымі краязнаўцамі, у прыватнасці энтузіястам музейнай справы Ц. Славіным, займаў 4 пакоі ў будынку па вул. Сацыялістычнай. Меў калекцыі па археалогіі, этнаграфіі і прыродзе Бабруйшчыны. У асобных аддзелах дэманстраваліся рэчы фабрычна-заводскага жыцця і сельскай гаспадаркі. У 1932 г. экспазіцыя рэарганізавана з мэтай дэманстрацыі поспехаў сацыялістычнага будаўніцтва. Перастаў існаваць у гады нямецкай акупацыі.

15. Полацкі краязнаўчы музей заснаваны ў 1926 г. пад кіраўніцтвам С. Мялешка ў будынку Сафійскага сабора, падзяляўся на культурна-гістарычны, грамадска-эканамічны і прыродна-геаграфічны аддзелы. Найбольш каштоўныя рэчы перахоўваліся ў культурна-гістарычным аддзеле: слупкі паясы, грашовыя скарбы, зброя, археалагічныя знаходкі, 67 партрэтаў дзеячаў Дамініканскага ордэна, друкарскі станок XVIII ст., старадрукі і рукапісы, у т. л. запіскі студэнтаў Полацкай езуіцкай калегіі. Музей быў разрабаваны падчас II сусветнай вайны.

16. Барысаўскі краязнаўчы музей заложаўны ў 1924 г. За некалькі наступных гадоў пад кіраўніцтвам В. Самцэвіча было сабрана шмат рэчаў мясцовай прыроды і побыту. Памяшчаўся ў будынку педтэхнікума.

17. Ваўкавыскі краязнаўчы музей створаны ў 1935 г. на аснове прыватнага збору Г. Пеха, які з 1925 г. збіраў і вывучаў каштоўныя археалагічныя матэрыялы, дакументы XVI—XVIII стст., нумізматыку, баністыку і інш.

18. Слоніўскі краязнаўчы музей створаны ў 1929 г. на аснове прыватных калекцый археалогіі, нумізматыкі, дакументаў і старадрукаў І. Стаброўскага. Сярод рарытэтаў былі беларускія старадрукі, асобныя археалагічныя знаходкі, аўтографы А. Пушкіна, Л. Талстога, М. Карамзіна і інш. Падчас II сусветнай вайны большасць калекцый захавалася.

19. Рэчыцкі краязнаўчы музей закладзены ў 1928 г. пры 1-ай школе-дзевяцігоддзі. Вылучаўся грунтоўнымі прыродазнаўчымі калекцыямі.

20. Тураўскі краязнаўчы музей быў закладзены ў 1925—27 гг. у ходзе збіральніцкай працы мясцовага краязнаўчага таварыства і экспедыцыі БДУ /археалогія, этнаграфія, нумізматыка, прыродазнаўства, царкоўнае навуныне/. Займаў некалькі пакояў у народным доме. Тлумачэнні наведвальнікам давалі экскурсаводы з ліку добраахвотнікаў.

21. Спачатку, у 1924 г., у Оршы былі заснаваны два музеі: сельскагаспадарчы /меў аддзелы вытворчасці, лугаводства, палыводства, заалагічны, батанічны, энтамалагічны/ і культурна-гістарычны /дэманстраваліся этнаграфічныя, археалагічныя, мастацкія помнікі/. У 1927 г. аб'яднаны ў адзін акруговы краязнаўчы музей.

22. Гомельскі антырэлігійны музей існаваў у 1939—41 гг., быў створаны на базе антырэлігійнага аддзела Гомельскага гістарычнага музея /а дакладней, рэчаў былога магілёўскага царкоўна-археалагічнага музея/.

23. Гродзенскі прыродазнаўчы музей адчынены ў 1926 г. на базе прыватнай калекцыі С. Жыўна, які да 1939 г. выконваў абавязкі заахавальніка музея. У 1939 г. фонды налічвалі звыш 7 тыс. адзінак /мінералогія, заалогія, батаніка/. Пасля вайны большасць калекцый была далучана да Гродзенскага гісторыка-археалагічнага музея.

24. Гродзенскі гістарычны музей адчынены ў 1922 г. мясцовай камісіяй па ахове помнікаў мастацтва і культуры. У 1922—1939 гг. пад кіраўніцтвам загадчыка музея Ю. Ёдкаўскага былі створаны буйныя гісторыка-культурныя калекцыі, агульнай колькасцю звыш 16 тыс. адзінак. Сярод іх — каштоўныя археалагічныя і этнаграфічныя матэрыялы, абразы, старадрукі, нумізматыка, слупкі паясы, асабістыя рэчы гістарычных асоб. Большасць калекцый знікла ў гады вайны.

25. Гродзенскі літаратурны музей — маецца на ўвазе дом-музей Э. Ажэшкі, існаваўшы ў 30-я гг.

26. Гродзенскі батанічны сад створаны ў сярэдзіне 20-х гг. сябрамі батанічнай секцыі гродзенскага таварыства аматараў прыроды. Сад меў навукова-асветніцкі накірунак дзейнасці і падзяляўся на аддзелы сістэматыкі, біялогіі, лекавых раслін, дрэў і кустоў.

27. Слуцкі краязнаўчы музей утвораны ў 1921 г. мясцовым краязнаўчым таварыствам «Папараць-кветка» /адказваў за гэтую справу А. Барановіч/ у будынку б. гімназіі. Лічыўся адным з лепшых беларускіх краязнаўчых музеяў. Сярод яго унікаў былі партрэты слупкіх князёў Аелькавічаў, рукапіснае евангелле XVI ст., епітрахіль, посах і сэрбная рыза XVI ст., калвінская біблія берасцейскага выдання 1563 г., малюнк мастака Катарынінскага і інш. Усе помнікі былі згрупаваны ў тры аддзелы: культурна-гістарычны, прыродна-геаграфічны і грамадска-эканамічны, якія аглядалі ў сярэднім 150 асоб штотдзённа.

28. Мазырскі краязнаўчы музей адчынены мясцовым краязнаўчым таварыствам у пачатку 1929 г. Меў багатыя аддзелы археалогіі, этнаграфіі, а таксама дакументаў і рэчаў, якія адлюстроўвалі грамадска-палітычны падзеі на Мазыршчыне ў 1917—1925 гг.

29. Нараўлянскі краязнаўчы музей падчас заснавання ў 1927 г. меў крыху больш за тысячу экспанатаў. Гуртаваў вакол сябе ўсю працу мясцовага краязнаўчага таварыства, у наступныя некалькі гадоў развіваўся шпаркімі тэмпамі /у прыватнасці, фонды музея ўзбагаціліся за кошт мастацкіх збораў Горватаў/.

30. Мсціслаўскі краязнаўчы музей адчынены ў 1926 г. у кармяліцкім кляштары, дзе дэманстраваліся калекцыі па прыродазнаўстве, этнаграфіі, а таксама грашовыя скарбы.

31. Наваградскі краязнаўчы музей — маецца на ўвазе існаваўшы ў 30-я гг. невялікі музей у мястэчку Nowogrod, цяпер горад у Ломжынскім павеце Беластоцкага ваяводства РП.

32. На самай справе зачыненых музеяў было значна больш. Толькі ў Мінску на працягу 30-х гг. зніклі заалагічны, тэатральны і археалагічны зборы інбелкульту, музей паліткатаржана, музей пры Доме Чырвонай Арміі, музей аховы і аздараўлення працы, музей судовай медыцыны, політэхнічны музей пры Цэнтральнай школьнай станцыі, музей санітарнай асветы.

Аляксандр ГУЖАЛОЎСКИ

Паэтычным радком

Амаль сем гадоў будаваўся дом творчасці пісьменнікаў у светлым бары над крынічнаю Іслаччу.

Не ўсіх цешыла яго архітэктура, але саграла душы і натхняла атмосфера таварыскасці, узаемнай увагі і павагі паэтаў і празаікаў з усіх рэспублік былога Саюза.

Дом будаваўся і абсталёўваўся за сродкі Літфонда, а дакладней — за адлічэнні з кожнай кнігі і публікацыі. Як у ім добра жылося і працавалася! Колькі там напісана!

І вось у наш рынчана-спекулятыўны час пісьменнікі пазбавіліся свайго дому: астранамічныя цэны на пуцёўкі закрылі ім дарогу на Іслач.

Але дом не пустуе. Асабліва ў выхадныя ён шуміць і грыміць днём і ноччу, гаспадаром у ім адчувае сябе ўкормленая, упітая і разбэшчаная моладзь з кланаў сучасных мільянераў. Яна імчыцца туды на імпортных машынах са скрынкамі пітва і харчоў, з паненкамі і сабакамі.

Толькі некалькі фактаў з таго, што там чаўпецца, я паспрабаваў зарыфмаваць у гэтых «слязніцах».

Ці не пара памянчаць шыльду на адпаведны сімвал, каб надалей не кампраметаваць і без таго неаднойчы зняважаны наш творчы саюз і слова «пісьменнік»?

Дадатак да кнігі «ТАМ, ДЗЕ БРУЦЦА ІСЛАЧ»

РАЗВІТАННЕ З ІСЛАЧЧУ

Саманадзейны камерсант
На Іслач выкінуў дэсант.
Нуворышы каля ракі
Да рання смажаць шашлыккі,
А каб не стаў у горле ком,
Іх запіваюць каньяком.
Шампанскае цяжко ракою,
А бедным не было спакою.
Хлапцы ад хэпі аж каналі,
Дзяўчатак дружна распіналі
І выступалі ў розных ролях
У лазні і на антрэсолях,
Пілі, сварыліся, курылі
І лес нарэшце падпалілі,
А ў панядзелак свой дэсант
Павёз у горад дыверсант.
У пятніцу зноў па абедзе
Дэсант ну-вор-ышаў прыедзе.

Тут некалі жылі паэты,
Шукалі тут натхнення мы,
Адны — ад восені да лета,
Другія — з лета да зімы.

І вось прыйшла пара расстання
І больш суды не завітаць,
І вылік нашай доўгай працы
Зноў чорту лысаму аддаць.

Відаць, наш замак традыцыйны
Прыдбае новы гаспадар, —
Рэвалюцыйна-камерсыйны
Павесіць новенькі ліхтар.

Сяргей ГРАХОЎСКИ

Па старонках друку

ПОЛЬСКІ ПАНТЭОН РАЗВАЛЬВАЕЦЦА Ў РУІНЫ

Наша газета рэдка робіць перадрук з іншых выданняў. Але ў дадзеным выпадку гэта мае энас, бо звесткі, нагаданыя ў допісе Беластоцкага «Часопіса», агульнавядомымі назваць нельга, хоць для людзей дасведчаных у гісторыі беларуска-польскіх дачыненняў таямніцай яны ніколі не былі. Ды і чаму зрэшты проста не прыгадаць нашых землякоў, што плённа працавалі на суседняй ніве?

Усё пачалося ад Адама Міцкевіча. Грамадскасці стала вядома выказанае некім неадсяржонна па тэлевізары сцвярдзжэнне аб разнастайных, на жаль, прыкметах праўдападобнасці, што пясняр быў беларуска-яўрэйскага паходжання. Бо Міцкевічы, вядома, нашчадкі нейкага Міцкі, альбо Дзмітрыя, бацька Адама — Мікалай, дзядзька — Базыль, а бабуля, што тут утойваць, яўрэйка! Гэтага было ўжо занадта для членаў магістрата горада Лодзь, і яны перайменавалі вуліцу Міцкевіча на Пільсудскага. Не паспелі змяніць назвы, як на сапраўдных палякаў спаў чарговы ўдар. На паверхню выплылі дакументы, у якіх асоба, вядома ў Польшчы як маршал Юзеф Пільсудскі, сцвярджае, што завещаў ён Восіп Восіпавіч /!/ Пільсудскі, што ён каталіцкага веравызнання, паходжання — шляхецкага, а нацыянальнасці — беларускай. На гэты раз усё нібы вяды ў рот набралі, бо што тут скажаш?

Але ж на гэтым не канец. Нейкі Радэк Сікорскі, які задоўга знаходзіўся ў цёпрых краінах і забыўся, што дрэнная тая птушка, якая паганіць уласнае гняздо, меў нахабства сцвердзіць, што Начальнік Касцюшка не быў палякам.

Радэк мяркуе, напэўна, толькі пра тое, што Касцюшка меў большую ўладу, чым ён сам, усяго толькі віцэ-міністр нацыянальнай абароны, і меў амерыканскае грамадзянства, у той час як пан віцэ-міністр — брытанскае. Урад, аднак, выдаў заяву, што няпраўда, нібы Начальнік не быў палякам. Але што ж з таго, дастаткова рушыць камень, каб пасыпалася лавіна.

Як было ў сапраўднасці з тым Касцюшкам? Сам называе сябе літвінам, што ў XVIII стагоддзі азначала жыхар Вялікага княства Літоўскага, хутчэй сённяшняга беларуса, чым літоўца, бо тых звалі ў свой час жмудзінамі. Зрэшты, Касцюшкі /нашчадкі Косці альбо Канстанціна/ аселі на зямлі Бярэсця, на беларускім Палессі. Аднак тое, дзе і калі нарадзіўся будучы Начальнік, і як яго ў сапраўднасці звалі, да сённяшняга дня застаецца загадкай. Вось найбольш праўдападобная версія.

Быў ахрышчаны сваёй праваслаўнай маткай Тэклія /Фэклія/, дзявочае прозвішча якой Ратомская, у царкве як Андрэй, у гонар апостала Андрэя, свята якога прыпадала якраз на той дзень. Часы тады не былі лепшымі для іншаверцаў, чым сёння, і шляхецкіх дзяцей, ахрышча-

ных раней у царкве, хрысцілі паўторна, каб не зачыняць перад імі дзверы да кар'еры. Вось чаму і Касцюшкі 12 лютага 1746 года ў касцёле ў Косаве ахрысцілі Андрэя Тадэвуша Вонавэртнурэ Касцюшка. Адсюль прыблізна месцам яго нараджэння называецца Мерачаўшчызна пад Косавам. Якое хрышчэнне было важнейшым — пакінем гэтае пытанне для вырашэння тэзолагам. Быць можа, у Косаве толькі аформілі фіктыўныя метрыкі, што ў тыя часы часта практыкавалася. Сам Касцюшка на працягу жыцця захоўваў рэлігійную абьявасць.

І адкуль жа нам гэта вядома? Механізм, які сёння змяняе Тамару ў Тэрэзу, Ніну ў Яніну, а Мікалая ў Казікаў і Збышкаў, якія нідзе /г. зн. ні ў адзін храм/ не ходзяць, — гэты механізм быў запушчаны даўным-даўно.

Цікава таксама і тое, што, як і многія нашы сучаснікі, Касцюшка перастаў маскіравацца пасля вяртання з Амерыкі, куды ў свой час даўся «на хлеб». Пракламцыю паўстання ў Вялікім княстве Літоўскім выдаў на беларускай мове, вяртаючы тым самым ёй пасля ста гадоў дзяржаўны характар, і падпісаўся кірыліцай «Фадэй Костюшко». Пэўна, не падпісаўся Андрэй, бо ніхто б не ведаў, што за ён, але па крайняй меры з Тадэка стаў Федзькам.

Глядзі, Касцюшка, на нас з неба, хто наступны?

Алег ЛАТЫШОНАК

/«Часопіс», N 5, 1992 г., Беласток/

Семантыка скарынаўскіх сімвалаў і знакаў тэма выключна важная і мала распрацаваная.

Паходжанне першага сімвала «Сонца і месяца» — аўтарскай манаграфіі і выдавецкай маркі Скарыны — дастаткова падрабязна вывучана і асобна спыняцца на ім няма неабходнасці. Звернем увагу на другі і трэці знакі.

Гэтыя сімвалы не маюць канкрэтнай назвы. Пры апісанні і тлумачэнні звычайна прыводзяць іх непасрэдна выявы. Для большай зручнасці наладзім ім умоўныя найменні — «Т» і «К»-знакі /адпаведна паслядоўнасці, у якой яны прыведзены на ілюстрацыі/.

Разам з сімваламі «Белае поле» /апошні на малюнку/, «Сонца і месяца» /першы/, «Т»-знак прысутнічае на тытульным лісце Бібліі. Ён сустракаецца толькі разам з сігнетам «Сонца і месяца». Невядома ніводнага прыкладу яго асобнага ўжывання. За выключэннем

вана, паколькі твор носіць свецкі, а не біблейскі характар. Гэтай акалічнасцю можна растлумачыць, што на гравюрах «Карона» сустракаецца рэдка — толькі два разы. Зразумела, што не было ніякай патрэбы выносіць яе і на тытульны ліст Бібліі, паколькі Біблія — гэта Святое пісанне і ніякіх асабістых прысвячэнняў яно мець не можа. Другім творам, на якім сустракаецца знак «Карона», з'яўляецца самая багатая на сімваліку гравюра «Ізраілевы палкі ля храма божага». Выява сімвала тут больш канкрэтная, без крыжа, што, трэба меркаваць, больш адпавядае біблейскаму сюжэту. Прысутнічаюць на ёй і знакі «Сонца і месяца» і «Троіца». Усе сімвалы ўпрыгожваюць сцягі авангарда войска. На гравюры выразна падкрэслена прыналежнасць «Кароны» вялікаму князю Літоўскаму і каралю Польскаму Жыгімонту I Старому. Дасягаецца гэта наступным чынам: адразу ж пасля сімвала «Карона» змяшчаецца сцяг з выявай фраг-

містычных поглядаў кабалістаў розных плыняў. Яе аснову складае «САЛОМОНОВА И АРЕСТОТЕЛЕВА БОЖЕСТВЕННАЯ И ЖИТЕЙСКАЯ МУДРОСТЬ». Пры ўсім гэтым поўнае параўменне літаратурнай і мастацкай спадчыны Скарыны вымагае, безумоўна, адметнай логікі і мудрасці, што неаднаразова падкрэслівае сам асветнік у прадмовах да кнігі Бібліі. Адпаведна адмысловую, далёка не простую лагічную сістэму ўтвараюць і сімвалы, якія ўжываюцца Скарынаю паралельна з фамільнымі гербамі /к прыкладу, герб Астрожскіх/ і вядомымі старажытнымі геральдычнымі знакамі. Так, найбольш багатая на сімваліку гравюра «Ізраілевы палкі ля храма божага» ўключае ў адпаведнасці з біблейскім сюжэтам тузін знакаў. Аднак Скарына надае ім сучаснае гучанне і адпаведны патрыятычны змест. Сімвалы «Троіца», «Карона», сігнет «Сонца і месяца» і герб князёў Астрожскіх змешчаны побач на пярэднім плане гравюры на разгорнутых сцягах. Скарына падкрэслівае, што мудрасць /сігнет «Сонца і месяца»/, сіла і адвага /герб Астрожскіх/ павінны служыць Богу /«Троіца»/ і дзяржаве /«Карона»/. Патрэбна звярнуць увагу і на паслядоўнасць размяшчэння знакаў адпаведна іх семантыцы: Святая Троіца, мудрасць, дзяржава і толькі потым — сіла і адвага. Чыста біблейская тэма кампазіцыйна адыходзіць на задні план. Ні адзін з прыведзеных на гэтай і іншых гравюрах сімвалаў не мае адноснай да кабалістыкі.

Памылковай з'яўляецца і апеляцыя да вядомага тлумачэння фрагмента «Т»-сімвала, як выявы шалюў. Справа ў тым, што шырока вядомы ўзор падвесных шалюў з'яўляецца распаўсюджаным элементам сярэднявечнай /к прыкладу, герб Наваградка/ і сучаснай геральдыкі /юрыдычныя ўстановы/, які не мае нічога агульнага з «Т»-сімвалам. Патрэбна мець вельмі шырокую фантазію, каб прыйсці да падобнай высновы. Калі ж у выяве літары «Т» прыхільнікі такога тлумачэння бачаць апорныя шалі, то неабходна нагадаць, што ў эпоху Скарыны яны не выкарыстоўваліся ні лекарамі, ні алхімікамі, а тым больш — гандлярамі.

Далёкая ад дасканаласці і спроба ўбачыць у «Т»-знаку адпаведны літары для слова БОГ, бо гэта супярэчыць самой сутнасці сімвалічнага пісьма. Мэта сімвалаў, іх прызначэнне — ёмістае ўвасабленне аўтарскай, падкрэсленай, завершанай думкі або абстрактнай перадача вобраза ці ідэі ў выяве знака. Да першага тыпу патрэбна аднесці «Т»-знак, які адпавядае формуле БОГУ Ў ТРОІЦЫ АДЗІНАМУ. Да другога — сімвал «Карона», які, як ужо адзначалася вышэй, адлюстроўвае не службу ўладзе, а традыцыйнае прысвячэнне ўласнай працы канкрэтнай асобе.

Успомнім прысвячэнне паэта-гуманіста Міколы

СИМВОЛИКА СКАРЫНЫ

партрэта, на ўсіх фігурных гравюрах, тытульным лісце, на адной з віньетаў ён прыведзены «ў лінію» побач з аўтарскай меткай. Цікава, што не наглядзецца ўстойлівага размяшчэння аднаго знака адносна другога. На тытульным лісце і віньетцы злева змешчаны сігнет, справа — «Т»-знак. У іншых выпадках сустракаюцца прыклады і адваротнага размяшчэння.

Згодна з існуючымі меркаваннямі, «К»-знак прысутнічае толькі на гравюры «Доктар Франціск Скарына». Выявы «Т» і «К»-знакаў знаходзяцца адпаведна злева і справа ад галавы вучонага. Прыведзены яны на геральдычных шчытах, на якія апіраюцца львы. Такая акалічнасць паслужыла падставай многім даследчыкам бачыць у іх выявы гербаў. Мелі месца і іншыя прапановы. Яны падрабязна апісаны В. Шматавым у кнізе «Спадчына Скарыны. Зборнік матэрыялаў Першых Скарынаўскіх чытанняў /1986/, выдадзенай у 1989 г.

Я. Неміроўскі ў кнізе «По следам Франціска Скоріны» /1990 г./ называе «Т» і «К»-знакі «таямнічымі». Гэта ацэнка адлюстроўвае стан праблемы і недасканаласць вядомых тлумачэнняў. Такое становішча абумоўлена ў значнай ступені памылковым выбарам напрамку пошуку. Справа ў тым, што ні адзін з названых сімвалаў не мае адносінаў да фамільных гербаў.

Ключом для разгадкі «Т»-знака, які ўяўляе сабой прыклад рэзубнага пісьма, нам паслужыць вылучэнне яго асобных элементаў і прачытанне тэкстаў уводзінаў і пасляслоўяў. Адзначым, што І. Штрытэр бачыў у ім спалучэнне вялікіх літар Т і Б. На прысутнасць літары Т указвалі П. Уладзіміраў і У. Стасаў. М. Шчакаціхін і Л. Баразна таксама выдзялялі літару Б. Патрэбна пагадзіцца, што менавіта гэтыя дзве літары Б і Т складаюць частку сімвалічнага тэксту. Калі ўважліва прачытаць прадмовы і пасляслоўі, то можна заўважыць, што практычна ў кожнай кнізе Бібліі Скарына адзначае, што яго праца выканана «С ПОМОЩЮ В ТРОИЦЕ ЕДИНОГО БОГА» ці «КО ЧТИ И К ПОВОЛЕ БОГУ В ТРОИЦЕ ЕДИНОМУ». Прысвячэнне сваёй працы БОГУ Ў ТРОІЦЫ АДЗІНАМУ сустракаецца ў розных варыянтах, аднак сэнс прысвячэння застаецца нязменным. Няцяжка здагадацца, што сімвалам адзінства на «Т»-знаку з'яўляецца трохкутнік.


Пасля прачытання «Т»-знака, які цяпер можна назваць «Троіца», ніякіх цяжкасцей не ўяўляе трактовка «К»-знака. Гэта вобразная выява кароны. Знак «Карона» невыпадкова сустракаецца на партрэце асветніка. Разам з «Троіцай» ён адпавядае «БОЖЕСТВЕННОЙ И ЖИТЕЙСКОЙ МУДРОСТИ» Скарыны, кіруючыся якой ён прысвячае сваю працу БОГУ Ў ТРОІЦЫ АДЗІНАМУ і «НАЛАСКАВШЕМО ГОСПОДАРИЮ ЖИГЫМОНТУ КАЗИМИРОВИЧУ», вялікаму князю Літоўскаму і каралю Польскаму. Менавіта ён на працягу ўсёй выдавецкай дзейнасці асветніка заставаўся на каралеўскім троне.

Прыведзеныя намі прачытанні сімвалаў невыпадкова настолькі простыя: Біблія Скарыны адрасавалася шырокім масам, прадстаўнікам самых розных саслоўяў. Аднак гэта не аргумент для навуковых даследаванняў. Да таго ж, мы ведаем, што чытацкая аўдыторыя падзялялася Скарынаю на людзей простых і мудрых. Таму прадоўжым абмеркаванне.

Адзначым, што прысутнасць сімвала «Карона» на партрэце асветніка лагічна абасна-

мента герба князёў Астрожскіх. Нагадаем, што менавіта Канстанцін Астрожскі, кашталян віленскі, быў добра вядомым чалавекам. Ён узначальваў вялікакняжацкае войска і атрымаў бліскучыя перамогі больш чым у паўсотні баях, у тым ліку над маскоўскім войскам у 1514 годзе ў бітве пад Воршай. Як бачым, слава князёў Астрожскіх не абдызена ўвагай Скарыны.

Апошні аб'ект нашага абмеркавання — сімвал «Белае поле». Разам з сігнетам «Сонца і месяца» і прысвячэннем «Троіца» ён упісаны ў цудоўны ўзор дэкаратыўнай рамкі тытульнага ліста Бібліі. В. Шматаў лічыць, што на шчыце з белым полем мелася нейкая выява, магчыма, «К»-сімвал, якая потым была зрэзана гравёрам. Такая практыка змянення асобных дэталей дрэварытаў у выдавецкай дзейнасці Скарыны добра вядома. Заўважыць іх лёгка на тых дрэварытах, якія выкарыстоўваліся па некалькі разоў. Тытульны ліст прыведзены, зразумела, адзін раз і мы не маем ніякага права выказваць падобныя



меркаванні па той прычыне, што нас павінна цікавіць мастацкая спадчына ў той форме, якую надаў ёй стваральнік. Нельга пагадзіцца з меркаваннем В. Шматава і па другой прычыне. Справа ў тым, што сімвал «Белае поле» сустракаецца і на адной застаўцы, дзе прыведзены два падобныя чыстыя шчыты, на якія апіраюцца дзікія людзі. /На гэту акалічнасць указвае і Я. Неміроўскі/. Я схільны лічыць, што ў абодвух выпадках Скарына выкарыстоўвае колер у якасці сімвала.

Не выключана, што ў вобразе дзікіх людзей у сюжэце застаўкі Скарына бачыў язьчыкаў. Тады белы колер патрэбна разглядаць як сімвал боскага святла, хрысціянства, асветы. Магчыма, аднак, іншае прачытанне: белы колер — народ, душа народная. Такая формула лагічна спалучаецца з тэкстам на тытульным лісце: «БИБЛИЯ РУСКА, ВЫЛОЖЕНА ДОКТОРОМ ФРАНЦИСКОМ СКОРИНОЮ ИЗ СЛАВНОГО ГРАДА ПОЛОЦЬКА, БОГУ КО ЧТИ И ЛЮДЕМ ПОСПОЛИТЫМ К ДОБРОМУ НАУЧЕНИЮ». Усе тры сімвалы — сігнет «Сонца і месяца», прысвячэнне Богу «Троіца» і прысвячэнне людзям паспалітым «Белае поле» — патрэбна разумець як дубліраванне зместу звычайнага тэксту на тытульным лісце сімвалічным пісьмом.

Тут самы час спыніцца і для больш падрабязнага знаёмства чытача з майей працай прапанаваць звярнуцца да НБА ад 15 сакавіка г. г.

Патрэбна адзначыць, што сімваліка Ф. Скарыны часам адвольна дапасоўваецца да сістэмы кабалістычных знакаў. Глыбока гуманістычная філасофія беларускага тытана сярэднявечча непрыхільная да рэлігійна-

Гусоўскага каралева Боне і мэту такога прысвячэння. Менавіта па гэтай сімвал «Карона» прысутнічае на партрэце асветніка. Дзейнасць Ф. Скарыны настолькі індывідуальная, наватарская і незалежная /нават ад рэлігійных канфесій/, што меркаванне аб яго службе ўладзе выглядае вельмі ўмоўна.

Асабіста я падзяляю дадзеную «ідэнтыфікацыю» некаторых персанажаў гравюры «Памазанне Давіда» з канкрэтнымі гістарычнымі асобамі — беларускім першадрукаром Франціскам Скарынаю і Вялікім князем Літоўскім і каралём Польскім Жыгімонтам I Старым.

Прапаную звярнуцца да названай гравюры і адзначыць наступнае. Скарына трымае меч у левай руцэ, паклаўшы яго на плячо, у правай — кнігу /?/. Сам асветнік не ў воінскіх даспехах, а ў свецкіх адзенні з доктарскім берэтам. Значыць, прафесійныя здольнасці і мудрасць Скарыны /хоць ён і прыбліжана да караля асоба/ служыць закону, дзяржаве. У сувязі з гэтым нагадаем аб слухным меркаванні Язэпа Юхо, што слаўны палачанін прымаў удзел у стварэнні зводу законаў — першай рэдакцыі Статута Вялікага княства Літоўскага, Рускага і Жамойцкага.

Дэталёвы аналіз сюжэтаў скарынаўскіх гравюраў — гэта адзін з напрамкаў дзейнасці сучасных даследчыкаў — прафесіяналаў і аматараў, у якім можна і неабходна пайсці значна далей. Грунтоўныя і разважаныя даследаванні з цікавасцю будуць сустрачы чытачамі і, безумоўна, папоўняць скарбніцу Скарыніяны.

Уладзімір ПАЎЛОВІЧ,
кандыдат фізіка-матэматычных навук

ЛМ

ЗАСНАВАЛЬНІКІ:

САЮЗ
ПІСЬМЕНІКАЎ
БЕЛАРУСІ
І МІНІСТЭРСТВА
КУЛЬТУРЫ
РЭСПУБЛІКІ
БЕЛАРУСЬ

ВЫХОДЗІЦЬ З 1932 ГОДА

ГАЗЕТУ РЭДАГАВАЛІ:

Х.ДУНЕЦ	(1932-35)
І.ГУРСКІ	(1935-41)
А.КУЛЯШОЎ	(1945-46)
М.ГОРЦАЎ	(1947-49)
В.КАВАЛЁЎ	(1949-50)
П.ВІТКА	(1951-57)
М.ТКАЧОЎ	(1957-59)
Я.ШАРАХОЎСКІ	(1959-61)
Н.ПАШКЕВІЧ	(1961-69)
Л.ПРОКША	(1969-72)
Х.ЖЫЧКА	(1972-76)
А.АСІПЕНКА	(1976-80)
А.ЖУК	(1980-86)
А.ВЯРЦІНСКІ	(1986-90)

Галоўны рэдактар
Мікола ГІЛЬ

РЭДАКЦЫЙНАЯ РАДА:

Святлана БЕРАСЦЕНЬ,
Андрэй ГАНЧАРОЎ
(першы намеснік
галоўнага рэдактара),
Юрась ЗАЛОСКА,
Міхась ЗАМСКІ,
Галіна КАРЖАНЕЎСКАЯ,
Барыс ПЯТРОВІЧ
(намеснік
галоўнага рэдактара),
Юрась СВІРКА

АДРАС РЭДАКЦЫІ:
220600, ГСП, Мінск,
вул. Захаравы, 19.

Тэлефоны: прыёмная
рэдакцыі -- 33-24-61;
намеснікі галоўнага
рэдактара --
33-25-25; 33-19-85;
аддзелы: публіцыстыкі
-- 33-25-25, пісьмаў і
грамадскай думкі --
33-19-85, літаратурнага
жыцця -- 33-24-62,
крытыкі і бібліяграфіі --
33-22-04, паэзіі і
прозы -- 33-22-04,
музыкі -- 33-21-53,
тэатра, кіно і
тэлебачання --
33-21-53,
выяўленчага мастацтва
і аховы помнікаў --
33-24-62,
навін -- 33-19-85,
мастацкага афармлення
-- 33-24-62;
фотакарэспандэнт --
33-24-62; бухгалтэрыя
-- 26-86-40.

Пры перадруку просьба
спасылацца на "ЛМ".
Рукапісы рэдакцыя не
вяртае і не рэзэнзуе.

Пазіцыя рэдакцыі можа
не супадаць з думкамі і
меркаваннямі аўтараў
публікацый.

Выходзіць раз на тыдзень
на пятніцах

Друкарня
"Беларускі Дом друку"

Індэкс 63856. Наклад 12.000.
Нумар падпісаны 29.07.1993 г.

П 123456789101112
М 123456789101112